

# ЛІТЭРАТУРА МАСТАЦТВА

16

МАЯ

2003 г.

№ 20/4206

КОШТ 530 РУБ.

**Ігар ЛАПЦЕНАК:**

"Сёлета, як ніколі раней, мяне непакоіць, што да пачатку новага навучальнага года школы могуць атрымаць не ўсе падручнікі"

5



Гэты сезон стаўся для Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі асаблівым, юбілейным. Тэатру споўнілася дзесяць год — круглая лічба па традыцыі вымушае аглядзецца і падвесці пэўныя вынікі.

10-11



"ЧЫРВОНЫ СЛОН І ФРАУ ФЕМІДА" — крымінальныя нататкі Навума ЦЫПІСА з Германіі.



14-15

**ВЫСТАВЫ**

## «СМІ Ў БЕЛАРУСІ — 2003»

На выставе "СМІ ў Беларусі" сваім стэндам была прадстаўлена Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва". Усе, хто прыходзіў на выставу, маглі сустрэцца з супрацоўнікамі холдынгу, пагаварыць з імі і атрымаць адказы на хвалюючыя пытанні.

Глядзіце на стар.

2



РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ УСТАНОВА



Літаратура і мастацтва

## «МАЛАДОСЦЬ» СВЯТКУЕ ЮБІЛЕЙ

У Мінскай абласной бібліятэцы імя А. Пушкіна прайшла вечарына, прысвечаная 50-годдзю часопіса "Маладосць".

Глядзіце на стар.

3



# КОЛА ДЗЁН

9 мая наша краіна адсвяткавала Дзень перамогі

## ІНТЭРНЕТ-САЙТ ТЫДНЯ

3 мая, у Сусветны дзень свабоды друку, Міністэрства інфармацыі Беларусі прэзентавала свой сайт у Інтэрнеце. На сайце ([www.mininform.gov.by](http://www.mininform.gov.by)) пададзены не толькі звесткі пра дзейнасць міністэрства, але і пра выдавецка-паліграфічную галіну краіны, кніжны гандаль у Беларусі. На сайце можна знайсці звесткі пра сродкі масавай інфармацыі нашай краіны, асобны раздзел прысвечаны нарматыўна-прававым актам, якія датычацца СМІ. У будучым у Інтэрнеце будуць прадстаўлены агляды рэгіянальнай прэсы.

## ПРЭМІЯ ТЫДНЯ

9 мая ў Венскім універсітэце на ўрачыстай цырымоніі паэту Алесю Разанаву — аднаму з сямі лаўрэатаў гэтага года — была ўручана прэмія імя Гердара Фонда Альфрэда Тэпфера (Гамбург). Алесь Разанав стаў другім беларусам пасля Святланы Алексіевіч (1999), узнагароджаным гэтай прэміяй. Віншваем!

## ПОШУК ТЫДНЯ

Напрыканцы красавіка невядомым асобам з аддзела рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ўдалося выкрасці 12 каштоўных кніг, якія на ўнутраным рынку нашай краіны ацэньваюцца ў суму каля 22 мільянаў 600 тысяч рублёў. За межамі Беларусі кошт скрадзеных кніг будзе намогва большы. Самая старажытная з кніг датуецца XV стагоддзем. Зараз следствам адпрацоўваюцца версіі гэтага крымінальнага здарэння і ідзе пошук злодзеяў.

## ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

Да канца 2004 года сталічны кірмаш "Дынама" знікне. Замест яго з'явіцца спартыўна-трэнеравачны цэнтр, куды будзе ўваходзіць лёгкаатлетычны і футбольны комплексы і спартыўныя залы, камерцыйны цэнтр з гандлёвай выстаўкай на 120 гандлёвых кропак, а таксама сучасны фізкультурна-аздаравленчы комплекс з трэнажорнымі заламі, масажнымі кабінетамі, бильярдным клубам і інш.

## ПАЧАЛАСЯ ПАПІСКА НА 2-ое ПАЎГОДДЗЕ 2003 ГОДА!

Шаноўныя чытачы! Пачалася падпіска на другое паўгоддзе 2003 года. На выданні Рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і мастацтва" можна падпісацца ў любым паштовым аддзяленні нашай краіны. Кошты засталіся тымі ж, што і былі ў першым паўгоддзі. Для ўстаноў Міністэрства культуры і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адкрыта льготная падпіска.

### "Літаратура і мастацтва"

Індывідуальная (індэкс — 63856)	на 1 месяц — 4000 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 12000 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 24000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 63880)
Ведамасная (індэкс — 63857)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

### "Полымя"

Індывідуальная (індэкс — 74985)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00727)
Ведамасная (індэкс — 00141)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

### "Маладосць"

Індывідуальная (індэкс — 74957)	на 1 месяц — 3800 руб.
на 1 месяц — 2600 руб.	на 3 месяцы — 11400 руб.
на 3 месяцы — 7800 руб.	на 6 месяцаў — 22800 руб.
на 6 месяцаў — 15600 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00731)
Ведамасная (індэкс — 00137)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

### "Крыніца"

Індывідуальная (індэкс — 74824)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00730)
Ведамасная (індэкс — 74940)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

### "Нёман"

Індывідуальная (індэкс — 74968)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00728)
Ведамасная (індэкс — 00238)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

### "Всемирная литература"

Індывідуальная (індэкс — 74863)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00729)
Ведамасная (індэкс — 00135)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## ВЫСТАВЫ

У Мінску з 7 па 10 мая прайшла VII міжнародная спецыялізаваная выстава "СМІ ў Беларусі". Мерапрыемствы, прысвечаныя да гэтай падзеі, пачаліся яшчэ 3 мая. У гэты дзень адбылася прэзентацыя Інтэрнет-сайта Міністэрства інфармацыі. А ў сталічным Палацы Рэспублікі прайшла цырымонія ўручэння спецыяльных прэміяў Міністэрства інфармацыі "За плённую работу ў беларускай журналістыцы" і "За плённую работу ў беларускім



Адкрыццё выставы.

# «СМІ ў БЕЛАРУСІ — 2003»

друку". Сама выстава праходзіла ў Нацыянальным выставачным цэнтры "БелЭКСПА".

У ёй удзельнічалі не толькі айчыныя друкаваныя выданні, але і выданні Расіі (у тым ліку і рэгіянальныя), Украіны, Кітая і іншых краін. Акрамя друкаваных СМІ на выставе былі прадстаўлены экспазіцыі Белтэлерадыёкампаніі, ЗАТ "Другі нацыянальны канал", СТБ. Прысутнічалі і грамадскія арганізацыі, якія аб'ядноўваюць рэгіянальныя тэлекампаніі. Падчас выставы



Аўтограф ад Раісы БАРАВІКОВАЙ



Лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзімір КАРЫЗНА і Алесь САВІЦКІ.

прайшло шэраг семінараў, а таксама канферэнцыя распаўсюджвальнікаў друкаванай прадукцыі.

На выставе "СМІ ў Беларусі" сваім стэндам была прадстаўлена Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва". Усе, хто прыходзіў на выставу, маглі сустрэцца з супрацоўнікамі холдынгу, пагаварыць з імі і атрымаць адказы на хвалюючыя пытанні.

## ПРЕЗЕНТАЦЫІ

**Днямі ў Беларускаю дзяржаўную акадэмію мастацтваў завіталі галоўны рэдактар выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" імя П. Броўкі, паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Генадзь Пашкоў, загадчыца рэдакцыі літаратуры і мастацтва Людміла Календа, якія прэзентавалі двухтомную энцыклапедыю "Тэатральная Беларусь".**

чым мастацтва, радыё, кіно, тэлебачанні, друку, якія маюць дачыненне да тэатральнага мастацтва. У артыкулах пра буйныя тэатры прыведзены рэпертуарныя спісы... І мноства фатаграфій, малюнкаў, здымкаў — каляровых і чорна-белых.

Вялікая актавая зала акадэміі ледзьве ўмясціла ўсіх жадаючых. Некалькі пярдніх радоў было адведзена для гасцей, сярод якіх большасць — героі энцыклапедыі, былыя выпускнікі акадэміі. Гэта заслужаная артыстка Беларусі Зоя Белавосцік, тэатразнаўца, кандыдат мастацтвазнаўства Тамара Гаробчанка, народны артыст Беларусі Міхаіл Пятроў, заслужаны ар-

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі прэзідэнта РБ Іван Карэнда, доктар філалагічных навук, прафесар, нам. дырэктара Інстытута літаратуры НАН Сцяпан Лаўшук, культуролаг, доктар філасофскіх навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзімір Конан...

Пасля ўступнага слова рэктара акадэміі мастацтва, доктара мастацтвазнаўства, прафесара Рычарда Смольскага, слова бралі госці. Іван Карэнда засяродзіў увагу на гаючай жыццёдайнасці мастацтва, ягонай ролі ў жыцці асобы, грамадства, краіны, аб ас-

# МУДРЫЯ АПОСТАЛЫ СВЯТЛА

Не адзін год давялося працаваць над яе стварэннем шматлікім аўтарам з розных дзяржаўных устаноў, творчых калектываў — пад агульным кіраўніцтвам і рэдакцыяй доктара мастацтвазнаўства, прафесара, акадэміка Міжнароднай акадэміі навук аб прыродзе і грамадстве А. Сабалеўскага. У выніку ў двух тамах змешчана больш за 2 тысячы артыкулаў, прысвечаных народнаму, прафесійнаму і аматарскаму тэатральнаму мастацтву, яго формам і жанрам, драматургіі, акцёрскаму мастацтву і рэжысуры, сцэнаграфіі, тэхніцы сцэны, адукацыі, навукова-даследчай рабоце ў галіне тэатра, тэатральнаму жыццю гарадоў. У ёй знайшлі месца шырока ўжывальныя тэатральныя тэрміны, а таксама артыкулы па літаратуры, фальклору, выяўлен-



тыст Беларусі, прафесар, дэкан тэатральнага факультэта акадэміі Уладзімір Мішчанчук...

Тут жа, побач з імі, дзяржаўныя асобы, навукоўцы: памочнік

ветніцкай і навуковай місіі друкаванага слова, і ў першую чаргу энцыклапедычнага.

Віктар РАБКОЎ

# “МАЛАДОСЦЬ” СВАТКУЕ ЮБІЛЕЙ

У Мінскай абласной бібліятэцы імя А. Пушкіна прайшла вечарына, прысвечаная 50-годдзю часопіса “Маладосць”. Сабраліся супрацоўнікі і аўтары гэтага выдання розных гадоў. З юбілеем “Маладосць” віншавалі памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Іван КАРЭНДА, дырэктар РВУ “Літаратура і мастацтва” Таіса БОНДАР, ранейшыя галоўныя рэдактары часопіса Генадзь БУРАЎКІН і Васіль ЗУЁНАК, рэдактар аддзела прозы Уладзімір ДАМАШЭВІЧ, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь ПАШКЕВІЧ, які перадаў прывітанне і найлепшыя пажаданні часопісу ад народнага пісьменніка Беларусі Янкі БРЫЛЯ, а таксама дырэктар Таварыства дружбы і культурных сувязей з замежнымі краінамі



Выступіла Таіса БОНДАР.



Кветкі юбілярам.

Ніна ІВАНОВА, дырэктар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Уладзіслаў МАЧУЛЬСКІ, намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Вожык” Анатоль ЗЭКАЎ, намеснік галоўнага рэдактара сумеснага праекта “Літаратурнай газеты” і Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы “Лад” Алесь КАЖАДУБ. Свае творы на вечарыне прадставілі Эдуард Акулін, Таццяна Сівец і Валерыя Кустава. Вечарыну вялі цяперашнія галоўны рэдактар і яго намеснік — Раіса БАРАВІКОВА і Алесь БАДАК. Адкрыла свята дырэктар бібліятэкі Наталля ЧУЕВА.



Спявае Валерыя КУСТАВА.



## “МАЛАДЗЕЧНА — 2003”

**10 гадоў таму народны артыст Беларусі Міхал Фінберг выказаў і паспяхова спраўдзіў разам з музыкантамі аркестра, які ён узначальвае, ідэю новага свята. Свята жывога слова беларускага, спакроўленага з жывой музыкой, што заняло годнае месца ў жыцці, творчасці, свядомасці людской, у гісторыі нашага нацыянальнага адраджэння. Пра тое, як ідзе падрыхтоўка сёлетняга, замоўленага на 20–21 чэрвеня, Нацыянальнага фестывалю беларускай паэзіі і песні ў Маладзечне, мы неаднойчы паведамлялі (гл. “ЛіМ” за 22.11.02 г., 31.01.03 г., 25.04.03 г.). А з гэтага нумара тыднёвік адкрывае і рубрыку, дзе будуць прадстаўлены не толькі матэрыялы, звязаныя з літаратурна-музычным фэстам, яго мінулымі падзеямі ды традыцыямі, але і самыя розныя штрыхі да партрэта яшчэ адной нашай “фэстывальнай сталіцы”, своеадметнага культурнага асяродка, якім уяўляецца Маладзечна ў блізкай перспектыве, ды і нават і цяпер.**

## ПАДАРУНАК ДА ГАДАВІНЫ

26 красавіка Першы нацыянальны тэлеканал распачаў серыю дакументальных праграм, якія знаёмяць з жыццём і творчасцю абласных тэатраў. Першы выпуск аўтар праграмы Сяргей Зінкевіч прысвяціў Мінскаму абласному драмтэатру, што працуе ў Маладзечне. Сёлета гэты цікавы калектыў адзначае сваё дзесяцігоддзе.

У праграму ўвайшлі ўрыўкі са спектакляў (у тым ліку і праграмнай для тэатра пастаноўкі “Зямля” паводле паэм “Новая зямля” і “Сымон-музыка” Якуба Коласа), размовы з актэрамі тэатра і яго мастацкім кіраўніком Мікалаем Мацкевічам, з рэжысэрамі, якім давалася працаваць у тэатры. Шэраг апошніх аказаўся надзіва вялікім. Справа ў тым, што кіраўніцтва тэатра дбае аб павышэнні прафесійнага ўзроўню калектыву і запрашае на пастаноўкі вядомых рэжысэраў краіны: В. Раеўскага, Р. Баравіка, Р. Таліпава, А. Андросіка, Ю. Вуту, В. Растрыжэнкава. Сваімі ўражаннямі ад работы ў маладзечанскім тэатры падзяліліся Ю. Вута (з яго спектаклем “На другі дзень Сёмухі” тэатр нядаўна наведаў сталіцу), актрыса Купалаўскага тэатра М. Захарэвіч, якая разам з М. Мацкевічам паставіла ў тэатры “Апошнюю ахвяру” А. Астроўскага, і В. Растрыжэнкаў, які спачатку прыехаў у Маладзечна на адну пастаноўку і застаўся ў тэатры, бо, па яго словах, “супалі групы крывы актэраў і рэжысэра”. Узгадалі актэры і пра заўчасна пайшоўшага з жыцця Андрэя Андросіка, які быў для трупы не толькі чарговым рэжысэрам, але і сапраўдным педагогам па актэрскім майстэрстве. Яго “Камедыя...”, перанесеная ў Маладзечна са сцэны мінскага Альтэрнатыўнага тэатра, ужо перажыла больш за 100 прадстаўленняў і няўменна збірае аншлагі.

Старшыня БСТД Аляксей Дударэў распавёў пра сваё шматгадовае супрацоўніцтва з калектывам, якое пачалося яшчэ ў 1985 годзе, калі тады яшчэ народны тэатр адным з першых паставіў яго п’есу “Радавія”. “Дударыня”, як з усмешкай называюць яе актэры, працягнулася спектаклямі “Адцуранне”, “Кім”, “Вавілон”, “Прынц Мамабук”. Але тэатр не абмяжоўвае сябе выключна беларускай драматургіяй. Тут ставіліся п’есы “Каханне — кніга запатая” А. Талстога, “Жаніцьба Бальзамінава” А. Астроўскага, “Непаразумен-

не” А. Камю, “Правінцыяльныя анекдоты” А. Вампілава. У межах фестывалю нямецкамоўнай сучаснай драматургіі, якую ладзіў у 1998 г. Інстытут Гётэ, тэатр ажыццявіў пастаноўку п’есы вядомага нямецкага драматурга Танкрэда Дорста “Гер Пауль”. Асаблівую лірычную атмасферу гэтаму спектаклю надае музыка кампазітара Алега Залётнева, які таксама распавёў журналістам пра свае ўражаны ад працы ў Маладзечне. Быў узгаданы і спектакль “Дыяген” Б. Рацара і У. Канстанцінава, які стаў лаўрэатам фестывалю “Маладзечанская сакавіца”. Гэтае свята тэатральнага майстэрства з 1994 года ладзіцца менавіта на сцэне Мінскага абласнога тэатра.

Будзем спадзявацца, што новы цыкл перадач, прысвечаны жыццю правінцыйных тэатраў, прыцягне ўвагу дзяржаўных людзей да шматлікіх праблем абласных калектываў, менш разрэкламаваных, але не менш цікавых за сталічныя.

Юлія ПАЛАЧАНІНА

## ГЭТА НЕЗАБЫЎНА!

З кожным годам на беларускай эстрадзе з’яўляюцца новыя таленты. А спрыяюць гэтаму шматлікія фестывалі і конкурсныя праграмы. І вельмі прыемна і важна, што ў нашай краіне ёсць Нацыянальны фестываль беларускай паэзіі і песні, народжаны ў Маладзечне, які раскрывае перад шырокай публікай багацці роднай культуры. Гэты фестываль набыў другое жыццё пасля невялікага перапынку і цяпер зноў дае магчымасць маладым талентам заявіць пра сябе.

Свята беларускай паэзіі і песні праводзіцца, як вядома, пад кіраўніцтвам маэстра Міхала Фінберга. Ужо разгарнулася вялікая праца па падрыхтоўцы фэсту, у якім возьмуць удзел не толькі ўзыходзячыя зоркі, але і самыя вядомыя і таленавітыя музыканты Дзяржаўнага канцэртнага аркестра. Маладзечанскія імпрэзы заўсёды праходзяць на высокім узроўні, што робіць сам фестываль вельмі цікавым, а галоўнае — прафесійным.

А зараз мы прыгадаем пераможцу мінулага конкурсу ў Маладзечне — спевака Дзмітрыя Качароўскага. Творчая дзейнасць яго пачалася пасля ўдзелу ў тэлевізійным конкурсе

“Зорная ростань”. Удаае выступленне Дзмітрыя заўважыў М. Фінберг, які прысутнічаў у журы і адзначыў маладога спевака. Вос так і пачалося прафесійнае ўзыходжанне новай беларускай эстраднай зоркі.

На сённяшні дзень Дзмітрый Качароўскі — пераможца ўжо многіх фестывалю і лаўрэат міжнародных прэмій. Ну, а ўдзел у Нацыянальным фестывалі беларускай паэзіі і песні не толькі прынес спеваку перамогу, але і адкрыў перад ім новыя магчымасці. Дзмітрый пазнаёміўся з вядомымі кампазітарамі і пастатамі, запісаў шмат новых песень, сярод якіх — “Косы твае”, “Летняя гісторыя”, “Тайна”, “Позабыты мир” ды іншыя. Акрамя таго, рыхтуе да выхаду свой сольны альбом, у якім будуць як беларускія, так і рускія песні.

І, канечне ж, спявак не забывае пра Маладзечна, і ўжо рыхтуецца да сёлетняга фестывалю. Як мінулагадзень пераможцу яму дадзена права адкрываць праграму фестывалю. Ён выканае знуючы песню “Лодка белая”, якая і прынесла Качароўскаму перамогу. Ну, а ўсім маладым удзельнікам свята ў Маладзечне Дзмітрый жадае добрага настрою, веры ў свае сілы, а галоўнае — творчых перамог.

Марыя КАСЦЮКЕВІЧ

НА ЗДЫМКУ: Д. КАЧАРОЎСКИ



# «РАДАВОД» — З ПЕСНЯЙ ДВАДЦАЦЬ ГОД!

Не так даўно наш штотыднёвік паведамаў пра тое, што на Мінскім заводзе халадзільнікаў ЗАТ «Атлант» убачыў свет зборнік твораў заводскіх паэтаў «Прыналежнасць», пра прэзентацыю гэтай кнігі на прадпрыемстве. І вось зноў прыемная падзея — выдадзены кампакт-диск з запісамі фальклорнага ансамбля «Радавод», які ўжо дваццаць год працуе на «Атланце» і радуе прыхільнікаў народнай творчасці сваімі цудоўнымі апрацоўкамі беларускага фальклору.

Гэтая падзея стала магчымай дзякуючы адміністрацыі прадпрыемства, прафсаюзнаму камітэту МЗХ, якія шмат увагі аддаюць развіццю самадзейнай творчасці на прадпрыемстве, беларускай культуры ўвогуле. Што ж тычыцца фальклорнага ансамбля «Радавод», то яго творчы ўзлёт стаў магчымым пасля таго, як кіраўніком і салістам «Радавода» стаў знакаміты спявак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Міхась Пацук, а акампаніятарам — дыпламант

**Нашыя чытачы добра памятаюць пачатак дзесяцігоддзя, калі выдавецтва «Мастацкая літаратура» распачало выпуск фундаментальнай серыі «Скарбы сусветнай літаратуры» па-беларуску.**

**Цяпер выданне перакладных раманаў становіцца справай неспрыяльнай. Але, нягледзячы на ​​неспрыяльныя ўмовы, мы можам паставіць на свае кніжныя паліцы і «Біблію» ў перакладзе В. Сёмухі, творы Дж. Р.-Р. Толкіена, Ф. Дагастэўскага...**

**Адным з такіх падарункаў беларускім чытачам стала нядаўняе выданне знакамітага рамана Генрыка Сянкевіча «Quo Vadis», які быў перакладзены ў Рыме ксяндзом Пятром Татарыновічам і выдадзены ім у 1956 годзе. Пра тое, як гэты пераклад дайшоў да беларускіх чытачоў, чым ён розніцца ад ужо існуючых, мы просім распавесці ініцыятара выдання ў Беларусі, аўтара прадмовы і каментарыяў да рамана, журналіста Вітаўта Мартыненку.**

Калі я быў у свой час у Канадзе, пісьменнік Кастусь Акула прэзентаваў мне проста ўнікальны экзэмпляр гэтага твора па-беларуску ў перакладзе ксяндза Татарыновіча. Гэтая кніга была выдадзена ў Рыме ў 1956 годзе лацінкай. Экзэмпляр кнігі стаў унікальным кніжным рарытэтам, бо трапіў да мяне з аўтографам перакладчыка. Ксяндз Татарыновіч вядомы тым, што ў Рыме на «Радыё-Ватыкан» стварыў беларускую службу, працаваў там дыктарам, быў аўтарам перадач... Скажу шчыра, нават мне, які добра валодае лацінскай транскрыпцыяй, напачатку было даволі цяжкавата і нязвыкла чытаць гэты раман.

Напрыклад, у маёй дачкі Альдоны ёсць кніжка, якая называецца «Мядуза і чарапа-

**рыка Сянкевіча па-беларуску, што стала штуршком да ажыццяўлення гэтага ўнікальнага для беларускай культуры праекта!**

— Дзіўная рэч, але ініцыятарам выдання рамана Г. Сянкевіча «Quo Vadis» сталі літаратары, а выдаўцамі — музычныя прадзюсеры. Памятаю, першы такі покліч да выдання гэтага рамана па-беларуску кіню вядомы перакладчык Васіль Сёмуха. Аднойчы ён сказаў мне: «Адзін пісьменнік узяўся перакладаць раман Г. Сянкевіча «Quo Vadis», і ўсе тэрміны прад'яўлення гэтага перакладу прайшлі».

Я пачаў даводзіць спадару Сёмуху, што ў прыродзе ўжо існуе пераклад рамана, які належыць ксяндзу Татарыновічу. На што Васіль Сёмуха дастаў з шуфляды такі ж том і сказаў: «Дык ён жа лацінкай выдадзены!» Потым наша дыскусія завяршылася прапановай спадару Сёмухі ўзяцца за транслітарачыю тэксту гэтага рамана. Я спачатку адмовіўся, але потым падумаў, што ніхто больш за гэтую справу не возьмецца, і згадзіўся. Тэрміны падціскалі, і над першым варыянтам транслітарачыі я папрацаваў каля трох месяцаў: сеў за друкарку і 600 старонак «адбухаў», як кажуць, адну ў адну. Сёмуха пачытаў і кажа: «О, нармальны пераклад! А што ж вы не зрабілі каментарыі?»

Каментарыі? Я ж не навуковец... Але Васіль Сёмуха падштурхнуў мяне на гэты шлях, і Бог, відаць, вырашыў так: на гэты момант знаёмых журналістаў, дзеячы беларускай эміграцыі ў Канадзе, ЗША прадставілі такія першакрыніцы, якія вельмі дапамаглі мне ў працы, усялілі ў мяне ўпэўненасць, што яе я выканаю на дастатковым на-

уныцкай царквы. З іх дапамогай мы выйшлі на вернікаў і святароў парафіі святых Рымскіх Першапакуннікаў у Рыме, якія былі радыя прыняць удзел, дапамагчы таму, каб беларусы атрымалі пераклад гэтага рамана на іх роднай мове — паспрылі выданню фінансава. Таму хачу праз газету выказаць удзячнасць усім ахвярадаўцам і, у прыватнасці, архімандрыту С. Гаеку за дзейную дапамогу ў гэтай справе.

**— Дык якую вартасць мае гэтае выданне для беларускага літаратурнага і мастацкага кантэксту, чым яно розніцца ад штатпаважных перакладаў мінулых гадоў?**

— Беларусы, на жаль, яшчэ не ўсявядомілі пакуль значнасці падзеі, бо часта паўтараюць: «Я чытаў раман па-польску, я чытаў па-руску і мне, маўляў, хопіць і гэтага». Яны ніколі не адчуваюць таго, што можна адчуць, калі чытаеш раман на роднай мове. Гэтага няма ў чужамоўных каментарыях і прадмовах. У расійскіх выданнях усе спасылкі робіцца на расійскія крыніцы і пераклады. У беларускім жа выданні каментарыі паводле Сакрата ўзяты з тэкстаў Яна Пятроўскага — беларускага перакладчыка-элініста, які жыў у ЗША і перакладаў з арыгінала творы Марка Аўрэлія, Платона, зрабіў шмат цікавых даследаванняў старажытнагрэчаскай літаратуры.

А ў прадмове я звярнуў увагу чытачоў на беларускі кантэкст падзей рамана і паходжання ягоных герояў. Я ўжо ўспамінаў пра Каліну і яе службу, волата Урсуса (відавочна, продка папаякаў — памятаеце трактары «Урсус»?); Але ж нацыянальнасць Каліны — лігія. Хто такія лігі? У сваіх каментарыях я патлумачыў, хто такія лігі, хто такія свевы, прасачыў прысутнасць гэтых народаў у этнагенезе сучасных еўрапейцаў, у тым ліку і беларусаў. Акурат, свевы — анямечанае племя, якое трапіла ў этнагенез прусаў. І

# НАШЫ СУСВЕТНЫЯ СКАРБЫ



вуковым узроўні.

Я карыстаўся натуральнымі першакрыніцамі: я не магу прыдумаць дату нараджэння Нерона, але я арыентаваўся на польскамоўны тэкст, рускі і ўкраінскі пера-

такіх каментарыяў не было ні ў адным з выданняў рамана Г. Сянкевіча «Quo Vadis». Няхай навукоўцы спрачаюцца, магчыма, я не дзе памыліўся! Але ў мяне былі першакрыніцы, на якія я мог абазірацца, робячы такія высновы. Сянкевіч, дарэчы, нарадзіўся на беларуска-польскім памежжы, і гэтыя фальклорныя ўплывы таксама не маглі не быць заўважанымі, і пісьменнік скарыстаўся гэтым, блізім яму вобразам. Таму і сімвалічны вобраз Каліны супадае з кантэкстам рамана. Беларуская прысутнасць у творы Г. Сянкевіча не аналізавалася ні ў расійскіх, ні ў польскіх выданнях.

У перакладзе Татарыновіча няма зратычных эпизодаў, якія ў свой час не віталіся Ватыканам, у тым ліку і ў рамана Сянкевіча. Цяпер Папа Ян Павел II больш лапльна ставіцца да такіх момантаў, бо Ісус Хрыстос казаў: «Падзіцеся і памнажайцеся». І ў гэтым няма нічога агіднага, калі юнак закаханы ў дзяўчыну і глядзіць на яе як на дзяўчыну. І гэтыя пачуцці апісаны ў рамана. Таму я аднавіў іх паводле лексікі і стылістыкі Татарыновіча. Пра гэты мой крок архімандрыт Гаек сказаў: «Вы мелі на гэта права, і добра, што вы аднавілі адсутныя старонкі рамана». І цяпер я магу з поўнай упэўненасцю заявіць, што беларускі пераклад рамана Г. Сянкевіча, які ажыццявіў ксяндз Татарыновіч, — найбольш поўны, адпаведны арыгіналу з усіх, што рабіліся ў іншых мовах. Цяпер слова за чытачамі!

**P.S. Не так даўно выдаўцы рамана атрымалі асабістае пасланне з Ватыкана наступнага зместу: «Ад імя яго Свяцейшасці Яна Паўла II дзякуючы за новае беларускае выданне кнігі «Quo Vadis» Г. Сянкевіча. Святы Ойца дзякуе ўсім, хто спрычыніўся да выдання ўзгаданага рамана «Quo Vadis». Яго Свяцейшасць просіць Божай узнагароды за гэтую працу і ад уласнага сэрца дае гэтай працы Апостальскае багаслаўленне.**

**Асэсар канцылярыі Папы Рымскага Падра Лопэс Квінтана, Ватыкан, 29.11.2002 года».**

Гутарыў Анатоль МЯЛБГУЙ

На фота: Вітаўт Мартыненка (справа), Анатоль МЯЛБГУЙ і брытанскі беларусіст Гай дэ Пікарда (злева) падчас правядзення І зезда беларусаў свету.

ФОТА У. ПАНАДЫ

міжнароднага конкурсу баяністаў Сяргей Баевіч.

Але асноўным творчым здабыткам фальклорнага ансамбля з'яўляюцца галасы самадзейных спявачак ансамбля «Радавод» — працаўніц Мінскага завода халадзільнікаў. Менавіта дзякуючы іх любові да беларускай народнай песні, фантастычнай працалюбінасці атлантаўскіх жанчын ансамбль набыў рысы і ўзровень прафесіянальнага фальклорнага ансамбля.

Слухачы па-сапраўднаму могуць ацаніць выканаўчы ўзровень ансамбля «Радавод», калі праслухаюць знакамітыя беларускія песні «Ой, аралі хлопцы ніву», «Як хацела ж мяне маці», «Ой, дзяўчына, куды ідзеш»... Але праграму ансамбля і новага фанэграфічнага дыска складаюць не толькі знакамітыя народныя «хіты», але і беларускія народныя песні, спецыяльна запісаныя і аранжыраваныя для «Радавода». Такім выдатным твора на дыску з'яўляецца меладыйная песня «За сонцам не бачу», якая была запісана ўдзельніцай ансамбля А. Б. Букатай у роднай вёсцы, што знаходзіцца ў Дзельчыцкім раёне. Цяпер дзякуючы таму, што твор трапіў на дыск, мелодыйная песня стане больш вядомай шматлікім аматарам беларускай песні па ўсёй Беларусі.

Асобны падарунак аматарам беларускай песні — трэк з запісамі сучасных беларускіх прыпевак. Іх аўтар — удзельніца ансамбля «Радавод» Валанціна Кудзі. Менавіта дзякуючы яе цудоўнаму голасу, няўрымсліваму і вясёламу характару беларуская прыпеўка стала жаданым гасцем на дыску фальклорнага ансамбля. У іх ёсць усё, што трэба для таго, каб не замаўкалі слухачыя агладысменты, — дасціпнасць, народны гумар, цудоўная сакавітая мова, карані якой у шырокай народнай душы...

Ну, а завяршае праграму дыска твор беларускага кампазітара І. Гвоздзіка на верш У. Карызіны «І ў вас, і ў нас», які паспяхова выконваецца ансамблем «Радавод» падчас унутрызаводскіх мерапрыемстваў, на гарадскіх і рэспубліканскіх канцэртах і фестывалях. Гэты ўдалы і аптымістычны твор вельмі падабаецца атлантаўцам і служыць напамінам пра тое, што калі будзе добрая праца, то будучы і песні. Таму прыемна ўсведмяць, што на «Атланце» не толькі ствараюць якасныя, вядомыя ва ўсім свеце халадзільнікі ды маразільнікі, але і цудоўна спяваюць. А гэта пад сілу толькі таленавітым людзям. І імі багатая Беларусь!

Вікторыя БАРТКЕВІЧ

ха». У назве ейнай выкарыстана яўная калька, нават без нейкіх адаптацый. У Татарыновіча ж ёсць цікавае слова «лямпрыска». Гэта акурат і ёсць беларусізаваны пераклад слова «мядуза». Не ўсім пакуль падабаецца гэта слова з-за яго нязвыкласці, але пасля выхаду ў свет рамана яно побач з іншымі моўнымі дыялектамі вяртаецца з небыцця. А знаёмому пісьменніку Алесю Наварычу, напрыклад, падабаўся сваёй вобразнасцю іншы выраз з Татарыновічавага перакладу: «Дзяўчына стаяла ў касулях сонца». «Касулі сонца» — гэтым сказана ўсё, цэлая карцінка намалявана! Такімі вольнымі шэдэўрамі поўніцца ўвесь раман.

Але я не хачу сцвярджаць, што перад намі ідэальны тэкст. Ёсць у перакладзе Татарыновіча русізмы, паланізмы. Мне ўжо выказваліся након гэтага пэўныя рэлігійныя функцыянеры, маўляў: «Як можа падабацца пераклад, калі там царква ці касцёл называецца субожняй»? Я ж, пачуўшы слова «субожня», акурат захацеў пачытаць біблейскія пераклады, якія рабіў у свой час Татарыновіч, бо чалавек стварыў новае слова, якое аб'ядноўвае ўсе азначэнні культурных паняццяў розных канфесій!

І гэта нягледзячы на ​​пэўныя недахопы ў перакладзе, дзе побач са словам «кашуля» можна прачытаць і «рубашка». Але ў перакладзе рамана «Quo Vadis», які зрабіў для нас ксяндз Татарыновіч, пануе натуральная беларуская мова. А тое, што ў ім «выглыпі» паланізмы і русізмы, — гэта адзнакі той мовы, на якой размаўлялі ў яго на радзіме, усюды, дзе ён бываў і чуў жывое беларускае слова.

**— Як табе працавала над пераўвасабленнем рамана, які быў перакладзены па-беларуску Татарыновічам? І ўвогуле, як цябе цяпер можна назваць — транслітаратар ці рэдактарам тэксту рамана?**

— Сапраўды, я выконваў такую ​​унікальную функцыю, як транслітарачыя з беларускай лацінкі на кірыліцу. Але я напісаў прадмову, каментарыі да тэксту, а таксама рэдагаваў гэты пераклад. Такіх выпадкаў транслітарачыі, відаць, было няшмат. Але перада мной ляжаў глабальны тэкст, у якім перапляліся розныя граматычныя нормы, якія ўжываліся Татарыновічам.

У выдавецтвах мяне ж прымушалі ўсе імёны падаваць паводле энцыклапедыі ды захаваць усе памылкі ў тэксце перакладу Татарыновіча.

**— Вітаўт, як нарадзілася гэтая ідэя — перавыдання сусветна вядомага рамана Ген-**

**Нараканнннў на беларускія падручнікі апошнімі гадамі выказвалася шмат: і бацькамі, і навукоўцамі. Крытыкаваліся тэксты, выдавецкія і паліграфічныя хібы. Шмат якія праблемы вырашаюцца, але, на жаль, з'яўляюцца і новыя, пра што сведчыць гутарка з дырэктарам выдавецтва "Народная асвета" Ігарам ЛАПЦЁНКАМ.**

— Ігар Мікалаевіч, бясспрэчна, выдавецтва "Народная асвета" — прадпрыемства са сталымі традыцыямі, з калектывам высокіх прафесіяналаў, работа якіх заслугоўвае самых добрых слоў. Але прэтэнзіі да беларускіх падручнікаў чуюцца пастаянна. У гэтым годзе, напрыклад, кніга "Чалавек. Грамадства. Дзяржава" для 11 класа пад

школьнікам патрэбна было з чаго вучыцца. Дарэчы, аўтары згаданай вамі кнігі не паспелі тады ў тэрмін. Недзе ў ліпені прынеслі ў выдавецтва толькі накіды, задумы падручніка для 8 класа, адсутнічалі ілюстрацыі. Рэдактарам выдавецтва не было там над чым працаваць. Пакуль рукапісы давалі больш-менш да ладу, пакуль знайшлі ілюстрацыі і выканалі рэдактарскую працу, прайшоў час. Да таго ж, для выпуску такіх выданняў і патрабуецца зацвярджэнне камісіі грамадскіх навук, што таксама займае ні адзін дзень. Адным словам, выдалі кнігу толькі ў снежні. А навучальны год ужо пачаўся. Таму ў "Настаўніцкай газеце" друкавалі яе часткамі. Гісторыя паўтарылася і на наступны год, і летась рукапіс здалі толькі ў ліпені. Праўда, мы чакалі таго і выпусціць падручнік змаглі на месяц раней — у лістападзе. Ды й тут чакала бяды: Міністэрства адукацыі не разлічылася за работу. Таму мы не мелі з чаго заплаціць паліграфістам за паслугі. Сабраўшы неабходныя сродкі, выдалі падручнікі пазней, чым маглі б, — пры выкананні нашымі партнёрамі сваіх дамоў. Гэткі стан спраў і сёлета.

**Ігар ЛАПЦЁНАК:**

## «СЁЛЕТА, ЯК НИКОЛІ РАНЕЙ, МЯНЕ НЕПАКОІЦЬ, ШТО ДА ПАЧАТКУ НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА ШКОЛЫ МОГУЦЬ АТРЫМАЦЬ НЕ ЎСЕ ПАДРУЧНІКІ»



рэдакцыяй Ю. Харына ў школы трапіла толькі зімою, а настаўнікі вымушаны былі нават наведваць адмысловыя курсы, каб пасля, паводле праграмы, выкладаць урок дзецям. Няўжо нельга абысціся без такіх накладак? Я разумею, што гэтыя прэтэнзіі датычаць вас можа ў апошнюю чаргу, але растлумачце як прафесіянал, чаму так адбываецца штогод.

— Гэта праблема мае сваю гісторыю. Калі Беларусь атрымала суверэнітэт, паўстала пытанне па стварэнні нацыянальных падручнікаў. І высветлілася, што хоць ёсць добрыя навукоўцы і настаўнікі, адмысловых спецыялістаў для такой работы няма. Пры Савецкім Саюзе лепшыя кадры збіраліся ў Маскве. Акадэмія навук СССР стварала тыповыя школьныя падручнікі, які ў рэспубліках перакладаўся на нацыянальную мову. (Зразумела, гутарка не ідзе пра беларускую мову і літаратуру, дзе змены рабіліся нязначныя). У школе выкарыстоўваецца прыкладна 1300 назваў, таму задача стаяла вельмі няпростая. З сусветнай практыкі мы ведалі, што лепшыя варыянт, калі творчы калектыв складаецца з трох састаўных частак: навуковец, метадыст і практык. Але бракавала часу і напрацовак. Усе гэтыя праблемы напачатку і зваліліся на наша выдавецтва. Аўтарскіх калектываў было мала, а падручнікаў патрабавалася шмат. Працавалі ў вельмі сціслы тэрміны. Першым часам аўтарам давалі 3-4 месяцы для напісання, столькі ж нам для падрыхтоўкі, а паліграфістам для друку. Міністэрства адукацыі ставіла задачу выпусціць кнігі як мага болей, пры гэтым афармленне адыходзіла на другі план. І такая пазіцыя была зразумелая:

Штогод дзяржава з бюджэту выдзяляе сродкі на выпуск падручнікаў. У 1980-х гадах дзеля эканоміі вырашылі выдаваць камплекты на чатыры гады. Першы год — 110%, праз два — 50%. Ведаецца, напэўна, — друкавалася картка, дзе ўладальнікі запісваюць прозвішча, а кніга перавыдаецца з году ў год. Бацькі плацяць арэндную плату — палову кошту...

— Прабачце, што перапыню. Мо вы растлумачце мне, калі зайшла такая гутарка, адну незразумелую рэч. Кажуць, што адукацыя ў нас бясплатная, але ці так яно? За падручнікі я плачу палову кошту. Маё дзіця вучыцца толькі год, а за карыстанне плаціць ажно 4 чалавекі. Значыць, дзяржава вяртае сабе грошы ў двойным памеры.

— Гэтыя пытанні ў кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, таму не хацеў бы даваць нейкія каментары. Магчыма, тут ўлічваецца інфляцыя і іншыя фінансавыя шчыгулы... Міністэрства адукацыі складае спіс падручнікаў і праграму, а пасля абмеркавання з Міністэрствам інфармацыі робіцца дзяржаказ. Напрыклад, ёсць 150 адзінак, якія пачынаюць дзяліць паміж выдаўцамі. У нас сёлета 45 % для агульнаадукацыйнай школы і 100% — для дзяцей з нейкімі парушэннямі. (На жаль, кожны трынаццаты вучань мае нейкія паталогіі. Такія падручнікі вельмі працаёмкія, але з малымі накладамі, таму дарагія). Але вернемся да затрымкі з аплатай за нашу працу. Мы неяк за шмат гадоў прывычаліся да такога стану, але ж выдавецтва застаецца вінаватым пастаўшчыкам паперы і паліграфістам. Бо яны просяць хаця б палову ў якасці перадаплаты. З намі не могуць своечасова разлічыцца, а падаткі ж мы вымушаны плаціць у любым разе. І выходзіць, што выдавецтва, адпрацаваўшы на высокім узроўні, выканаўшы ўсе абавязкі, не мае сродкаў для наступнай работы. Летась з'явілася яшчэ праблема. Штогод выпуск падручнікаў падзелены на прырытэты: да першага належаць тыя, без якіх нельга пачынаць вучэбны працэс і на якія ёсць сродкі, да другога і трэцяга — так бы мовіць, патрэбныя, але неабавязковыя кнігі. Міністэрства адукацыі прапанавала: ёсць грошы, давайце выпусцім кнігі другога прырытэту. Мы своечасова выканалі работу за свае сродкі, якія, я думаю, вы ўжо здагадаліся, нам не вярнулі. На 1 студзеня 2003 г. Міністэрства адукацыі было вінавата выдавецтву мільярд рублёў. Паціху цяпер вяртаюць, але ж мы жывём у дзяржаве з планавай эканомікай. Разлічваем тэрміны і судносім рэальныя планы з паліграфістамі.

— Ігар Мікалаевіч, выданне падручнікаў — дзяржаўная справа. Няўжо нельга наладзіць сістэму больш разумна?

— Тое, што ад нас залежыць, мы выконваем. Існуе афіцыйная дамова, паводле якой выдавецтва павінна атрымаць усе рукапісы да 1 кастрычніка папярэдняга года. Але на сёння мы не атрымалі яшчэ ажно сарака назваў падручнікаў. Я нават не бачыў у вочы рукапісаў, а 1 жніўня трэба выдаць кнігі! На жаль, даводзіцца сутыкацца з такімі адказнымі за гэту справу работнікамі, якія абсалютна не абазнаныя ў выдавецка-паліграфічнай працы. Яны не разумеюць, што напісаць тэкст мала, шмат часу займае рэдактарская работа, часта даводзіцца рукапісы проста перапісаць. Навучаныя горкім папярэднім вопытам, мы нейкія захады для страхуўкі робім. Але, выбачайце, з паліграфістамі выпуск кніг распісаны на кожны месяц. Нават калі ўсё будзе добра, на паліграфпрадпрыемства ў жніўні паступіць 97 падручнікаў. Выпусціць іх чыста тэхналагічна ў час немагчыма. І я пра гэта папярэджваў кіраўніцтва Міністэрства адукацыі. На чалавека можна паўплываць, каб ён працаваў і пасля рабочага дня, а машыну не прымушлі...

— Сапраўды, Ігар Мікалаевіч, з такімі варункамі апошнімі гадамі часта даводзіцца сутыкацца. Таму ў нас з

арфаграфічнымі памылкамі выходзяць газеты і кнігі, не кажучы ўжо пра стиль...

— Гэта жахлівае становішча. Новыя выдавецтвы думаюць больш пра барышы, эканомяць на штатных супрацоўніках, таму й выпускаюць брак. У нашым выдавецтве працуе каля 20 высокапрафесійных рэдактараў, якіх зраз чакае аўральны рытм. А ўявіце, каб іх было меней? Завалілі б работу...

— Вы сказалі пра такую колькасць рэдактараў... Наколькі ведаю, выпускаюць падручнікаў цяпер займаецца некалькі іншых выдавецтваў. Прызнаюся, я быў здзіўлены, калі некалькі месяцаў назад даведаўся, што ў адным з іх працуюць тры рэдактары, хаця прэтэндуецца яны на выпуск амаль 50% падручнікаў.

— Адсутнасць прафесіяналізму мяне вельмі непакоіць. У Пушкіна і Талстога былі рэдактары, у Салжаніцына — гэту работу выконвае жонка. Што ўжо казаць пра іншых. Я здагадваюся, пра якое прадпрыемства вы гаворыце...

— Тайны няма — пра выдавецкі цэнтр пры БДУ. Можна, праўда, сітуацыя там цяпер змянілася.

— Я — за здаровую канкурэнцыю, таму з майго боку будзе нетактоўна крытыкаваць іх. Адно магу сказаць: пасля размеркавання выпуску падручнікаў, убачыўшы іх планы, кіраўніцтва нашага міністэрства дало гэтаму прадпрыемству адказ, сэнс якога зводзіцца да таго, што ім трэба сыходзіць са сваіх магчымасцяў. Нашаму выдавецтву — 50 гадоў. Мы перажылі складаны час па стварэнні нацыянальных падручнікаў, калі ставілася задача ў першую чаргу забяспечыць імі школы. Цяпер ужо працуем над удасканаленнем. Мы ведаем цяжкасці, імкнёмся іх вырашаць. Канечне, можна зрабіць некалькі кніг высокай якасці. А астатнія? Ідэй і жаданняў мала. Неабходны рэальны погляд на рэчаіснасць. Я — дзяржаўны чалавек, таму сітуацыя, якая склалася, не можа не турбаваць. Пасля скажучь: ты ж — прафесіянал, чаму не папярэджваў? Папярэджваў, ды і цяпер гэта раблю. Мяне вельмі непакоіць, што сёлета на пачатак навучальнага года школы могуць не атрымаць усе патрэбныя падручнікі. Непакоіць, як ніколі раней. Да таго ж, узлунены, шмат хто будзе абвінавачваць і наша выдавецтва, не ведаючы, што мы заложнікі заганнай практыкі.

— Ігар Мікалаевіч, дзякуй за гутарку. Будзем спадзявацца на лепшае. І, вядома, на рэакцыю адказных за гэту важную справу асоб.

Гутарыў Міхал ТАЛОЧКА



### РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;

выкананне ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);

арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарава, 19, тэл.: 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарава, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta\_lim@tut.by.



8 мая адбылася чарговая сустрэча сяброў суполкі "Літаратурны квартал". Кварталаўцы чыталі свае новыя творы, выказвалі меркаванне пра пачутае. У гэтым працэсе бралі ўдзел Ягор Конев, Аксана Спрынчан, Таццяна Будовіч, Таццяна Барысюк, Віка Трэнас, Эдуард Дубянецкі, Мікола Кандратаў, Мікола Касцюкевіч, Мар'я Усава, Аксана Бязлепкіна, Рагнед Малахоўскі, Віктар Іваноў, Сяргей Патаранскі, Наталля Дзянісава, Святлана Канановіч, Алена Багамолава, Усевалад Гарачка, Наталля Кучмель і Кацярына N, і, зразумела, кіраўнік суполкі Людміла Рублеўская і галоўны рэдактар "ЛіМа" Віктар Шніп. Гучалі не толькі вершы — Ягор Конев працягваў сваю новую п'есу. Напрыканцы адбылося традыцыйнае складанне рэзюмэ пачутых твораў. Лідэрамі сталіся вершы Міколы Кандратава, Аксаны Спрынчан, Усевалада Гарачкі, Вікі Трэнас, Рагнеда Малахоўскага, Таццяны Будовіч, называліся і іншыя імяны.

Наступнае пасяджэнне 15 траўня, мусяць быць прысвечана абмеркаванню прозы Аксаны Бязлепкінай. Нагадваем, што "Літаратурны квартал" збіраецца шточацвер а 18 гадзіне ў памяшканні рэдакцыі. Праўда, сустрэча, з чацвярга 22 мая, магчыма, будзе перанесена на сераду 21. Удкладніць можна па тэл. 284-66-73 і 284-79-65.

## ЖЫВЕ ПАЭЗІЯ Ў НАРОДЗЕ

Зборнік вершаў брэсцкай паэтэсы Надзеі Парчук "Жыццёвыя плыні" — яшчэ адна нагода звярнуць увагу на таленавітага нашага люду. Просты чалавек, лічы, без адукацыі — а якія творы! Ёсць, ёсць тут што пачытаць. Нарадзілася аўтарка кнігі на Піншчыне, скончыла сярэдняю школу, улікова-кредытны тэхнікум, працавала звычайным бухгалтарам, потым загадчыцай ашчаднай касы ў сябе на радзіме — у вёсцы Лада-раж. Банкаўскай справе аддала 25 гадоў. Але ж усё гэта — на інваліднай калясцы... Так што, можа, не заўсёды было весела, ды прымушала сябе паэтэса і веселіцца, і смяяцца, і запісваць думкі, якія прыходзілі ў галаву. Думак у вершаваным выглядзе назбіралася на цэлую кніжку. Пра што піша Надзея Парчук? Сваё немудрагелістае жыццё, аднавяскоўцаў, прыроду сельскага наваколля. Паводле прыроды свайго таленту яна хутчэй рэаліст. Трывала стаіць на пазычнай глебе. І добра ўдаюцца ёй г.зв. "прынагодныя" вершы. Шмат з іх прысвечана сяброўцы па няшчасці і паэзіі, Тамары Лазноха.

Увайшлі ў зборнік гумарыстычныя вершы. Яны высмейваюць разнастайныя заганы нашага жыцця. Асабліва смешна чытаць пра тое, як устае з вогнішча і ўцякае яшчэ жывы вярчук падчас свайго смалення. Традыцый народнага гумару

Надзея Парчук

## ЖЫЦЦЁВЫЯ ПЛЫНІ

Зборнік паэзіі

ААТ «Брэсцкая друкарня» 2003

выказваюць сябе пры гэтым ва ўсёй сваёй паўнаце:

Гарыць салома у нас, папае,  
І іскры сыплюцца з яе,  
А мы ўсё новай падкідаем,  
Бачым... япрук наш устае.

Многа любоўнай лірыкі, часта ўспамінае паэтэса пра маладыя гады. Хапае патрыятычных вершаў, твораў пра сваіх знаёмых і аднавяскоўцаў. А наогул зборнік чамусьці змушае падумаць пра тое, што ад свайго лёсу не ўцячэш, колькі ні імкніся. І хаця будзе знямоглым цела, душа, змешчаная ў ім, застаецца той жа, сябе пакажа, выявіць. Шкада толькі, што разам з "жаснымі" творамі ў зборніку хапае і дужа слабых. Тым не менш, уражваюць колькасць вершаў, таўшчыню кнігі і, як сказала б, "бяскрыўнасць" натуры паэтэсы. А колькі энергіі спатрэбілася Надзеі для таго, каб напісаць, скласці і выдаць уласную кніжку!

І ў здольнасці ёй таксама не адмовіш. Бо асобныя вершы даволі-такі ўдалыя. Ды і назву свайму зборніку паэтэса знайшла адпаведную, гарманічную ў дачыненні да зместу. Самая лепшая вершы — на рэлігійную тэматыку. У іх адлюстраваны філасофія быцця паэтэсы, яе стаўленне да такіх паняццяў, як любоў і святасць. А як не павучыцца ў Н. Парчук умению бачыць ва ўсіх з'явах святло, а не цемру?

На добрых мне людзей шанцуе  
Заўжды, куды б я ні пайшла,  
Іх, як гасцінцы, лёс даруе,  
Бо імі поўніцца зямля.

("Шанцуе мне")

Хочацца дадаць: і гэта правільна! Іна-  
чай — як жа?

С. Я.

Валіяціна Коўтун — пісьменніца адметная. І не таму, што творыць у жанры дакументальна-мастацкай прозы, піша пра далёкую і блізкую гісторыю (пра гэта ў нас цяпер многія пішуць), а найперш таму, што адметна спасцігае філасофію гэтай гісторыі — праз выяўленне індывідуальнага высокага духу, які з'яўляецца адбіткам уласна нацыянальных жыццесцярджалых ідэалаў. Як адну з галоўных у працэсе гісторыка-культурнага фармавання гуманістычных прырытэтаў аўтарка вылучае ідэю хрысціянскай этычнай духоўнасці. Да гэтай ідэі яна наблізілася яшчэ ў раманах "Крыж міласэрнасці". Але — толькі наблізілася. Бо галоўным для яе тады было адмаўленне класічнай гуманістычнай свядомасці. Пісьменніца заставалася ў палоне гэтага адмаўлення. Ідэя хрысціянскай самасвядомасці як асновы духоўнага абнаўлення зямлі беларускай загучала дамінантна ў раманах "Пакліканья" (першая кніжка рамана ўбачыла свет у мінулым годзе). В. Коўтун звяртаецца да эпохі стаўлення на Полацкай зямлі хрысціянскай культуры.

Хрысціянства несла славянскаму свету выпрацоўку новага стылю паводзін, трансфармацыю ранейшых этычных арыенціраў.

# У ПАЛОНЕ ВЫСОКАГА ДУХУ

Полацкая зямля знаходзілася на старажытным шляху з варагаў у грэкі. Гэта садзейнічала хуткаму распаўсюджанню ў ёй хрысціянскай веры і развіццю духоўнай культуры. Візантыя везла чарнігаўскім, полацкім і пскоўскім князям, як сведчыць В. Коўтун, "вялікую хрысціянскую сяўбу", яна несла народам "збавенне ад сляпога неувуцтва". У XI-XII стст. Полацк становіцца цэнтрам кніжнасці: тут перапісваюцца кніжкі, вядзецца летапісанне. Гэта быў перыяд росквіту культурнага жыцця на Полацкай зямлі.

Разам з тым, працэс хрысціянізацыі славянскіх народаў быў досыць складаным. Паганская вера моцна трымала ў сваім палоне свядомасць чалавека. В. Коўтун, застаючыся вернай у адлюстраванні рэальнай гісторыі, не абыходзіць моманты такога процістаяння.

Чым болей мацнела хрысціянская вера, тым больш пралівалася людской крыві, барацьба паміж Полацкам, Ноўгарадам і Кіевам за вярхоўную княжаскую ўладу рабілася ўсё больш жорсткай і бязлітаснай. Дванаццаце стагоддзе пачыналася "трывожна і неміласэрна".

Гісторыя Полаччыны пададзена рэтраспектыўна, праз успаміны галоўнай гераіні твора Еўфрасіні Полацкай. Яна, ігумення, напрыканцы свайго доўгага манаскага жыцця апынуўшыся на святой зямлі Галілеі, просіць у таго, каму амаль усё жыццё аддана служыла, дазволу "пусціць кола памяці праз жыццёвы круг". Ёй гэта было крайне важна для нейкага свайго ўнутранага падсумавання: ці так пражыла? Ці ўсё зрабіла як трэба? І не толькі для гэтага — ёй хацелася, перш чым наведна раставарыцца ў вялікім духоўным космасе, яшчэ раз дакрануцца да таго зямнога, "чалавечага", людскога, што моцна трымала яшчэ душу і сэрца гераіні. І яна азіралася... Усё глыбей і глыбей — у тыя далёкія часіны, калі яна, князёўна са слаўнага роду Ізяслававічаў, лёгка хадзіла па яркай раскошы травы, слухала раку, спева птушак. Яе, манахіню, нібыта нехта гукаў, клікаў у далёкую маладосць, калі яе, юначку, збіраліся выдаць замуж за смалянца Яраполка, то вяртаў у вузенькія сцены сафійскай галубіцы, дзе яна прызвычалася да свайго цяжкага манаскага жыцця.

Мастацкая пльня зменлівая, яна — у руху: то спакойная і павольная, то вогненна-выбуховая. Апавядальная пльня віруе, уцягваючы ў сябе ўсё новыя часавыя і прасторавыя сферы, мяжуючы жыццё рэальнае, рацыянальнае і ірацыянальнае, трызненні, відзежы. Апошняя бесперапынна ўліваюцца ў свядомае жыццё гераіні. Але дынаміка апавядання не перашкаджае выразна перадаваць атмасферу і філасофскую глыбіню гістарычнага часу і, нароўні з гэтым, акрэсліваць аблічча чалавека, яго унікальнасць. Такім чынам, форма цэлага ў В. Коўтун узнікае не столькі на ўзроўні мастацкага вобраза, колькі на ўзроўні твора. У раманах "Пакліканья", як было раней у "Крыжы міласэрнасці", пісьменніца паядноўвае ў адным эпічным малюнку рух народа, дзеі вялікіх мас людзей з рухам

індывідуальнага лёсу і далей — з тым, што адбываецца ў духоўным развіцці асобнага чалавека і народа ўвогуле. Кожны з гэтых элементаў неабходны, каб склалася эпічнае цэлае. У мастацкай прозе В. Коўтун трагічны пачатак сінтэзуецца з пачаткам эпічным. Ствараецца панарамная карціна нацыянальнага быцця ў кантэксце Сусвету.

Непаўторна-настраёвае, глыбінна-пачуццёвае адлюстраванне выходзіць ад гераіні. Але тут побач прысутнічаюць і элементы аўтарскага гістарычнага даследавання, аб'ектыўная ацэнка падзей. Гераіня свой час адчувае душою і сэрцам. Яна глядзіць на падзеі нібыта знутры, як іх сведка і ўдзельніца. Аўтарка адлюстраввае гісторыю аб'ектыўна, больш стрымана і ўжо з пазіцыі дня сённяшняга.

Над Полацкай зямлёй нависла рэальная пагроза страты сваёй самастойнасці. Незалежнасць Полаччыны не ўсіх задавальняла. Полацк стаў "парушынаю ў воку" кіеўскіх князёў, асабліва магутнага Мсціслава. Ішлі таемныя перамовы Кіева з князямі дрыгавічанскімі і палянскімі. З другога боку крывічоў падціскалі ноўгарадцы. З захаду каралеўскія дарадцы ціснулі на напалову паганскую суседнюю дзяржаву. А яшчэ быў хан Ваняк, нахаб-

чом, але не з жалеза, а — з духу", і яна ўбірае ў сябе гэты дух, ён уліваецца ў яе з высокага неба, з роднай зямлі, яны былі "роднасныя".

Яшчэ ў 12-гадовым узросце юная князёўна пакінула шыкоўны бацькаў палац і прыняла манаскі пострыг. З гэтага моманту і пачаўся яе цярністы шлях — шлях бяскончых выпрабаванняў і бесперапыннай малітвы. Шлях самаахвярнасці і самаадрачэння.

Сілы нябесных зрабілі Еўфрасіню відушчай, а павязь з зямлёй зрабіла яе адчувальнай да болю чужога. Яна чула гэты боль — боль людзей жывых і нават памерлых. Душы памерлых таксама звярталіся да яе, яны крычалі, прасілі ў яе дапамогі. І Еўфрасіня малілася, ратавала іх ад паганскага агню, маліла Бога аб літасці да ўсіх, "гвалтам загубленых і ледзяной ракой хрышчаных". Нібыта ўвесь боль свету ўліваецца ў яе спакутаную малітвай душу. І гэты востры чужы боль становіцца яе ўласным. Ён паласаваў яе цела з усё новай і новай сілай. А яна прасіла ўсё новых і новых выпрабаванняў, бо менавіта ў іх бачыла сваё і ўсяго роду чалавечага ратаванне: "Ратуі мяне, ратуі, Міласэрны... І дай выпрабаванне, як выпрабоўваў некалі палестынскіх пакутнікаў сваіх — постам, бяссоннем і працаю. І ўзнага-

ныя атрады якога набліжаліся да межаў Полацкага княства. Не лепшай была сітуацыя і ўнутры Полацка: памацнела варажэна паміж полацкімі князямі Давыдам і Барысам. Такім чынам, Полацк спешна рыхтаваўся да абароны.

Атмосфера напружання змяняецца вярзнымі малюнкамі трагічных падзей вайны, калі, кажучы словамі аднаго з персанажаў, "сам іспра з пекла вылез і ўсё перавярнуў на свеце". Крывічкая зямля ўсеяна акрываўленымі трупамі ратнікаў Рагвалода і Давыда. Здаецца, па ўсёй зямлі распаўзлося адно зло, і гэта было страшней за чуму, хваробу цялесную, якая таксама забірала ў той год тысячы чалавечых жыццяў.

Барацьба добра і зла, па В. Коўтун, закладзена ў прыродзе, створанай Самім Творцам: "Калі семья Божая прымаецца, нараджаецца прага знішчыць яго...". Дабро і зло — пачаткі субстанцыяльныя, узаемазалежныя. На тэму павінна быць антытэза. Гэта закон, і ён пакладзены ў аснову Сусвету: "Усё знаходзіцца ў лучнасці з таго часу, як Сусвет утрымліваецца Боскай воляю, і моры на зямлі абмежаваныя пяском, і пяском ачышчаюцца рэчышчы рэк, вялікіх і малых, і сонца гарыць няспынна, і са страхам свеціць начны месяц...". І толькі любоў можа процістаяць злу, бо "ласкаю Боскаю напоўнена зямля. Любоўю Ягонаю... Як і кожны з нас...".

У раманах В. Коўтун улада — гэта зло абсалютнае. Праблема ўлады — адна з цэнтральных у творы. Перагортваючы адну за адной старонкі крывавых бітваў за князкі сталец, пісьменніца імкнецца выветліць тую вялікую таямніцу, якую тоіць у сабе "д'явольская спакуса ўлады і ўсялякая магчымасць быць мацней за іншага чалавека. І мацней настолькі, што можа нават забраць у таго дар Боскі — жыццё". Рух гісторыі — гэта таксама барацьба за ўладу.

Свет і чалавека ў стане ўратаваць толькі безумоўныя хрысціянскія імператывы: старазапаветнае "не забі" і евангельскае "не супраціўляйся злу". Любоў супраць зла — так можна вызначыць адзін з галоўных момантаў этычнай праграмы аўтара "Пакліканых". І гэта не абстрактная філасофія, праграма гэтая "матэрыялізуюцца" ў вобразе галоўнай гераіні Еўфрасіні Полацкай — адной з "пакліканых".

В. Коўтун з самага пачатку адмовілася ад ідэалізацыі сваёй гераіні. Яна — спрэс проціборства зямнога і духоўнага. Зямное, цялеснае моцна трымала яе ў сваім палоне, але яна ўпарта адмаўлялася ад усіх радасцей зямных, бо "іншае маю зрабіць". Ды і наогул, "што з таго, калі жаніліся людзі, выходзілі замуж, княжылі?" Усё гэта праходзіць бяследна, "слава зямная, быццам попел, расейваецца". Яшчэ юніцай Еўфрасіня (у міры Прадслава) далучылася да кніжных навук, вывучала мовы, у тым ліку і грэчаскую — у пісца Данілы. Яна з асаблівай пашанотай ставілася да вялікай святой Еўфрасіні Александрыйскай, і наогул яе думкамі валодалі людзі моцнага духам, "жанчыны даўніх летаў", якія, "прыняўшы моц мужчынскую, адсеклі ад сябе грахі зямныя мя-

родзь моцно егіпецкіх пустэльнікаў і затворнікаў афонскіх Тваіх, каб змагаць мяцязы душы, і пустаслоўе, і аблудлівасць праз доўгія леты".

Любоў і ўсёдаравальнасць — вось галоўная ісціна, за якую змагалася гераіня В. Коўтун. Менавіта ёю яна і кіравалася тады, калі прасіла епіскапа вызваліць "смердаў тых, якія на капішчы не ведалі, што дзеюць", і калі заступалася за Кірыка, народнага бунтара, што асмеліўся яе, манахіню, узяць у полацкія порубы, у знакамітую на ўсёй Полаччыне вязніцу, дзе сядзелі самыя жорсткія забойцы і рабаўнікі...

Гераіня В. Коўтун — гэта сакральны вобраз у беларускай літаратуры (калі разумець пад сакральнасцю якасць, што валодае абавязковым станоўчым маральным зместам. Нароўні з вобразамі Міхала ("Новая зямля"), Васіля Дзятліка ("Палеская хроніка"), Сцепаніды Багацькі ("Знак бяды") В. Коўтун прапануе грамадскасці "мадэль" беларускага хранатопіа, які мае сваю сістэму каштоўнаскага вымярэння — абсалютную арыентацыю на хрысціянскае светаадчуванне, калі быццё і небыццё ўспрымаюцца як манада ў манадзе. Еўфрасіня Полацкая — асоба адраджэнскага кшталту. З шэрагу сусветна вядомых: Скарына, Будны, Цётка. Яна — "пакліканая" асоба, пакутніца, якая, падобна Настаўніку, бярэ на сябе грахі чалавека. І пры ўсім гэтым яна захоўвае "непадзельную сутнасць".

Сон, трызненне, відзежы — структурная аснова вобраза Еўфрасіні. Але ўсё гэта не зніжае рэальна-жыццёвага напаўнення гераіні. Нават наадварот, толькі падкрэслівае яе канкрэтна-гістарычнае аблічча.

Калі працягваць гаворку пра адметнае, трэба адзначыць і мову: яна стылізавана пад узоры старажытнай, што стварае эфект адмысловага першабытнага душэўнага настрою, эфект прысутнасці гістарычнага часу.

У свой час А. Сямёнава, маючы на ўвазе рамана "Крыж міласэрнасці", адзначала, што ў прозе В. Коўтун "усё па максімалісцкай сістэме каштоўнасцяў, дзе мастацкае павінна сысціся з даследчым, дакументальным, фактаграфічным, дзе строга логіка думкі павінна спалучацца з натхненнымі фарбамі і мелодыямі душы, увасобленымі ў канкрэтных радках і адчувальнымі ў водары часу, у сувязі галоўнага і нібыта нязначнага, што, аднак, стварае непадробнасць і вышыню жыцця. Жыццё ў розных яго праявах". Гэтым жа мастацкім крэда кіравалася пісьменніца і пры напісанні "Пакліканых".

Раман "Пакліканья" В. Коўтун адкрывае новыя магчымасці дакументальна-мастацкай прозы. Гэты твор паядноўвае, сінтэзуе ў адно мастацкае цэлае гісторыю, дакумент, літаратурнае ўяўленне як "волю да звышбыцця" (Г. Башляр) і элементы "Жыцця". Толькі пра наватарства кнігі лепш скажаць паэзія, калі рамана будзе закончаны (цяпер пісьменніца працуе над другой кнігай "Пакліканых"). Сёння можна сцвердзіць толькі адно: кніга гэта адметная, і стасуецца яна не толькі з той літаратурай, якая была, але і з той, што яшчэ будзе.

Валіяціна ЛОКУН

Пэўна, так ужо ўладкаваны чалавек, што яму проста неабходна бачыць нешта — ці то свет, ці то сябе, ці то мінулае, etc. — праз прызму ідэальнага. Без нейкага адмоўнага значэння, гэта такія своеасаблівыя ружовыя шкельцы, погляд праз якія не дазваляе патануць у хаосе нашае сучаснасці. Зрэшты, беларусы, узрошчаныя рамантыка-гістарычнай прозай Уладзіміра Караткевіча, заўсёды былі схільныя да абагаўлення нацыянальнай мінуўшчыны. Мяркую, менавіта таму ім так цяжка вызначыцца ў сваіх адносінах да аповесці Андрэя Федарэнка "Нічыё", бо, як жа так, страчваецца ці не апошняе — магчымасць бачыць (няхай і ў мінулым) сваю дзяржаву моцнай, неза-

Луіса Борхеса, які лічыў, што добры мастацкі твор ёсць заўсёды дэтэктыўны твор. І з гэтай думкай нельга не пагадзіцца, асабліва, калі ўспомніць тэксты Уладзіміра Караткевіча, Фёдара Дастаеўскага, Франца Кафкі ды інш. Магчыма, што менавіта шлях напісання твораў у займальнай, у тым ліку дэтэктыўнай форме і ёсць адным з выйсцяў для беларускай літаратуры, якая зараз апынулася ў замкнёным коле літаратуры для самых жа літаратараў, да якіх далучаюцца хіба што прафесійныя філолагі ды навучэнцы. Тым больш, што класіфікацыя формула папулярнага, але ДОБРАГА (!) тэксту не так ужо і цяжка. Дастаткова добра ведаць тое кола сродкаў, якія ўжо былі апрабаваныя

## ДОСВЕД МАСАВАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў СУЧАСНЫМ ТЭКСЦЕ

лежнай (чытай "ідэальнай"), а яе народ здольным паўстаць на змаганне. Гэтае імкненне ўяўляецца мінуўшчыну Беларусі як цалкам ідэальнае ўтварэнне надзвычайна натуральнае і заканамернае (зрэшты, яно вядома кожнаму з нас: найчасцей мы проста жывем у створанай, у сваім уяўленні, свайй краіне, у якой іншая мова, іншыя святы, іншыя гісторыі), таму што на этапе празмерна маруднага станаўлення беларушчыны чалавек мусіць шукаць таго апырышча, на якім і будучы мацавацца яго ідэі, перакананні і, вядома ж, вера. Менавіта таму такой актуальнай застаецца для нас праблема вяртання гістарычнае памяці, а творы на тэму беларускай мінуўшчыны становяцца надзвычай папулярнымі, асабліва калі яны напісаныя на мове масавай літаратуры. Узгадайма ўсе таго ж У. Караткевіча, які раскрывае перад намі легендарнасць беларускае гісторыі. Зрэшты, у сучаснай літаратуры ў гэтага спынага праява ёсць свае спадкаемцы, сярод якіх вылучым Людмілу Рублеўскую з яе гістарычнымі творамі. Менавіта яна ў сваіх аповесцях ("Сэрца мармуровага анёла", "Пярсцёнак апошняга імператара" і інш.) падае пазітывы беларускае сітуацыі, у якіх адчуваюць такую патрэбу многія з чытачоў (узгадайма палеміку на гэтую тэму, распачатую Кастусём Траўнем у "Нашай ніве"). Пры гэтым аўтарка надзвычай удала спалучае, звязвае ў адзінае цэлае мінулае і сучаснае, імкнучыся вылучыць беларусаў ад "гістарычнага малакроўя". Адметна, што працэс выдалення хваробы не пераўтвараецца ў пакутлівае стацыянарнае лячэнне з балючым упырскваннем ненавіснага лекаў-унушэнняў пра тое, што беларуская гісторыя слаўная, багатая і г.д. Чытанне гістарычнага тэксту становіцца прыемным задавальненнем (што ні ў якім разе не выключыць глыбіні зместу), бо ён, тэкст, а ў дадзеным выпадку гэта аповесць "Пярсцёнак апошняга імператара", уваблены ў займальнай дэтэктыўнай форме. А дэтэктыўны як найбольш папулярны жанр масавай літаратуры чытаюцца лёгка і з цікавасцю. Тут дарэчы будзе ўзгадаць Хорхэ

папярэдняй, найперш класічнай літаратуры і ўмела выкарыстоўваць іх для выражэння новага зместу або ідэі. А ўжо ў веданні гісторыі культуры і літаратуры Л. Рублеўскай адмовіць нельга.

Навідавоку зацікаўленасць аўтаркі ў тым, каб яе твор стаў цікавым не толькі філолагам. Аповесць сапраўды прыцягвае, і найперш таму, што ў ёй прысутнічае фабула і інтрыга. А гэта якраз тое, чаго чакае непрафесійны чытач ад добрага мастацкага твора. Чалавек з вуліцы, стомленага надзённымі праблемамі, мала цікаваць такія катэгорыі, як ідэя, сімвалічнасць, адметнасць стылю і г.д. Яму неабходны найперш сюжэт. І менавіта ён ляжыць на паверхні аповесці Л. Рублеўскай. Тут ёсць тэма, каханне, унутраная і знешняя барацьба. Героі твора знаходзяцца па розныя бакі мяжы, калі выразна абазначаны станоўчыя і адмоўныя вобразы, што не дэзарыентуе рэцыпіента, як у выпадку з элітарнымі мадэрнісцкімі творамі. Да таго ж, рамантычная эстэтыка называе, якая ёсць тэндэнцыяй для творчасці пісьменніцы, таксама прыцягвае немалую долю ўвагі. Першаснае ўражанне вельмі моцнае, і фармуецца яно якраз у момант працягвання назвы твора, якая заўсёды трапляецца на вочы. Дарэчы, менавіта тады і здзяйсняецца прасты выбар: чытаць або не чытаць. Такім чынам, можна зрабіць выснову, што "Пярсцёнак апошняга імператара", калі мець на ўвазе сюжэт, пабудаваны паводле канонаў масавай літаратуры.

Улічваючы ўсе вышэй адзначанае, трэба сказаць, што менавіта фабульная дэтэктыўнасць дазваляе пісьменніцы ў яе аповесці спалучыць нязмушанасць формы з сур'ёзнай ідэяй пра неабходнасць перадачы і захавання гістарычнай памяці. Як вынік, здымаецца традыцыйная для нашай прозы апазіцыя паміж "сапраўднай" і "несапраўднай" літаратурай.

Асноўная думка твора, сфармуляваная вышэй, не новая для нашага мастацкага слова. Яна з'яўляецца рамантычнай па сваёй прыродзе. Таму мы можам га-

варыць аб наяўнасці рамантычнага дэтэктыўу ў сучаснай беларускай літаратуры, які, дарэчы, быў распаўсюджаны ў творчасці ўсё таго ж У. Караткевіча ("Дзікае пал'ванне караля Стаха", "Чорны замак Альшанскі"). Навідавоку пераемнасць твораў гэтага пісьменніка з творамі Л. Рублеўскай. Але ж ёсць і істотнае адрозненне. Яно выяўляецца ў тым, што аповесці аўтаркі, і ў прыватнасці "Пярсцёнак апошняга імператара", больш скіраваныя да сучаснасці, чым звернутыя ў мінулае. Гэта выяўляецца як на ўзроўні фабулы (а большая частка твора распавядае пра набліжаны да нас час), так і на ідэйным узроўні, бо вяртанне гістарычнае памяці важнае менавіта для нас і менавіта сёння, таму што забыцца на ўсё, што было, гэта значыць "як у буру не злавіць кінутую на бераг з чаўна вярхоўку. І бура паглыне човен разам з тымі, хто на ім. Але яны — гэта і мы". Але ў падтэксце ўсяго твора і ў наступных радках адчуваецца думка пісьменніцы: "яны — гэта і я". Яна, гэтая думка, абсалютна натуральная, бо знікненне цэлага (народа) нясе і смерць яго частцы (індывіду). І тут мусіць спрацоўваць інстынкт самазахавання, таму паглыбляецца індывідуальна адказнасць за свае ўчынкi, скіраваныя на захаванне гісторыі. Агульнанацыянальнае становіцца асабістым — і ў гэтым выратаванні ўсіх — народа і сябе. Ці не таму Магдаліна Дарбут забываецца на рацыю ды голас розуму і насуперак усяму працягвае пошукі гістарычнае праўды. І гэтыя поўныя рызыкі пошукі прыносяць не толькі ісціну і справядлівасць, але і захаванне Асобы герані. Суіснуючы побач з Маркам Магдаліна мусіла ўвесь час трымаць уласнае "Я", якое прагнула волі, нязмушанасці ва ўчынках, прыгодаў, у глыбокім сутарэнні. А гэта, як вядома, найлепшы шлях да страты самой сябе. Каханне да Кастуса для Магдаліны сталася сапраўдным выратаваннем, бо яно не патрабавала адпавядаць нейкім стандартам і нормам, а, наадварот, прынесла свабоду думак і ўчынкаў. Такім чынам, Магдаліна знайшла не толькі вершы свайго дзеда (а значыць і частку нашае гісторыі), але і самую сябе.

Пяніцце пераемнасці становіцца ключавым для аповесці "Пярсцёнак апошняга імператара". Прычым яно гучыць не толькі ў закліку да захавання і ўзнаўлення забытай гісторыі. Важнай становіцца праблема пераемнасці духу, годнасці продкаў (Вінцэс Дарбут — Кастусь Сташынскі). У аповесці выкладзены асноўныя накірункі беларускага сармацтва, ідэальнымі ўвасабленнямі якога становяцца вобразы мужчынаў Дарбутаў, для якіх Радзіма і воля былі найперш. Не ваяваць за свой край было проста ганьбай, мірыцца з быдлярчай, няхай сабе і шляхтай — таксама. Яны не баяліся парушыць звычай (аналаг сучасных нормаў, якія скавалі Магдаліну), калі яны былі супраць іх перакананняў. І ўсюды, заўсёды захоўвалі сваю годнасць. Сімвалам жа гістарычнай і духоўнай пераемнасці становіцца пярсцёнак, зроблены са звычайнага металу — без прэтэнзій на радавое багацце, таму і яго сімвалічнае значэнне становіцца яшчэ больш выразным і глыбокім. Ён нагадвае нам пра палатно нашае гісторыі, асобнымі ніткамі якога з'яўляецца кожны з нас. Але ткалі яго ўсё ж не мы, таму і не нам знішчаць або забывацца на яго, бо "хто мы такі, каб ірваць і зблытваць ніты ў тым, што саткана не намі!".

Алена АЎЧАРЭНКА

## КАХАННЕ... ДА ШЭФА

3 усімі нюансамі гэтага шчымылівага пачуцця вы зможаце пазнаёміцца, прачытаўшы кнігу Вольгі Куртаніч "Залюстрэчка для Алісы"



Алісы". Назваць безгустоўнай такуую спробу прасачыць за ўсімі перыпетэямі жыцця галоўных герояў нежак не выпадае. Таму што праблема ўзаемадчыннення ў шэфам, закаханым у сваю супрацоўніцу, актуальная не толькі для нашага часу і не толькі для Беларусі (узгадаем хаця б адносіны Біла Клінтана з Монікай Лявінскі). Вольга Куртаніч паказвае, як складваецца службовы раман, што робяць персанажы са свайей кар'ерай і вольным часам, апісвае кульмінацыю любовных адносінаў... Аматарам зротыкі кніга В. Куртаніч не проста спадабаецца — яна захопіць іх складанай фантазіяй. Службовыя інтымныя адносіны — заўсёды сенсацыя: і ў жыцці, і ў літаратуры. У кнізе В. Куртаніч, акрамя сенсацыйнага рамана-парафраза, ёсць яшчэ і аповесці, п'еса і апавяданне. Крытычны артыкул І. Шаўляковай, які ўводзіць чытача ў свайей творчасці В. Куртаніч, падагульняе агульнае ўражанне ад гэтай неардынарнай для беларускай літаратуры чытальнай жаночай прозы.

С. Я.

### ВІНШУЕМ!

## ПРЭМІІ ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ 2003 ГОДА Ў ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА, ЖУРНАЛІСТЫКІ І САМАДЗЕЙНАЙ ТВОРЧАСЦІ

24 красавіка Прэзідыум Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі прысудзіў прэміі 2003 года ў галіне літаратуры, мастацтва, журналістыкі і самадзейнай творчасці з наданнем звання лаўрэата, уручэннем Ганаровага знака, дыплама і грашовай ўзнагароды:

### I. У галіне літаратуры і мастацтва

За творы прозы, паэзіі і драматургіі (дзве прэміі): Карамазаву Віктару Філімонавічу, пісьменніку — за кнігу "З вясною ў адным вагоне", апублікаваную ў 2002 годзе;

Сакалоўскаму Рыгору Васільевічу, паэту, заслужанаму дзеячу культуры Рэспублікі Беларусь, першаму намесніку старшыні ГА "Беларускі саюз журналістаў" — за кнігу паэзіі "Счастье земное", апублікаваную ў 2002 годзе.

За музычныя творы, канцэртна-выканальніцкую дзейнасць (адна прэмія):

Карэтнікаву Валерыю Іванавічу, кампазітару — за вакальна-інструментальную лірычную паэму на вершы Э.Агнянцет "Флейтыст" для сапрана, флейты, фартэпіяна, скрыпкі, альты і вяланчэлі; і 12 характарыстычных п'ес;

Кісель (Суседчык) Святлане Іванаўне, заслужанай артыстцы Рэспублікі Беларусь, салістцы ансамбля народнай музыкі "Бяседа" Нацыянальнай дзяржаўнай тэ-

лерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь — за высокае выканальніцкае майстэрства ў канцэртных праграмах ансамбля "Бяседа" і стварэнне сольнай праграмы "Маміна вішня".

За работы ў галіне тэатральнага мастацтва (адна прэмія):

Башавай-Івановай Наталлі Алегавне (рэжысёру-пастаноўшчыку) і Рулёвай Ларысе Ільінічне (мастаку-пастаноўшчыку) — за пастаноўкі спектакляў Д.Разумоўскай "Сястра мая Русалачка", С.Кавалёва "Дарога на Віфлеем", П.Васючэнка "Рыцар Сонца" ў Беларускай рэспубліканскай тэатры юнага гледача.

За работы ў галіне кінамастацтва (адна прэмія):

Яфрэмаву Аляксандру Васільевічу, заслужанаму дзеячу мастацтваў Рэспублікі Беларусь, мастацкаму кіраўніку тэатра-студыі кінаакцёра РУП "Нацыянальная кінастудыя "Беларусьфільм" (рэжысёру-пастаноўшчыку) і Цімашэньці Людміле Мікалаевне (дырэктару здымачнай групы) — за мастацкі фільм "Поводырь".

За творы жывапісу, скульптуры, графікі і прыкладнага мастацтва (адна прэмія):

Кірзеву Мікалаю Уладзіміравічу, мастаку, заслужанаму дзеячу мастацтваў Рэспублікі Беларусь, прафесару кафедры жывапісу Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў — за цыкл жывапісных твораў 2002 года;

Сідаравай Валянціне Сцяпанавне, мастаку-графіку, дацэнту кафедры графікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў — за стварэнне высокамастацкай серыі ілюстрацый у 1999-2002 гадах.

II. За дасягненні ў самадзейнай мастацкай творчасці

За актыўную работу па развіцці народнай культуры і самадзейнай творчасці працоўных (адна прэмія):

Смоўскаму Генадзю Анатолевічу — дырэктару Палаца культуры вытворчага аб'яднання "Беларускі аўтамабільны завод".

За высокія дасягненні ў самадзейнай мастацкай творчасці (для дарослага і дзіцячага калектываў) — дзве прэміі:

народнаму самадзейнаму калектыву "Бліскавіца" Гродзенскіх электрычных сетак (кіраўнікі — Сіповіч Аляксандр Купрыянавіч і Дзмітрый Зоя Сцяпанавна, кіраўнік аркестра — Карповіч Аркадзь Іванавіч);

узорнаму ансамблю танца "Мішутка" клуба РУП "Смаргонскі завод аптычнага станкабудавання" (мастацкі кіраўнік — Радчанкава Таццяна Мікалаевна).

### III. У галіне журналістыкі (адна прэмія)

Юнчыку Леаніду Мікалаевічу, рэдактару аддзела журналістыкі расследавання і крымінальнай хронікі газеты "Рэспубліка" — за публікацыі на тэму "Защита простого человека" ў 1999-2002 гадах у газеце "Рэспубліка".

Грашовая ўзнагарода прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі 2003 года ўстаноўлена ў памеры 100 базавых велічынь кожная, а дзвюх калектывных прэміяў за высокія дасягненні ў самадзейнай мастацкай творчасці — у памеры 170 базавых велічынь кожная.

Яўген ХВАЛЕЙ

# ВУЧНІ ПРАЧЫТАЮЦЬ КЛАСІКАЎ І СУЧАСНІКАЎ

Вучэбны дапаможнік "Беларуская літаратура", адрасаваны вучням 5 класа (выдавецтва "Народная асвета"), стварылі Алесь Бельскі, вядомы даследчык роднай літаратуры, празаік, і Людміла Цітова, вопытны метадыст, аўтар школьных падручнікаў і дапаможнікаў.

У чым жа навізна навуцальнай кнігі? А ў тым, што аўтары-складальнікі заклалі ў яе аснову ідэю радаводу, якая набывае развіццё з кожнай новай тэмай, агульны прынцып уладкавання Сусвету: я — мой род — народ — родная зямля — чалавецтва. Што яшчэ кідаецца ў вочы, дык гэта тое, што ўпершыню вучням прапануецца для вывучэння фантастыка. Вельмі займальнае апавяданне Дзінтры Шульцэ з Латвіі "Робертцік" (пераклад Э. Садаўнічага), з цікавасцю падлеткі прачытаюць урывкі з апавесці Міхася Зарэмбы "Рыжкая ластаўка". Вучні пазнаёмяцца з Бібліяй, асобнымі паданнямі з яе, з героямі беларускай міфалогіі і апавяданнямі пра іх, не толькі з народнымі, але і шырокавядомымі літаратурнымі песнямі, старадаўнім ляльковым тэатрам — батлейкай...

Кнігу адкрывае раздзел "Мой род. Родная зямля. Народ". Гаворку пра сямейны радавод, родныя вытокі, павязь чалавека з іншымі людзьмі і светам цікава распачынае У. Ліпскі (урывак з кнігі "Я"). Далей змешчаны творы п'сьменнікаў, у якіх услаўляецца моц, мужнасць і працавітасць нашых продкаў, адданаць роднаму краю і свайму народу. Раздзел "Свет загадак і цудаў" знаёміць са старажытнымі вераваннямі і уяўленнямі беларусаў, іх падам жыцця і маральнымі каштоўнасцямі.

Беларуса немагчыма ўявіць без песні, яна — яго душа, у чым вучняў красамоўна пераканае раздзел "Сэрцам народжаны спеў".

Раздзел "Біблія — вечная і дзіўная кніга" знаёміць з гісторыямі пра стварэнне свету, першых людзей, блуднага сына, сусветны патоп і выратаванне нашчадкаў Адама і Евы. У Бібліі славуць Ф. Скарына бачыў выток добрых думак, чалавечай мудрасці, ён скіроўваў людзей да адвечных заветаў, таму вучням і прапануецца пазнаёміцца са скарынаўскім выказваннем пра Біблію, пераклад якога зрабіў пазт А. Разанаў. Беларусы пачыналіся, як вядома, і са Скарынавай кнігі. Затым дзеці прачытаюць паэтычныя малітвы Я. Коласа і М. Танка.

Раздзел "Радасць красы адгукнецца ў душы" складаюць творы пра характэрнае беларускае зямлі, разнастайнасць станаў прыроды. Вершы і проза З. Бядулі, П. Труса, А. Коршака, К. Чорнага, І. Мележа, Я. Брыля, П. Панчанкі, А. Вялюгіна, А. Пысіна, В. Зуёнка, Р. Барадуліна, Д. Бічэль, Г. Бураўкіна, В. Вярбы вельмі маляўнічыя, настраёвыя, багатыя на яркія сродкі мастацкай выразнасці. Змешчана тут і апавяданне І. Грамовіча "Воблакі", якое абуджае адухоўлены, паэтычны погляд на свет.

З раздзела "Чалавек — гэта цэлы свет" вучні даведваюцца пра жыццё раўналеткаў, асэнсуюць іх характары, паводзіны. Літаратура якраз і дапамагае глыбей спазнаць сябе і іншых людзей. У гэтым плане вельмі каштоўным будзе чалавеказнаўчы змест твораў К. Чорнага, Я. Маўра, І. Мележа, А. Васілевіч.

Раздзел "Покліч мінулых стагоддзяў" пазнаёміць вучняў з гістарычным радаводам, вобразамі нашых слаўных продкаў, створанымі ў беларускай і замежнай літаратуры: Еўфрасінія Полацкая, Рагнеда, князем Вітаўтам...


А далей вучні пазнаёмяцца з ваеннай і экалагічнай тэмай ў літаратуры (раздзелы "Вайна — боль і памяць зямлі" і "Зямля мая — зялёны дом").

Ну а напрыканцы года вучні атрымаюць магчымасць павесціцца, захапіцца незвычайнымі прыгодамі і паварыцца. Святам гумару і смеху стане вывучэнне баек Я. Коласа, М. Багдановіча, А. Звонака, У. Корбана, М. Скрыпкі, чытанне апавядання Я. Брыля "Ветрынар" (раздзел "І досціп, і мудрасць"). А завяршае кнігу фантастыка (раздзел "Свято далёкай зоркі"). Вучням, напрыклад, будзе цікава пачуць, што сёння існуюць версіі пра касмічнае паходжанне чалавека, а пасля яны ў думках перанясуча на далёкія загадкавыя планеты, дзе жывуць дзіўныя істоты і разгортваюцца неверагодныя падзеі.

Кніга прыгожа аформлена, ілюстрацыі падбраны ў адпаведнасці з яе тэматыкай. На вокладцы змешчаны партрэт Ф. Скарыны і выява карціны В. Сумарова "Зямля маці", на развароце вокладкі — разрадкавы карцін А. Марачкіна "Еўфрасінія Полацкая", "Рагнеда", "Купальскія чары". Усярэдзіне ёсць таксама ўключкі, дзе вучням мае магчымасць разгледзець творы жывапісу мастакоў Ф. Русчыца, В. Бялінскага-Бірулі, Я. Драздоўіча, П. Масленікава, П. Данелі, І. Карасёва, Г. Шапялёвіч і інш.

Застаецца дадаць, што гэты вучэбны дапаможнік з наступнага навуцальнага года стане падручнікам для 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы.

Яўген НІКАЛАЕНКА



Разліўся Нёман...

Чайкі над вадою —  
Як ветразь белы ў маладосць,  
Калі я жыў  
У маці, дома,  
Калі я быў  
Яшчэ не госць...

Я тут

У гэтку ж паводку  
На зыбікім чоўне веславай...  
О як гайдала лёсу лодку  
Пасля на многіх з перапрай

Ды дзе б ні быў  
Дасюль далёка —  
Імкне да Нёмна  
Човен мой,  
Дзе пойма —  
Не акінуць вокам,  
І ветразь чаек над вадой...

Жанчыну трэба любіць,  
Народжаную для каханья.  
Жанчыне трэба дарыць  
Штодзень букеты прызнанняў.

Жанчыну трэба любіць,  
Пяшчотную чарацінку.  
Жанчыну трэба любіць,  
Як любіць колас расінку.

Жанчыну трэба любіць  
Заўжды — ўзімку і ўлетку.  
Жанчыну трэба любіць,  
Як чмель — палявую кветку.  
Жанчыну трэба любіць,

Мікалай ВІНЯЦКІ

## ХМАРЫ ПЛЫВУЦЬ...

(элегічны тэраверш)

Хмары цяжкія плывуць  
над маёю радзімай старонкай,  
Чорнаю навісцю крыў  
хмары цяжкія плывуць...  
Шарай імгі каламуць  
дляглядаю засланя таропка,  
Кроў мне выцягвае з жыл  
шарай імгі каламуць...

Сонейка б трошкі глытнуць...  
А святло недасяжнай скарбонкай,  
Горкі ўладае ім пыл...  
Сонейка б трошкі глытнуць;  
Нельга па ім не ўздыхнуць,  
прыгадаўшы яго промень звонкі,  
Як без святла свет не міл —  
нельга па ім не ўздыхнуць!..

## ЗЯЗЮЛЯ

(лэ-двурым)

Прадвосенскай парой  
З вясэрня зарой  
Я чую,

А не казаць літанні.  
Жанчыну трэба любіць,  
Як птушка любіць світанне.

І каб мужчынам быць —  
Жанчыну трэба любіць!

На маім сталі —  
хрызантэмы.  
Твой партрэт на сцяне.  
І няма больш тужлівай тэмы:  
Я жыў без цябе!

Там, дзе пушча адкідае цені,  
Як былыя нашыя дні,  
Быццам юнымі летуценнікамі  
Мы з табою паўгода былі.

Снежань нас парадніў,  
Ну а травень  
Знёс на розныя берагі.

Паміж намі —  
высокія травы,  
Паміж намі —  
сумёты-снягі...

## ЦЁМНА Ў ВЁСЦЫ СВДНА...

Памяці Міхася ЗАРЭМБЫ

Бяда прыйшла на вуліцу Бяды  
У горадзе...  
А ў вёсцы Свідна  
Цябе чакалі, як заўсёды,  
Твае над Гайнай краявіды

І хата, дзе быў першы ўскрык,  
Каля самой гары-пагоста...  
Тут быў твой родны мацярык,  
А горад — як часовы вострай.

Таму ляцеў сюды, бы птах,  
Які пакінуў шумны вырай...  
Часнок тваёй радзімай пах,  
Што на градзе ля Гайны вырас.

Ён быў амаль што талісман,  
Дарыў ты светла і спагодна...  
А сёння цёмна...  
І туман  
Ахутаў Свідна, рэчку Гайна...

Малады быў і я...  
Маладыя  
Дзе ж гады мае,  
дзе ж вы, дзе?  
Праляцелі, нібыта гнядзя,  
Па вясновай талай вадзе.

Толькі пырскі ўбакі,  
толькі пырскі,  
Быццам дні мае нарасхон...  
Ля якое апошняе рыскі  
Гэты спыніцца мой галоп?..

Як за крутой гарой  
Лясун сваёй сурмой  
Вяшчуе  
Аб тым, што баравой  
Зязюлі пець журбой  
Прачула..

Прасекаю старой  
Туды,  
дзе клёнаў строй,  
Лячу я  
Да птушкі шэрай той  
Ліччу  
Сама сябе з жальбой,  
Як дух сіроцтва ў ёй  
Вякуе...

## ТАНКА

Салавей пье  
Для закаханых сэрцаў  
А хто адкажаў —  
Слухай распач зязюлі  
У яе пакаянні...

Не губляй пярэ  
Агну, жар-птушка — зорка,  
З блакітнай высі.

Аліна пазірапа на акварыум.  
Дзень таму яго паставілі ў гас-  
траноме, каля бабупькі, што  
прымае на захаванне авоські.  
Сёння ў ім была ўжо вада, і пакуль  
Аліна разам з пакупнікамі стаяла ў чар-  
зе, нават паспелі запусціць туды... кар-  
па. Толькі нашы людзі здагадваюцца за-  
мест дэкарэтыўнай рыбкі апусціць у но-  
вы акварыум звычайную, якая хутка  
апынецца на чыйсьці патэльні. Ды яна,  
можа, зусім туды і не патрапіць, бо  
мае такі аблезлы выгляд, што наўрад ці  
хто на яе паквапіцца.

— Ну, я ж цябе вучыў: адзін бачыць  
пусты акварыум, іншы — цудоўную Ат-  
лантыду па-за яго сценамі, — павучаль-  
на гаварыў Міхась.

— Каб стаць сакратаркаю ў нашым  
офісе, трэба не толькі ўмець усміхаць-  
ца, але і бачыць ва ўсім станоўчае. На-  
ват калі перад тваімі вачыма — адна  
брыдота. Вось, што добрага ў гэтым  
акварыуме?

— Выдатна тое, што яго ніхто, акра-  
мя наведвальнікаў гастранома, не ўба-  
чыць.

Аліна жыла ў "спальным" раёне, дзе  
не адно пакаленне рабочых праспала  
сваю шчаслівую будучыню. Шчасце з  
гэтага раёна кудысьці скіроўвалася ў  
іншы бок, напэўна, бліжэй да апарт-  
ментаў, дзе ў акварыумах плавалі запал-  
тыя рыбкі. А не адзін пасівелы карп. І  
ўвогуле яна была А-лі-на-ю! Яе імя па-  
бацьку не тое што ніхто не прамаўляў  
— проста ў гэтым не было патрэбы.  
Усім выглядам маладзіца паказвала: да  
Сяргеяўны ёй яшчэ вай як далёка! І  
раптам — на табе! У адзін дзень так  
састарэці! Дзеля таго, каб атрымаць  
новае месца працы, яна ПАВІННА была  
стаць Сяргеяўнай.

— Цьфу!.. — Міхась крыху раззла-  
ваўся, але зразумеў: суразмоўніцы ця-  
пер цяжка захоўваць раўнавагу. Яе да-  
сягаеш толькі тады, калі ўсё ладзіцца.  
Без працы — без грошай і самапавагі  
— быць спакойным немагчыма.

— Разумееш, галоўнае патрабаванне  
ў нашай фірме — каб былі аптымістамі,  
умелі весці гаворку, "трымаць" субя-  
седніка.

Міхась спадзяваўся, што зможа ўга-  
варыць свайго Патрона — сябра  
дзяцінства — узяць Аліну, каб працава-  
ла на фірму.

— А таго, хто прыходзіць да нас, каб  
падпісаць дзелавы кантракт, трэба  
"злавіць". Увагаю, удзячнасцю. Тым,  
што ты лічыш яго адзіным вартым жыц-  
ця на гэтым свеце. Распытай субя-  
седніка пра яго ж — і ён будзе твой на-  
заўсёды! Каб ты ведала, колькі спраў  
рашыў наш Патрон, маючы такі рэдкі  
дар — хваліць людзей і іх рэчы! Шчыра  
хваліць!

Міхась у фірме быў "целаахоў-  
нікам". Хто бачыў яго шырокія плечы,  
на якіх трашчалі ўсе кашулі, і сціснутыя  
ў кулакі далоні, далей ні пра што не пы-  
таўся. Міхась доўга вучыўся хадзіць не-  
таропкімі цяжкімі крокамі, расставіўшы  
рукі ўбок, крыху "надламаўшы" іх у  
локцях, як спартсмен-гіравік. Праўда,  
шыя яго плаўна не пераходзіла ў па-  
тыліцу, а галава была стрыжаная пад  
"ноль-пяць", як ва ўсіх "крутых". Яго  
доўгія валасы прыгожа апускаліся на  
плечы, ён збіраў іх гумкаю: стыльна!  
Патрон не мог сабе такога дазволіць, а  
ён мог. І гэта выгадна яго выплучала! Па  
ім сохлі дзяўчаты, акрым той, адной,  
пра якую марыў. Заставалася адзіная  
надзея — прымусяць раўнаваць. Яму  
была патрэбная легенда. Маладзіца,  
"як вады напіцца" на ролю каханкі.  
Міхась добра прыгледзеўся да Аліны:  
яна ва ўсім падыходзіла! Таму, абяцаю-  
чы Аліне працаўладкавацца, параціў  
Патрону кандыдатку на месца сакра-  
таркі, ён памагаў і сам сабе. Бо ўсе  
падумуюць: калі ён, Міхась, прывёў у  
фірму та-ку-ю "фіфу", то, значыць,  
без сумненняў яна яго добрая знаёмая.  
Вельмі добрая...

Патрон прызначыў першую сустрэчу  
а палове дзевятай. Правёўшы з Алінай  
"заняткі па фарміраванні аптымістычна-  
га погляду на жыццё", купіўшы ёй у  
модным буціку за свае грошы строгі  
дзелавы касцюм, Міхась лічыў дзяўчы-  
ну амаль што залічанай у штат, на паса-  
ду сакратаркі.

— Ты толькі не забудзься: садзіцца  
трэба на крэсла з левага боку ад сураз-  
моўцы, — вучыў Міхась па дарозе,  
суправаджаючы дзяўчыну на фірму. —  
Я дзесьці чуў, што левае паўшар'е моз-  
гу адказвае за рацыянальны пачатак у  
чалавеку. Правае выдае эмоцыі. На-  
вошта табе паказваць, што ты хвалю-  
ешся? І яшчэ — не бяры нічога ў рукі.  
Нават аловак. Бо захочаш яго пак-  
руціць. Гэта не будзе характарызаваць

І раней, у савецкім, і цяпер, у "новым" кіно нямала сцэн, дзе ў розных установах пры вялікіх кабінетах дзейнічаюць розныя сакратаркі. Тады гэта былі сціплыя, малагаваркія, паслухмяныя жанчыны, хоць яны на самай справе вырашалі нямала чаго не толькі для знаёмых, але і начальнікаў розных узроўняў; зараз, як паказваюць, гэта экстравагантныя дамачкі, якія могуць, як кажучы, грудзьмі быць за шэфца ці, наадварот, падвесці яго альбо, бывае, намагаюцца выконваць сваё сумленне і ў выніку маюць нямала непрыемнасцяў. Усё, як і ў іншых людзей.

Ірына Тулупава ў 1980-х скончыла факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, працавала ў многіх установах, у тым ліку і міністэрствах, на радыё (цяпер у часопісе "Гаспадыня"), на свае вочы пабачыла многія нашы структуры, столаначальнікаў і іхніх наведвальнікаў, адчула, што можа значыць асоба, якую мы па-былому ўяўляем сакратаркай, гаспадыняй прыёмнай, уваходнай у кабінет, асэнсавала, як гэта ўсё патрэбна і ў той жа час цяжка. Ёй, жанчыне. Чалавеку. І па-мойму, аўтарка зольная спасцігнуць адмысловую філасофію і псіхалогію вышэйназначанай службы, напісаць пра гэта зусім не па стэрэатыпе, а па-свойму і, галоўнае, светла, пераканаўча. Адно з яе апавяданняў раю "Ліму", лічу, чытач з задавальненнем пазнаёміцца з прозай, напісанай па-сучаснаму і ярка.

Генрых ДАЛДОВІЧ

цябе як сур'ёзнага чалавека. Ды ўсміхайся паболей. І... нешта я хацеў яшчэ сказаць...

— "Шукай станоўчае ва ўсім!" — гэта твае словы, я іх запамінала. Не хвалюся.

Аліна запаволіла хаду перад дзвярыма офіса. Дзіва: яны самі адчыніліся, спыняцца не прыйшлося, і самая каштоўная хвіліна была страчана. Міхась не паспеў нагадаць, каб пры знаёмстве яна называла не толькі сваё імя, але і імя па-бацьку. Патрон якраз праходжваўся па калідоры.

— Добры дзень! — усміхнуўся ён. — Як завуць фею, што да нас завітала?

— Аліна! — яна не чакала такога хутка пачатку. Імя па-бацьку страцілася дзесьці ў напалоханай свядомасці. "Мінус адзін бал", — падумаў быў Міхась.

І далей знаёмства не пайшло сваім ходам. Прамаўляў Патрон. Ён працягнуў руку, каб "фея" паклала на яе сваю — для пацалунку. Яна ўбачыла прывітальны жэст, зрабіла такі ж сустрэчны, упэўнена сціснула ў сваёй далонь Патрона, патрэсла руку, чаго рабіць было не варта. "Мінус два".

— Ну што ж, раю далейшую гутарку вецці, так бы мовіць, "на месцы дзеянняў".

Патрон павярнуўся і рушыў да дзвярэй з шыльдаю "Прыёмная".

Патрон смяўся хвіліны са дзве, пакуль Аліна не даўмелася сэнсу таго, што сказала.

— Не падумайце чаго дрэннага, я мела на ўвазе, што крэсла якраз той вышыні, якая трэба для чалавека, каб той зручна адчуваў сябе: і калі піша, і калі размаўляе з наведвальнікам.

— Не перапрашайце: слова — не верабей! — усё яшчэ смеючыся, Патрон расстаўляў кропкі над "і". — Сапраўды, раней гэтая офісная мэбля была ў маім кабінэце. Ну, а калі справы пайшлі больш удала, мы змаглі паабставіцца з бляскам.

Шчырасць дзяўчыны яму спадабалася.

— Ага, і касцюм ваш бэжавы на фоне светла-карычневых сцен выглядае бездакорна! — дадала падбадзёраная Аліна.

Навісла неспадзяваная паўза.

"Мінус сем!" Міхась, палічыўшы справу прайгранай выйшаў з прыёмнай.

— Ну, хопіць жартаў. Давайце нанова знаёміцца! Як вам, напэўна, Міхась ужо сказаў, мяне завуць Аляксандр Віктаравіч.

— А мяне Аліна Сяргееўна! — яна ўстала, прыбрала паперы з левага крэсла, прысела на ім, не абпіраючыся на спінку. Бос яшчэ распытаў пра яе звычайную сям'ю, пра стары дом, і непрэстыжны мікрараён, у якім яна жыве, пра неіснуючых сябровак, што толькі заміна-

У жанчын усё па-іншаму. Напачатку яны сціплыя і паслухмяныя, а пасля, як пазнаёмяцца бліжэй... Пачынаецца нейкае лёгкае панібрацтва: Сашка! Альбо Шурык! Які з яго Шурык?! Вось і выпадае, каб не пераходзілі мяжу, трымалі абавязковую на службе дыстанцыю, цярэць афіцыйнае "Аляксандр Віктаравіч".

Цікава, а як Міхась называе сваю суседку: таксама Сяргееўнай? Мабыць не! І чаму яна ўсё пазірала на акварыум у прыёмнай? Вядома, назіранне за рыбкамі робіць чалавека больш спакойным, але яна, здаецца, яшчэ больш пасля гэтага нервалалася. Дзівачка!

Міхась таксама бачыў, што акварыум адцягваў шмат Алінай увагі, раздражняў яе. Суседка засяродзілася на ім, а не на гутарцы з Патронам. І таму прайграла. Відаць, "заняткі" ў гастронаме не дапамаглі, а нашкодзілі. Хто б ведаў, што нейкі карп можа вырашыць лёс чалавека! Нашкодзіць яму! І чаму жаночы розум такі ўважлівы да дробязяў? Ну, супала так, што і ў прыёмнай, як у тым гастронаме, рыбка! Назірай за імі замілавана, калі ўжо зусім не можаш не заўважаць інтэр'ер... Успомніла б урок

Ірына ТУЛУПАВА



# АКВАРЫУМІСТЫКА

Аліна параўнялася з ім. Пераступаючы праз парог, мужчына проста абавязаны быў прапусціць наперад жанчыну! Яна не прапусціла яго першага, як кіраўніка.

"Мінус тры!" — мабыць, працягнуў быў сумны падлік балаў Міхась.

— Гэта будзе ваша рабочае месца, калі прыем вас у наш калектыв, — зазначыў Патрон і сеў за паўкруглым сталом на вінтавое крэсла. На крэслах, што стаялі справа і злева ад стала, бязладна валяліся розныя паперыны, Аліна мусіла апусціцца на стул, што стаяў якраз насупраць начальніка. "Мінус чатыры".

"Не зусім так, як вучыў Міхась, не злева, але ж і не справа ад Патрона, значыць, мае хвалюванні ніхто не ўбачыць. Залатая сярэдзіна!" — зазначыла ў думках Аліна, пакрысе адыходзячы ад першага стрэсу, рашылася нават сказаць камплімент.

— А вы добра выглядаеце за гэтым сталом, і крэсла нібыта пад вас падбіралі!

Патрон засмяўся. Шчыра, весела. Зірнуў, урэшце, на Міхаса, нібы прапануючы яму зрабіць тое самае: ну ці не цуд гэтае наіўнае стварэнне?!

Першы раз Патрон адвёў позірк ад кандыдаткі на пасаду, і яна скарысталася момант, каб разгледзець таго, з кім давядзецца працаваць. Каб, урэшце, сказаць самой сабе — ці хоча суды ўладкоўвацца. Крыху высакаваты, але меншы за Міхаса. А вось па ўзросце гадоў на пяць старэйшы. На пяць... Напэўна, ён і працуе на пяць, калі мае ўжо сваю справу. А Міхась — толькі на чатыры. Выдатны чалавек, усё ў яго выходзіць, спагадлівы і добры, але — на чатыры. Няма таго бляску, які вызначае натуральнае валавыя. А ў гэтага нават падбародак — востры, крыху ўперад. Уважлівы позірк. Ад вачэй да скроняў ідуць па дзве глыбокія маршчыні. Відаць, часта ўсміхаецца. Няшчыра? Пасада вымагае?

юць у жыцці, і сказаў сваё рэзюме. На дзіва, яно гучала так:

— Галіна Сяргееўна, вы агледзецеся тут тыдзень-другі, пазнаёмцеся са справамі, і, калі вам спадабаецца, мы залічым вас у штат.

Нічога сабе! Гэта значыць, яна ім падыходзіць? І цяпер усё залежыць ад яе? Збянтэжаная, яна нават не паправіла імя. Што ўжо выпраўляць: калі Сяргееўна, дык няхай — Галіна!

Аляксандр Віктаравіч чамусьці не адважыўся перапытаць: Галіна альбо Аліна. Калі яна прамаўляла сваё імя, Міхась зачыніў за сабою дзверы. Патрон бачыў, як той нерваваўся, калі Галіна (яна не запярэчыла, значыць, імя правільнае) штосьці гаварыла. Можна, яна Міхасю не проста суседка, як казаў. Каханая? Так, у ёй ёсць штосьці вельмі прыёмнае. Няўлоўнае. Голас ціхі і спакойны, яе прыемна слухаць. Нават калі хвалюецца. Так, яна хвалюлася, таму і нязграбна ўсё выйшла. Але ж этыкет ведае. Гэта Аляксандр Віктаравіч зразумеў, калі дзяўчына апускалася на крэсла — не на ўсё, а на яго дзве трэці, калі падымала паперу — дзвюма рукамі, на лістку адна каля адной, калі падала руку не для пацалунку, а для поціску. Яе жэсты былі прадуманыя — яна не зрабіла ніводнага лішняга. Значыць, усё астатняе "прыкладзецца". Галоўнае, працаваць зможа.

За свае няпоўныя трыццаць пяць Аляксандр Віктаравіч пабачыў людзей, і разбіраўся ў іх. Здаралася, памыляўся, асабліва з маладымі кабетамі. Спяраша яны імкнучы паказаць сябе добрымі ды адуканымі, а пасля аказваецца: пустыя бурбалкі. Вось і зараз на фірме сем мужчын і дзве жанчыны: Таццяна і Наста. Хлопцаў знайсці было проста, а жанчын — колькі "перабралі", пакуль спыніліся на гэтых! Ды і тыя... незамужнія! Праўда, недахопам гэта не назавеш — ён таксама нежанаты. Але ж...

— пра тое, што трэба ўмець бачыць прыгожае.

Гаспадыня імкнулася стаць Таццяна. Яна з настойлівасцю кошки, якую як ні адкідай, усё роўна стане на ногі, дамагалася месца сакратаркі. Уявіце: працуе спецыялістам у аддзеле, а хоча — сакратаркай. Бо даўно пралічыла: ад сакратаркі ў прыёмнай да гаспадыні ў кабінэце Патрона — усёго толькі адны дзверы, якія пры належным спрыце можна адчыняць насцеж альбо шчыльна зачыняць. А спрыту ў яе хопіць! Як цэлаахоўнік Аляксандра Віктаравіча, Міхась бачыў ліслівыя захады гэтай бессаромніцы да Патрона. Акрамя жадання мець як мага больш грошай, за імі нічога не было.

Да гонару Аляксандра Віктаравіча, ён ніяк не зважаў на заляцанні Таццяны, што ж да Міхаса, дык яго думкі займала Наста. Яна хоць і была ў гурце, але трымалася паасобку ад ўсіх. Міхась толькі для Насты прыдумаў легенду пра сябе і Аліну. Можна, хоць бы крыху прыраўнавала, і тады... Для яго, урэшце, пачаўся б чужоўная казка пад назваю КАХАННЕ!

Аднак, легенды не выйшла. Чым завяршылася ўчарашняя размова Патрона з Алінай, Міхась не ведаў. Але здагадваўся, што нічым добрым. Каб не расчароўваць дзяўчыну, ён знарок не пайшоў да яе распывацца. А сёння, прыдумаўшы мудрае выслоўе, перад тым, як ісці ў офіс, пазваніў у яе дзверы:

— Прывітанне! Не засмучайся: у жыцці, ведаеш, бывае так, што лепшыя людзі мусяць праіграваць!

— Ну, як я выглядаю? — замест адказу шчаслівая Аліна пакруцілася перад ім у новай сукенцы. — За ноч пашыла з чорнага паркалю. Доўга не чакаў свайго часу!

— Гэта што: "чым горай на душы, тым лепш выглядаць хочацца?" — начы-

таўшыся афарызмаў, Міхась ніяк не мог уцяміць, што за перамены адбыліся з Алінай.

— Ды не! Не магу ж я і сёння паказаць твайму Патрону ва ўчарашнім касцюме. Гэта правіла дрэннага тону! Таму і карпела ўсю ноч над швейнай машынаю.

— Ты хочаш сказаць...

— Што ты, Міхаська, самы лепшы чалавек на свеце! Ты на працу? — яна ўзяла яго пад руку, зачыніла дзверы і па дарозе ўжо распавяла пра ўсё, што адбылося ў прыёмнай. Асобна — пра "запрашэнне" Патрона. — Вось, цяпер, значыць, усё залежыць ад мяне: захачу ў вас працаваць — буду, а не — дык выбачайце! Тыдзень мне на роздум!

Калі яны разам, пад руку, увайшлі ў офіс, Наста якраз уздымалася па лесвіцы з папкаю дзелавых папер, падрыхтаваных для Патрона. Паклала, як звычайна, на сакратарскім стале, кінула вокам на Міхаса з незнаёмкаю і выйшла.

Таццяна каралеваю прайшла праз прыёмную, адчыніла адзіныя дзверы, якія па-ранейшаму аддзялялі яе ад Патрона і... сумеўшыся, выскачыла адтуль. Хоць, як заўсёды, "стала на ногі".

— Аляксандр Віктаравіч сказаў патлумачыць вам сутнасць пытання, з якім я да яго іду... Каб вы, даражэнькая, хутчэй увайшлі ў курс спраў. — Яна да таго мякка слапа, што Аліна зразумела: з такою на працы не заснеш. Толькі паслабш увагу — абавязкова напаскудзіць.

"Ну, не патлумачыць сутнасць пытання, а далажыць! Пэўна, табе так казалі!" — усміхнуўся сам сабе Міхась, добра ведаючы характар Патрона.

Патрону ж вельмі надакучылі Таццяныны візіты ў яго кабінет. Ён міжволі супраціўляўся націску гэтай тыгрыцы, разумеў, што калі дапусціць промах, то праіграе: і ў справах, і ў асабістым жыцці. Бо яна, дай толькі зачэпку — жэніць на сабе, і не агледзішся. Ён пачынаў верыць, што ўсе жанчыны такія сквапныя, ліслівыя, празмерна радзіянальныя. Нікуды не хадзіў, нічога, акрамя работы, не бачыў, і нават на месца сакратаркі гатовы быў узяць хлопца, калі б такі знайшоўся. Аліна хутка асвоілася. Пакуль ішла ранішня планёрка, яна парастаўляла рэчы так, каб ёй было зручна імі карыстацца, развесіла дэкарытывныя пано, якія прынесла з сабою і... прыёмная адрозна стала ўтульна. "Вось, і ў мяне ёсць невялічкі кабінет", — Ззначыла ў думках, хоць і разумела, што пакой, праз які увесь дзень будуць шморгаць людзі, цяжка зрабіць "сваім". Ды яна пастараецца. Аліна была з тых людзей, якія любілі камфорт, але хутка прыстасоўваліся да іншых. Яе характар быў насамрэч вытанчы з супярэчнасцяў. І таму вельмі баялася, каб яны, гэтыя супярэчнасці, неспадзявана не праявіліся на фірме.

Так і адбылося. Калі пачалі прыходзіць наведвальнікі, Аліна зноў успомніла пра акварыум. Мітусня ў офісе нагадвала пра яго. Людзі, быццам кінуць у адну вадкасць, павінны былі плаваць у ёй, змагацца за выжыванне, адстойваць сваё... Акварыум тут, у пакоі, быў размешчаны ў такім месцы, што становіўся своеасабліва "рамкаю" для дзелавых партнёраў, калі яны падыходзілі да сакратаркі, называлі сваё прозвішча. Шкляная сцены былі вялікія, людзі "памяшчаліся" ў шкляной пасудзіне, як той карп. У сваёй большасці сівыя і шэрыя, кампаньёны не выклікалі сімпатыі і не надавалі аптымізму... Таму акварыум з яго напамінам пра гастронам, яго простых, зашмальцаваных жыццём пакупнікоў, пра шэрасць і здольнасць людзей нават прыгожае зрабіць аб'якавым, у прыёмнай перашкаджаў.

А тут яшчэ ў Патрона пашкодзілася ўнутраная радыёсувязь, і кожнага новага субсяседніка дзяўчына павінна была называць, уваходзячы ў яго кабінет. У адзін з такіх момантаў, калі яна затрымалася больш звычайнага, вярнуўшыся да свайго стала, не знайшла на ім... тэлефона. Апарат нехта знёс, акуратна адключыўшы яго ад сеткі.

Гэта Таццяна далажыла Патрону, што новая супрацоўніца не спраўляецца. "Бачыце, Аляксандр Віктаравіч, а калі б не я — хто-небудзь іншы знёс тэлефон?! Яна не вытрымала нават першай праверкі!" "Бач, якая пільная! Спачатку ўкрала, справакавала непрыёмную сітуацыю, а пасля падала гэта за клопат пра фірму і маёмасць!" — Патрон зазваў, але, як заўсёды, не падаў выгляд, што зразумеў сапраўдныя прычыны такой "праверкі". І, не звярнуўшы ўвагі на Таццяныны перасцярогі, у канцы рабочага

(Заканчэнне на стар. 12)

## ТАЯМНІЦА НАРАДЖАЛАСЯ

У канцэртнай зале "Мінск" Сяржук Трухановіч прэзентаваў свой новы альбом пад назвай "Нараджэнне таямніцы". Гэта ўжо другая сольная работа беларускага гітарыста. Яго першы альбом быў, можна сказаць, эксклюзіўны, бо выйшаў невялікім накладам, асноўную частку якога Сяржук падараваў сваім сябрам, знаёмым і журналістам.

Нейкі час ён граў у гурце "Палац", а цяпер — гітарыст "Крамы". Удзельнікі гэтага гурта на чале з салістам Ігарам Варашкевічам узялі ўдзел у сольным канцэрце Трухановіча.

Сяржук Трухановіч ужо даўно лічыцца легендай свайго жанру не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе мяжой. Гітарыст атрымаў прызнанне і папулярнасць яшчэ ў 90-х. А яго зорным імгненнем стаўся ўдзел у музычным фестывалі "Басовішча", сімвалам якога ён і быў прызнаны.

Яго імя часта гучыць разам з імёнамі вядомых беларускіх гітарыстаў — Леаніда Вярэніча і Уладзіміра Угольніка, якія ў той вечар былі на сцэне разам з Трухановічам.

Нягледзячы на вялікую колькасць гасцей у праграме, асноўная частка яе прысвечана кампазіцыям з новага альбома "Нараджэнне таямніцы". А адну з п'ес пад назвай "Дайце газу" Сяржук Трухановіч прысвяціў свайму сябру Віктару Смольскаму, які раней быў гітарыстам у гурце "Мроя" (цяпер "N.R.M."), а сёння працуе ў Германіі ў рок-гурце "Rag".

Новы альбом значна адрозніваецца ад папярэдняй работы Сяржука Трухановіча: гэта поўны глыбокага сэнсу асабісты погляд гітарыста на жыццё і рэчаіснасць. Можна сказаць, што ўсе кампазіцыі новага альбома складаюць адну закончаную п'есу — п'есу жыцця.

Юлія ПАПОВА

## МУЗЫЧНЫЯ СТАСУНКІ

У Мінскім дзяржаўным педагагічным каледжы № 1 кожную вясну ладжуецца музычны фестываль. Перад будучымі педагогамі ўжо выступалі С. Мінскі, В. Краўчук, эстрадны гурт "Тэра" (мастацкі кіраўнік М. Бабчонак), хор "Спадчына" (мастацкі кіраўнік Ж. Брылеўская), фальклорная група "Святанак" (кіраўнік М. Камароўскі), ансамбль "Натхненне" (кіраўнік А. Хайнацкая). Адною з яркіх і незабытых падзей стаўся канцэрт студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, падрыхтаваны загадчыкам канцэртнага аддзела гэтай ВНУ, дацэнтам Элеанорай Скуратавай.

Студэнты БАМ падрыхтавалі разнастайную праграму. Фартэпіяны эцюд Ф. Шапэна віртуозна сыграла Ксенія Бялькевіч, "Жаданне" Ф. Шапэна прагучала ў выкананні маладой спявачкі з Кітая Лью Джуэнь, якая ўдасканальвае сваё вакальнае майстэрства ў Беларусі. Яна ж прадставіла кітайскую народную песню. З вялікай увагай публіка слухала артыстычную ігру віяланчэліста Канстанціна Зяленіна (канцэртмайстар Ірына Неўская). Своеасаблівай рэпетыцыяй перад дзяржаўным экзаменам стаўся ўдзел у гэтым канцэрце для Алены Раманавай, якая праспявала "Балеро Алены" з оперы "Сіцылійская вясчэрня" Д. Вердзі, раманс С. Рахманінава "Фантан" ды беларускую народную песню "Пайшоў Ясь наш..." (акампанавала Таццяна Рудлеўская). Нашы музыканты добра ведаюць і любяць выконваць творы французскіх кампазітараў. І гэтым разам прагучала Трыю для габоя, фягота і фартэпіяна Ф. Пуленка, якое выканалі Тарас Няцера, Андрэй Гузееў ды Кацярына Алісевич. Беларускаю "Мелодыю" У. Солтана пранікнёна прадставілі публіцы фягатыст А. Гузееў і піяністка К. Алісевич. А кульмінацыяй канцэрта і яго заканчэннем сталася выступленне цымбалісткі Веранікі Прадзед (канцэртмайстар Надзея Дактарава), чыё сола гучыць, як цэлы аркестр з усёй разнастайнасцю яго тэмбравых і дынамічных колераў.

Яркі музычны феерверк падтрымліваўся бурнымі апладысмантамі публікі. Вельмі важна, што моладзь выступала перад моладдзю. Маладыя артысты, дзякуючы свайму высокаму выканаўчаму майстэрству і артыстызму, здолелі пераканаць амаль аднагодкаў-слухачоў, што класічнае мастацтва і насамрэч — гэта вышэйшы клас.

Аляксандр САЛАУЕЎ,  
выкладчык музыкі МДПК № 1

**Гэты сезон стаўся для Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі асаблівым, юбілейным. Тэатру споўнілася дзесяць год — круглая лічба па традыцыі вымушае аглядзецца і падвесці пэўныя вынікі.**

## БУДЗЕМ У ЗАХАПЛЕННІ

**А паколькі юбіляр зараз знаходзіцца ў добрай творчай форме, дык і святкаванне было вырашана наладзіць нешараговае.**

Юбілейны "Баль-маскарад", пастаўлены студэнтам БДУ культуры Сяргеем Кавальчыкам, падаваў поўнай адсутнасцю афіцыйнага і тым творчым запалам тэатральнага капусніка, які амаль цалкам выветрыўся з акадэмічных падмостваў.

Тэатру беларускай драматургіі пашанцавала — з'явіўшыся ў той час, калі паўсюль, як грыбы пасля дажджу, узніклі разнапланавыя тэатры-студыі, ён здолеў знайсці і не згубіць у гэтым шматгалоссі сваё аблічча, сваю драматургію і свайго глядача. Распачаўшы працу "пад крылом" Купалаўскага тэатра на ягонай Малой сцэне, праз год тэатр пад назвай "Вольная сцэна" ўжо абжываў утульную залу па вуліцы Крапоткіна. Кіраўнік і заснавальнік тэатра Валерый Мазыньскі пачаў стварэнне адметнай лабараторыі для драматургаў-пачаткоўцаў, асноўнай сваёй мэтай якая мела спрыянне развіццю беларускай нацыянальнай драматургіі.

Пры Мазыньскім былі пастаўлены драма М. Арахоўскага "Ку-ку", фарс-абсурд І. Сідарука "Галава", пазычная драма Р. Баравіковай "Барбара Радзівіл", фарс-рэпетыцыя М. Адамчыка і М. Клімковіча "Віта брэвіс, альбо Нагавіцы святога Георгія", "Містар Розыгрыш" С. Кандрашова, "Апошняя пастараль" паводле А. Адамовіча, "Стомлены д'ябал" С. Кавалёва. Яшчэ адной формай работы з ачыннымі драматургамі сталі рэгулярныя сцэнічныя чытанні, пасля якіх крытыкі і тэатральныя прафесіянікі абмяркоўвалі пачутае, дзяліліся заўвагамі і парадамі. Тэатр знаёміў глядачоў і з сусветнай

даволенасць улад паралелямі і алюзіямі.

Першы год новага тысячагоддзя меў усе падставы стацца для тэатра апошнім. Рашэннем Міністэрства культуры Валерыя Мазыньска быў зняты з пасады мастацкага кіраўніка тэатра, а на яго месца быў прызначаны Валерый Анісенка. У выніку "скасавання шлюбу" Валерыя Мазыньскі — з назвай "Вольная сцэна" і часткай акцёраў — выправіўся ўпрочкі ствараць новы тэатр пры БСТД, а Валерый Анісенка з новай трупай распачаў нябачаны дагэтуль ні ў якім іншым тэатры парад прэм'ер. Спектаклі "Жанчыны Бер-



драматургіяй. Пастаўленыя рэжысёрам Валерыем Анісенкам трагедыі У. Шэкспіра "Рычард" і "Макбет" былі паказаны на Эдынбургскім тэатральным фестывалі "Фрындж", чэхавым фестывалі ў Маскве і шэкспіраўскім у Гданьску. У 1997 годзе тэатр атрымаў прыз БСТД — "Міжнародную зорку", а акцёр Алег Гарбуз — "Крыштальную кветку". Праўда, пастаноўка іншага замежнага класіка, Бертольда Брэхта, а дакладней, яго трагіфарс "Узлёт Артура Уі, які можна было спыніць", прынёс тэатру не ўзнагароды, а неза-

гмана" М. Рудкоўскага, франка-беларуская "Чарнобыльская малітва" паводле С. Алексіевіч, адноўленая "Балада пра Бландою" С. Кавалёва, "Зона Х" А. Карэліна, "Адэль" Я. Таганова, "Толькі дурні сумуюць" Д. Альмагора, "Скарб. Нязломны рыцар" М. Вайтышкі і В. Такарчук з'яўляліся ў афішы Тэатра беларускай драматургіі адзін за адным. А трапіць на такія культурныя спектаклі, як опера-фольк "Адвечная песня" паводле Купалы, "Песні ваўка" В. Паніна ці "Понція Пілата" папулярнага А. Курэйчыка, уво-



**Толькі адзін дзень у Мінску дэманстравалася новы фільм Э. Разанава "Ключ ад спальні" ("Масфільм", 2003 г.). У кінатэатры "Касстрычнік" паказ ладзіўся ў рамках акцыі "Прэм'ера расійскага кіно ў Мінску", ініцыятырам якой выступілі Міністэрства культуры РФ і РБ, Мінскі гарвыканкам, РГА "Беларускі саюз кінематаграфістаў", а таксама Прадстаўніцтва Саюзнай Дзяржавы.**

Трэба адзначыць, што мінчукі паглядзелі найноўшую камедыю Разанава раней за многіх масквічоў і расіянаў: як паведаміла журналістам маскоўскі кіназнаўца С. Міхайлава, "перавозчык" карціны, у сталіцы Расіі "Ключ ад спальні" пабачылі толькі выбраныя — на адзінай сакавіцкай прэм'еры ў кіназале "Пушкінскі". Дарчы, жыхары Санкт-Пецярбурга (новы фільм Разанава прысвечаны 300-годдзю гэтага горада) таксама трапілі ў шэраг шчасліўчыкаў: яны паглядзелі "Ключ ад спальні" днём пазней за мінчукоў.

Кажуць, што апошнім часам рэжысёр Э. Разанаў вельмі насцярожана ставіцца да любых ацэнак сваёй творчасці. Шчыра прызнаюся, што я асабіста перастала ўдомуліва глядзець фільмы Разанава пасля яго "Прадкавання" (1993 г.). Намаганнямі волі дагледзець да фінальных кінакадраў "Старыя клячы" (2000 г.), а вось "Прывітанне, дурні!" (1997 г.), ці "Ціхія віры" (2000 г.) — так і не здолепа. Некалі Э. Разанаў напісаў кнігу "Сумны твар камедыі". Дык вось "сумная" заканамернасць цяперашніх разанаўскіх камедый, што іх немагчыма дагледзець да канца (не

## КІНО

цікава!), не кажучы пра тое, што некалькі разоў запар (як можна глядзець і "Карнавальную ноч", і "Сцеражыцца аўтамабіля", і "Гусарскую баладу", і "Іронію лёсу, ці з лёгкай парай", і "Тараж" і многія іншыя стужкі), атрымліваючы асапуду перадусім ад тонкага гумару, іроніі. Сёння ж з новых кінакарцін Разанава, на маю думку, знікла тая непаўторная, няўлоўная камедыйнае атмасфера (якая абавязкова ператваралася ў трагікамичную), што ўцягвала глядача ў смешную жыццёвую кінагісторыю, выплываючы з персанажаў вядомыя ўсім тыпы людзей. Цяпер жа глядзіш камедыю Разанава, так бы мовіць, з халодным носам. Хаця, на прэм'еры "Ключа ад спальні" многія з глядачоў рагаталі да слёз. Бо нягледзячы ні на што, Э. Разанаў па-ранейшаму імкнецца выклікаць усмешку, падараваць добры настрой, выцягнуўшы з глядача станоўчыя эмо-

## КЛЮЧ АД СПАЛЬНІ І... ДУШЫ

цы, светлыя пачуцці. І ў гэтым — сакрэт нязменнай любові людзей да ўсяго, што здымае Разанаў.

У свой час расійскі кінарэжысёр А. Сакураў разважаў, што, калі б кінематограф, напрыклад, паходзіў ні з Францыі, а з Японіі, то наўрад ці б яго аснове склапі перш-наперш таннае відэа і ды забавка. Несумненна, кінарэжысёру Э. Разанава, які ўзнагароджаны французскім ордэнам "Прыгожых мастацтваў і літаратуры", даспадобы забавляльная прырода кінематографа. Прынамсі, сцэнарый "Ключа ад спальні" рэжысёр напісаў паводле аднайменнага французскага фарсу Ж. Фрэйдэ. Галоўнай у фільме робіцца спрадвечная тэма адюльтэра. Стужка складаецца з забавляльных, камедыйных сцэнак (супружаскай здрады і яе выкрывання), разыграных ва ўмоўным, дарэвалюцыйным Санкт-Пецярбургу. "Ключ ад спальні" — фільм для Разанава ў многім не-

гуле стала вялікай праблемай. Тэатр рупліва сочыць за творчасцю маладых драматургаў — лепшыя іх творы імгненна атрымліваюць сцэнічнае ўвасабленне. Прыклад з апошняга часу: п'еса п'яцікурсніка Беларускай акадэміі мастацтваў Андрэя Шчўцкага "Каласнікі", якая заняла другое месца на конкурсе п'ес для драматычнага тэатра, што праводзіўся Міністэрствам культуры пад дэвізам "Чалавек і грамадства". Прычым на пастаноўку гэтай п'есы ў тэатр быў запрошаны адзін з самых цікавых сучасных рэжысёраў Вітаўтас Грыгалюнас. (У адным з наступных нумароў мы абавязкова падзелімся ўражаннямі ад гэтай прэм'еры).

Вечарына такога мабільнага і маладога тэатра не магла не стаць яркай і сапраўды творчай. Узяўшы за аснову Воландаўскі баль са славуных "Майстра і Маргарыты" і пазычыўшы персанажаў са "Звычайнага чуда" Яўгена Шварца, акцёры на чале са сваім каранаваным мастацкім кіраўніком прымалі віншаванні гасцей: дэлегатаў ТЮГа, Тэатра кінаакцёра, Тэатра імя М. Горкага, Лялечнага, Маладзёжнага тэатраў; Саюза тэатральных дзеячаў, пасольства Арменіі і гарадскога клуба аматараў тэатра "Таленты і прыхільнікі". Як на любым дні нараджэння, не абышлося без падарункаў: самым незвычайным з іх стаў кубаметр лесу, выдзелены спонсарамі на пастановачны патрэбы тэатра, а самым ганаровым — граматы Міністэрства культуры, якія атрымалі вядучая актрыса тэатра Людміла Сідаркевіч і дырэктар-распарадчык Павел Палякоў, і вышэйшая ўзнагарода міністэрства за вялікі асабісты ўклад у развіццё тэатра, уручаная ўлюбёнцу глядачоў Ігару Сігову. Звыш таго, намеснік міністра культуры Уладзімір Рыпатка, які, дарэчы, таксама ў свой час стаяў ля вытокаў гэтага тэатра, паабяцаў яму ад імя міністэрства грант на новую пастаноўку і чэрвеньскія гастроля ў Румынію.

Далучаючыся да віншаванняў і ўсіх цёплых слоў, што прагучалі падчас вечарыны, я ў сваю чаргу хацела бы таксама пажадаць творчага плёну сваіму ўлюбёнцу тэатру, яго цудоўным маладым акцёрам і дзейнаму кіраўніку. Не губляйце і надалей свайго запалу і вялікага жадання працаваць. І тады мы, глядачы, заўсёды будзем ад вас у захапленні.

Юлія ПАЛАЧАНІНА

НА ЗДЫМКУ: сцэна са спектакля "Жанчыны Бергмана".

звычайны. Перадусім таму, што рэжысёр заправіў у карціну не сваіх, "фірменных" акцёраў (Л. Ахеджакаву, В. Волкаву, А. Басіпавілі і інш.), а вельмі папулярных, "раскручаных" цяпер у Расіі маладых артыстаў Я. Крукаву, М. Фаменку, С. Макавецкага, С. Бязрукава, Н. Шчўкіну, У. Сіманаву, якія цудоўна ўвасобілі на экране камедыю "палажэнняў". І яшчэ, самае цікавае, што сам Разанаў сыграў у сваім фільме эпізодную ролю са словамі (у папярэдніх сваіх стужках рэжысёр з'яўляўся ў кадры амаль заўсёды моўчкі, толькі на некалькіх хвілін). Атрымалася смешна, лёгка, відовішна, з экскурсам у папярэднія разанаўскія стужкі (сюжэтная мітусня якраз і пачынаецца з таго моманту, калі адзін з герояў, падвыгіўшы, трапляе не ў сваю кватэру). Пасуе "Ключу ад спальні" і тое, што ён зроблены ў стылі нямога кіно, з цікавымі экраннымі каментарыямі да большасці падзей (напрыклад, абрыў паказу папай эратычнай сцэны стваральнікі фільма з гуларам тлумачаць павольнасцю камеры, якая не паспела "падглядзець" самае галоўнае ў віры сюжэтных капізіў).

І хаця ўсе героі фільма, стылізаванага пад нямое кіно, размаўляюць, акцёры ўсё ж імкнуцца больш да гульні мімікай і жэстамі, вымаўляючы свае маналогі часам штучна, пастэральнаму. Як і ў папярэдніх разанаўскіх фільмах, большасцю герояў захапляешся: у "Ключы ад спальні" з цікавасцю сочыш за ўчынкамі і бесклапотнага пазта-дэкадэнта Іваніцкага (С. Макавецкі), і летуценнага, найнага прафесара-арнітолага Марусіна, знешне падобнага на Чэхава (С. Бязрукаў), і нахабнага, баязлівага мануфактурчыка Вахлава (М. Фаменка), і прыгажуні Аглаі (Я. Крукава), якая шукае шчасця і каханя ў абдымках ці то мужа, ці то Вахлава, ці то Марусіна, выбіраючы ўсё ж... інтэлігента ў акуларах. На гэты раз Э. Разанаў не шукае недахопаў у рэчаіснасці, а, як і заўсёды, — у чалавечай душы. І глядачы зноў смяюцца (скрозь слёзы) над сабой пад гукі меланхалічных рамансаў (музыка А. Пятрова), напісаных на вершы пазтаў Срэбранага стагоддзя. Хочацца адзначыць цудоўную работу мастакоў-пастаноўчыкаў А. Барысава і Л. Свінціцкага (у другой частцы фільма дзеянне разыгрываецца на дачы, на берэзе Фінскага заліва, будучы аздобленымі маляўнічымі, настраёвымі кінакадрамі) і мастака па касцюмах Н. Іванова, якія разам з рэжысёрам зрабілі даволі вясёлую "фільму"...

В. БАРАБАНЦЫКАВА

## ГУРТЫ

Адным з адметных і знакамітых гуртоў, што граюць сярэднявечную беларускую музыку, лічыцца "Стары Ольса", і гэта невыпадкова. Сабраўшыся ў 1999 годзе, музыкі адразу ж пачалі актыўна і прадукцыйна дзейнічаць. Удзел у міжнародных фестывалях "Белы замак", "Наваград-2000", "Наваградскі замак", у І-м Нацыянальным рыцарскім турніры, фестывалі "Рок-каранаванне"; запіс альбомаў "Келіх копа", "Вір", "Verbum"; удзел у зборніку "Легенды Вялікага Княства", — усё гэта і многае іншае толькі за чатыры гады!

"Стары Ольса" — адзіны на Беларусі і па складзе інструментаў, і па стылі аранжыроўка. Удзельнікі гурта граюць на старажытных беларускіх дудках, дудзе, піры, кантэ-ле, гуслях, лютні, варгане, акарыне, берацкай трубе, мандаліне, арабскім барабанах ды інш., спалучаючы іх з гітарай, флейтай і

— Мы назвалі гэтае мерапрыемства сучасным словам "дыскатка", каб людзям было зразумела, што іх чакае. 5 стагоддзяў таму гараджане і шляхта танцавалі пад гэтую музыку, і сёння іх нашчадкі таксама маюць магчымасць пад яе танчыць. Увогуле, гэтая вечарына для нас — адкрыццё, бо мы ніколі не рабілі канцэртаў, разлічаных на тое, каб людзі танцавалі, пілі піва і адпачывалі такім чынам.

Музыкі пачалі граць, і ўжо ніхто не змог утрымацца ад танцаў. І ў хуткім часе на пляцоўцы вадзілі карагоды, танчылі па парах і ў гуртах. А дапамагалі развучыць старажытныя танцы



# СЯРЭДНЯВЕЧНАЯ... ДЫСКАТЭКА

барабанами. І на ўсіх гэтых інструментах, уявіце сабе, граюць толькі пяць чалавек: стваральнік і кіраўнік гурта Зміцер Сасноўскі, Ілля Кубліцкі, Каця Радзівілава, Аляксандр Чумакоў і Андрэй Апановіч.

Зміцер Сасноўскі ўдакладняе:

— Некаторыя з нашых інструментаў — дакладныя копіі старажытных аналагаў. Напрыклад, у нас ёсць лютна, якую зрабіў майстра Юры Дубнавіцкі. Ён выкарыстоўваў той жа матэрыял і тыя ж тэхналогіі, што і майстры XVI ст. Ёсць і сапраўдныя інструменты, на якіх калісьці гралі старажытныя прыдворныя музыкі.

"Стары Ольса" вядомы як у нас на Беларусі, так і за мяжой, бо даваў сольныя канцэрты ў Маскве, Сыктывікар, Вільні, у краінах Захаду. А гэтай вясной удзельнікі гурта правялі канцэрт, падобнага якому ў іх гісторыі яшчэ не было. Яны наладзілі так званую сярэднявечную дыскатку ў мінскім клубе "Тунель".

Кіраўнік гурта кажа:

удзельнікі клуба "Майстат" пад кіраўніцтвам Арыны Вячоркі. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты былі апанутыя ў сярэднявечныя строі, якія пашылі самі. Ужо некалькі гадоў яны займаюцца ў рыцарскім клубе, дзе вывучаюць і старажытныя танцы.

Сяргей Голик, удзельнік клуба "Майстат", тлумачыць:

— Мы невыпадкова ўзялі ўдзел у гэтай вечарыне. Такія імпрэзы для нас звычайныя. Мы часцяком наведваем розныя сярэднявечныя фестывалі, турніры і канцэрты. Напрыклад, нядаўна былі на рыцарскім фестывалі "Белы Замак". А ў клубе "Тунель" сабраліся, каб навучыць усіх, хто прыйдзе, выконваць сярэднявечныя танцы.

Дыскатка прывабіла неверагодную колькасць моладзі, сярод якой можна было заўважыць сапраўдных аматараў сярэднявечнай культуры: доўгія валасы, скураны абутак, прасторнае адзенне з ільну ды іншых натуральных тканін, што імітуе старажытнае, адпаведныя бранзалеты, кулоны, брошкі...

Зміцер Сасноўскі дадае:


— На самай справе сярод нашых аматараў шмат доволі сталых людзей, але на гэтую дыскатку прыйшла маладзейшая частка нашай аўдыторыі. Мы вырашалі, што будзем арганізоўваць такія дыскаткі як мага часцей. Час ладзіць не толькі фолкдыскаткі, але і такія вось гарадскія сярэднявечныя.

Гучалі творы з "Віленскага шывітка", беларускія цырыманыя балоды, застольныя песні і старажытныя балоды, застольныя кампазіцыі ўслаўлялі Бога, іншыя апявалі ВКЛ і яго князёў, а былі творы, прысвечаныя піву. Бо, як кажуць удзельнікі гурта, нашы продкі любілі піва нават больш чым мы, і ў кожным доме абавязкова была хаця б адна бочка папулярнага напою.

Апошнім часам у Мінску праходзіць усё больш імпрэзаў такога кшталту. Прычым вялікую частку аўдыторыі складае моладзь, якая цікавіцца беларускімі традыцыямі і звычаямі. Вось і атрымліваецца, што старажытная культура — не толькі наша мінулае, але і наша будучыня.

Юлія ПАПОВА

НА ЗДЫМКУ: "Стары Ольса".



## СВЕТЛАЦЕНІ АЛЕГА ДРАБЫШЭЎСКАГА

Трэба адзначыць тое, што Алегу Драбышэўскаму з самага ранняга дзяцінства было наканавана лёсам стаць мастаком-пейзажыстам. Гэтану спрыялі маляўнічыя мясціны ў Гудагаі на Астравеччыне, дзе ён нарадзіўся і вырас.

Як ні дзіўна, таленавітаму ад прыроды юнаку, самародку з далёкай вёскі, што была на "краі свету" не знайшлася месца ў вышэйшай мастацкай навучальнай установе, куды ён двойчы імкнуўся паступіць у 1970 і 1971 гадах.

Свой працоўны шлях Алег Драбышэўскі пачаў як мастак у Астравецкай раённай мастацкай майстэрні. Потым ён становіцца студэнтам БДУ, каб жыць у Мінску, каб наведваць, хаця б у якасці вольнаслухачага, заняткі па малюнку, кампазіцыі, жывапісу ў Беларускай дзяржаўнай тэатральна-мастацкай інстытуце. Вялікі ўплыў на творчасць А. Драбышэўскага аказалі тагачасныя мастакі, мастацтвазнаўцы і асабліва яго зямляк, мастак, выкладчык БДТМІ В. Аляксандравіч.

Затым А. Драбышэўскі працягнуў вучобу ў іншых навучальных установах, атрымаў прафесію кіраўніка выяўленчай студыі, мастака, выкладчыка сусветнай мастацкай культуры.

фесар, доктар філалагічных навук, зямляк мастака Адам Мальдзіс, — прасякнуты аптымізмам, святлом, сонечнасцю, празрыстасцю, цеплынёй. І колеры ў яго нясуць дабро і супакаенне, што вельмі важна ў наш крызісна-дыскамфортных час. І колеры-фарбы мастак пераважна бярэ з канкрэтных мясцін — сваёй Малой Радзімы Астравеччыны, агульнай для нас абодвух. І таму гэта — увасабленне патрыятычных пачуццяў. Здзіўляе, чаму Алег Драбышэўскі, які мае столькі твораў, удзельнічаў у столькіх выставах, яшчэ не сябра нашага Саюза мастакоў".

Спецыялісты, аматары жывапісу характарызуюць творчасць мастака як "прасветла-чыстае мастацтва". Аналізуючы пейзажы А. Драбышэўскага, мастац-

У выстаўках мастак пачаў удзельнічаць яшчэ ў 1970 годзе, а персанальны яго выстаўкі пачаліся толькі з 2000 года.

А. Драбышэўскі жыве і працуе ў Мінску. Аднак мастак наведваў са сваімі карцінамі многія куточки Беларусі, адраджаючы тым самым традыцыі мастакоў-перасоўнікаў. З вялікай цікавасцю, цеплынёй і ўдзячнасцю прымалі пейзажы А. Драбышэўскага ў Астравіцы, Маладзечне, Заслаўі (вернісаж быў арганізаваны ў рамках Першага фестывалю камернай музыкі "Заслаўе 2001"), Глыбокім, Рымдзонах.

У сакавіку 2003 года амаль месяц у галерэі "Імкненне да гармоніі" Беларускай дзяржаўнай акадэміі фізічнай культуры праходзіла выстаўка пейзажаў А. Драбышэўскага "Прыроды вечнай чараванне...", якая мела статус міжнароднай.

У прэзентацыі выстаўкі прынялі ўдзел паслы і консулы, супрацоўнікі прадстаўніцтваў васьмі краін свету.


"Творчасць Алега Драбышэўскага, — адзначыў пра-

твазнаўца Г. Багданова адзначыла, што ён піша не проста карціны — ён піша пазію сваёй зямлі (часопіс "Беларусь", 2001, № 10).

У выдавецтве УП "Тэхнапрінт" выйшла альбом твораў А. Драбышэўскага і каляровы шырокафармацыйны календар, буклет. У гэтых выданнях прадстаўлены многія пейзажы аўтара. Альбом знаходзіцца ў буйнейшых бібліятэках Беларусі, ЗША і краін Еўропы.

Галоўнымі рысамі творчасці Алега Драбышэўскага з'яўляюцца непасрэднасць успрымання прыроды, лірызм і тонкасць увасаблення яе прыгажосці. Яго рэалістычныя пейзажы прасякнуты рамантычным настроем, элементамі імпрэсіянізму. Мастаку ўдаецца дасканала перадаць каляровую гаму, дэталі, што робіць яго карціны непаўторнымі.

Н. К.



Астравец. Кладка Зарэччя

Малінавы звон

# АКВАРЫУМІСТЫКА

## ПРЫМІЦЕ ВІНШАВАННІ

Аднаму са старэйшых беларускіх пісьменнікаў Васілю Уладзіміравічу Івашыну 9 мая споўнілася 90 гадоў. Доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік АПН СССР, ён нарадзіўся ў в. Ляхавічы Дзяржынскага раёна на Міншчыне. Закончыў Мінскі транспартна-эканамічны тэхнікум, літаратурны факультэт Мінскага педінстытута. Выкладаў у Віцебскім педвышэйшым, удзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне. Быў выкладчыкам Рэспубліканскай партшколы, закончыў аспірантуру Інстытута літаратуры АН БССР (у 1949). Працаваў у гэтым інстытуце, быў дырэктарам НДІ педагогікі Міністэрства асветы БССР (1967—1978), старшым навуковым супрацоўнікам-кансультантам гэтага інстытута. Мае шматлікія ўрадавыя ўзнагароды. Член Саюза пісьменнікаў з 1954 года.

Напісаў манаграфіі, прысвечаныя творчасці Я. Купалы, М. Горкага, даследаванню метадаў сацыялістычнага і крытычнага рэалізму, літаратурных узаемазвязей, і інш. Аўтар падручнікаў для школ. Удзельнік некалькіх Міжнародных з'ездаў славістаў. Паэт-лірык, які пачаў пісаць вершы ў сталым узросце.

Віншуючы вядомага літаратуразнаўца і педагога з юбілеем, лімаўцы зычаць яму яшчэ доўга працаваць на літаратурнай ніве.

20 мая сваё 80-годдзе адсвяткуе пісьменнік Анатоль Кузьмічоў. Ён нарадзіўся на Тульшчыне, удзельнічаў у падзеях Вялікай Айчыннай вайны. Быў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса "Літаратурная Грузія" (1957—1959), вучыўся ў Літінстытуце імя М. Горкага ў Маскве. Узнагароджаны ордэнамі і медалямі. Сябра Саюза пісьменнікаў з 1952 года. Піша на рускай мове. Прызак і драматург. Аўтар п'ес "В нашем полку", "Возвращение", "Орлиный перевал", "Одиннадцатый класс" і інш. Дэбютаваў у друку вершамі. Працуе ў жанры дакументалістыкі, піша нарысы ваенна-гістарычнай тэматыкі, перакладае з грузінскай і армянскай моў на рускую.

Віншуем з юбілеем, жадаем здароўя і п'яну.

## НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ

Шмат цікавага чакае слухачоў у традыцыйных аўтарскіх праграмах "Брама", "Авансцэна", "Палітра", "Сентыментальнае паляванне". Іх вядучыя Навум Гальпяровіч, Святлана Шаліма, Галіна Шаблінская, Ірына Шаўлякова пазнаёмяць са сваім поглядам на падзеі літаратурнага, тэатральнага жыцця, далучаць да сустрэчы са слухачамі вядомых і пачынаючых літаратараў. Пачатак аўтарскіх праграм — як звычайна, у 22 гадзіны 30 хвілін, пачынаючы з аўторка. Штодзень пасля паўночы — "Кароткія гісторыі". У суботу, у 10.45 — "Літаратурны праспект" (навіны літаратурнага жыцця разам з Алесем Бадаком), у нядзелю ў 17.00 — у праграме "Клас і К" — сустрэча ў жывым эфіры з пісьменнікам, які адказвае на пытанні Маргарыты Прохар.

Насычана літаратурнымі перадачамі і праграма канала "Культура". У панядзелак у 11 гадзін у "Клубе дамасадаў" на працягу тыдня — чытанне ў жывым эфіры апавесці У. Караткевіча "Лісце каштанаў". У аўторак з 14.10 і да 17.00 Галіна Шаблінская будзе мадэратарам аўтарскіх праграм і ўласнай праграмы "Гаспода". У 17 гадзін — "З фондаў радыё". Прагучаць радыёкампаніі па творы А. Астрэйкі "Прыгоды дзеда Міхеда" і старонкі апавесці З. Бядулі "Салавей". У пятніцу, у 17 гадзін — радыёспектакль. І. Катлярэўскі "Анеіда". У суботу паўтор праграм "Сентыментальнае паляванне" (9.00), "Гаспода" (10.10), "Брама" (15.45). У нядзелю ў 19.00 — "Тэатр перад мікрафонам". В. Вітка "Шчасце пазта". Радыёспектакль. Я. Колас. "Дзядзькаў сведка". Апавяданне.

Н. К.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 8)

дня сабраў усіх, падзякаваў Галіне Сяргееўне: яна ўпарадкавала рабочы дзень кіраўніка, "дзякуючы гэтаму ён разгледзеў больш пытанняў і ўвогуле, не так стаміўся!"

Але назаўтра Аляксандр Віктаравіч усумніўся ў сваіх спадзяваннях на Галіну Сяргееўну, яна падалася зусім іншаю, не падобнаю на той вобраз, які ён намаляваў у думках. І, як гэта часта бывае, сам сябе паўшчуваў за тое, што не надаў значэння словам пільнай Таццяны. "Можа, дзяўчына, сапраўды не можа засяродзіцца" Ва ўсякім разе, зараз яна глядзела невідучымі вачыма ў акварыум і зусім не займалася сваім. Паперы былі параскіданыя па кабінце, як быццам сакратаркі тут не было зусім. Вось без дзвюх мінут дзевяць — пачатак прыёму. Дазволіць жа беспарадак у такі час — значыць, страціць самае малое аднаго кліента. Па правілах этыкету ўсе наведвальнікі павінны прыходзіць за пяць мінут да прызначанага часу, каб прывесці сябе да ладу. А тут, у прыёмнай, такі бедлам! Віктар Аляксандравіч як гаспадар не мог паказацца непадрыхтаваным да размовы.

— Галіна Сяргееўна! Добрай раніцы! — каб быць пачутым, ён яшчэ памахаў рукою перад яе тварам. Дарэмна: дзяўчына была нібыта за шклянкой завесай.

Віктар Аляксандравіч зірнуў у запісы: у 9-00 прыйдзе кампаньён, які паабядаў танную сыравіну. Наступнай, на 9-20 запісаная Таццяна! Зноў будзе паказваць сваю адданасць фірме! Як гэта надакучліва, калі без выкліку да цябе прыходзяць твае ж супрацоўнікі. Таццяна яна з заўсёднымі парадамі ўсё забывае. А яе нататкі "Па паляпшэнні работ аддзела" з'яўляюцца, як апапонікі ў сажалцы. Як і ад хвастатых пачвар, шуму ад такога вышуку няшмат, але патрабуюцца высілкі, каб усё гэта спачатку выслухаць, затым праверыць, абдумаць. І самае брыдкае, што "рац-прапанова" прыдумваецца дзеля таго толькі, каб Таццяна магла яшчэ паказацца яму, Патрону, на вочы.

Здаецца, быць ліслівай, імкнучца, каб упадабаў Патрон, павінна была б Галіна Сяргееўна. Ёй патрэбна работа, гэта ясна. Вельмі разгублена яна выглядала пры першай сустрэчы. Але дзяўчына, здаецца, нічога не робіць, каб пра яе складвалася добрае ўражанне. Вось і сённяшні позірк у нікуды. У нікуды? Ды не, яе ўвагу ўвесьчасна займае гэты акварыум! Залатыя рыбка ў ім, як сплюсчаныя камбалы. Што ж там цікавага? Трэба будзе пераставіць яго ў іншае месца.

"Як страшна боўтацца ў скаламучанай вадзе, тануць у тым, чаго не разумееш, і быць выцвілай — толькі ад таго, што нехта замест рачное вадзі наліў табе хларыраванай..." — разважаючы пра сэнс свайго быцця, Аліна пачынала новы дзень на гэтым месцы. І ведала: у яе ёсць незчыліца! Ну і няхай. Рэдкія цені ад раслін у паглыбленнях акварыума нагадвалі пра іншы, прыхаваны і нябачны, свет сярод жывых істот. Як было б добра, каб не было дваістасці! Калі ў кожнай рэпліцы трэба чуць не тыя словы, што прагучалі, а нявыказаныя.

— Будзем сяброўкамі! — прапанавала, знаёмячыся, Таццяна. — Нас, дзяўчат, на фірме так мала: будзьма трымацца разам!

— За што трымацца? Ці за каго? — пасмяялася тады Аліна.

У сяброўкі Галіна Сяргееўна выбрала сабе Насту. Так ёй і сказала, як Патрон назваў:

— А можна проста Галіна!

— Не, да вас трэба звяртацца афіцыйна, вы ж сакратарка! Калі што, Галіна Сяргееўна, я ў кабінце нумар тры, побач з Міхасевым.

— Каб ведалі вы, як ён надакучае мне дома! Мой сусед курыць на лесвічнай пляцоўцы, і дым ад яго цыгарэт прасочваецца ва ўсе кватэры!

Аліна пакрыўдзілася на Міхася, што той зрабіў яе "легендаю" для Насты, і тым самым пазамінаў дзівочаму сяброўству. Таму зараз сваім выглядам і рэплікамі імкнулася паказаць: яна зусім не пасягае на сэрца целахоўніка, яны

проста сябры! — Галіна Сяргееўна, паклічце, калі ласка, Міхася! — вызірнуў са свайго кабінета Патрон. Аляксандр Віктаравіч упершыню, здаецца, быў удзячны лёсу за тое, што Міхась павінен быць амаль увесьчасна пры ім. Таму забаўляцца размовамі з дзяўчатамі, і з Галінай Сяргееўнай таксама, не змога. Такім чынам, яго, Аляксандра Віктаравіча, шанцы, і шанцы Міхася былі амаль роўныя. Аляксандр Віктаравіч наўмысна адключыў мікрафон унутранай сувязі, зрабіў выгляд, нібыта яна, радыёсувязь, не працуе. — І распарадзіцеся, каб гэты акварыум (ён кінуў туды, дзе праз мільгатовую вадку былі ледзь бачныя абрысы сонных рыбак) пераставілі ў пакой майго целахоўніка! — гэта была першая "пстрычка" Міхасю. Калі ЯЕ акварыум раздражняе, то разам непрыязнь перанясецца і на гаспадара гэтага "раздражняльніка".

Аліна пачала ахвотна працаваць. Яна ў імгненне вока — па жэстах, міміцы, па рэпліках — ацэньвала намеры наведвальнікаў, і была б яе воля... палову з дармаедаў не дапускала б да Патрона. Ад іх толькі шум ды тлум. Паспех фірмы ад іх не залежыць, і яны анічым не могуць памагчы. Навошта ходзяць?

Іначай паводзіліся супрацоўнікі. Яны ішлі "па-за рэгламентам". Асабліва ж Таццяна, якая вымагала Патрона прымаць яе кожны дзень, а, бывала, і па некалькі раз на дні. Наста зрэдку падыходзіла, каб нешта ўдакладніць, і аддалялася ў свой пакой. Паперы перадавала з поштай, праз прыёмную, у якой, падавалася, вельмі баялася сустрэцца з Міхасём. Міхась хадзіў за Аляксандрам Віктаравічам, амаль ступаючы яму на пяты (пасада вымагала).

Міхась, як толькі прынеслі ў яго кабінет акварыум, адразу здагадаўся пра намеры Аляксандра, і ўсміхнуўся, радуючыся за Аліну. Гэта ж трэба: заўзятага халасцяка прываражыла! Што ж, калі тут, здаецца, усё наладжваецца, трэба і самому пра сябе паклапаціцца: нешта Наста засумавала, яшчэ больш аддалілася.

Калі пасля работы Міхась зайшоў да Насты, з ёю ўжо было Аліна. Дзяўчаты пілі каву і весела смяяліся. З таго яшчэ, што цяпер целахоўнік Міхась па штаце і за рыбкамі павінен назіраць. Што ж, няхай ахоўвае ўсю нашу жыццёвую прастору!

— Дык ты, Міхаська, галоўны вадзяны!

— Будзеш рыбай-меч у нашым офісе-акварыуме!"

— А пакуль паназірай за звычкамі рыбак ды навучыся шукаць у іхнім свеце нешта прыгожае! — Аліна брала рэванш, і Міхась здагадаўся: дзяўчаты пасябравалі, і яго асабісты "план", магчыма, выкрыты.

— Дарэчы, ці ведаеш ты, Міхаська, пра Настачкіна хобі? У яе дома чудоўны выбар хатніх рыбак! Табе абавязкова трэба іх паглядзець! Патрон не стане абы-каму даручаць жывых істот! Не ляпні тварам у граць! — Аліна, здаецца, была на вышыні свайго поспеху, гэта рабіла яе шчаслівай. І яшчэ больш шчаслівым пачуўся Міхась, калі заўважыў прыязную ўсмешку Насты.

— Ну, калі так, то далажу Патрону, што заўтра ўвечары мы ідзем да Насты ў гасці. А вы, дзяўчаткі, падрыхтуйце да сустрэчы ўсё неабходнае!

З гэтымі словамі целахоўнік накіраваўся да Аляксандра Віктаравіча. Ад "легенды" можна было адмаўляцца.

Аляксандр Віктаравіч уважліва выслухаў, прыжмурыў вочы. Гэта азначала: навіна яму прыйшлася па душы. Аднак, каб не паказаць сваю радасць, узяў памочніка за плячо і па-філасофску зазначыў:

— Пераначуем — болей пачуем. Хадзем дадому, Міхась. Дзень скончаны, трэба да заўтра крыху адпачыць. Тым больш, што збіраемся ў гасці!

"Прадбачлівы! Так яно і будзе: шмат чаго ты яшчэ пачуеш! Заўтра дзень, калі Аліна павінна сказаць сваё апошняе слова пра работу", — падумаў Міхась, злавіўшы сябе на думцы, што ён таксама не ведае добра, якім будзе адказ.

Яна, сапраўды, ніколі не працавала на прыватных фірмах.

Назаўтра раніцай, яшчэ без пянаццаці дзевяць, Аляксандр Віктаравіч увайшоў у прыёмную з галоўным на гэты дзень словам. Ён хоча, каб Галіна Сяргееўна згадзілася стаць спецыялістам у аддзеле. Яе аналітычны розум скарыстоўваць толькі для працы ў прыёмнай надта шыкоўна. Сюды знойдзецца іншая асоба. Напрыклад, Таццяна. Аляксандр Віктаравіч цяпер не баяўся яе. Таму што навідавоку цяпер іншая дзяўчына. А калі Таццяна так прагнула быць у прыёмнай, то цяпер і назаўсёды яе месца будзе там! Пры ўмове, што Галіна Сяргееўна будзе не супраць.

— Не, я не супраць. І яшчэ: мяне завуць А-лі-на! Калі ласка, паспрабуйце абысціся без Сяргееўны. Для мяне гэта вельмі важна!

— Як і акварыум? — запытаўся задаволены Аляксандр Віктаравіч.

Фота П. КАСТРАМЫ



Аднаму з іх летась споўнілася б 90, а другому — 80. Вядомаму заходнебеларускаму паэту Анатолю Іверсу (Івану Дарафеевічу Міско) і знакамітаму даследчыку заходнебеларускай літаратуры, таленавітаму крытыку і літаратуразнаўцу Уладзіміру Калесніку. Абодва яны любілі сваю зямлю і людзей на ёй, жыццё і літаратуру, абодва годна прайшлі нялёгкамі жыццёвымі шляхамі-дарогамі, да канца выканаўшы сваю гуманістычную місію.

Цягам дзесяцігоддзяў А. Іверса і У. Калесніка звязвалі цёплыя і трывалыя сяброўскія ўзаемадачынненні. Письменнікі шукалі духоўна-псіхалагічны мацунак у перыядычных сустрэчах і даверлівых гутарках, падтрымлівалі лістоўную лучнасць, абмяркоўвалі актуальныя грамадска-сацыяльныя і літаратурна-творчыя праблемы, знаходзячы ўсё новыя і новыя аспекты цікавасці адзін да другога. Іх сяброўства жывілася ўзаемнай шчырасцю і дабрынёй, вернасцю духоўна-чалавечаму і літаратурнаму абавязку і прызначэнню, прынцыпам і нормам, першакаштоўнасцям народнага жыцця.

Як вядома, чалавечая доля А. Іверса была дужа нялёгкаю. У скрутную часіну, журблівую для свайго старэйшага таварыша і калегі па пяры У. Калеснік нязменна падстаўляў яму сваё надзейнае плячо, саграваў увагаю і клопатам, натхняў на жыццёвы аптымізм і творчасць.

Прапаную ўвазе чытачоў "ЛіМа" жменьку ўспамінаў Анатоля Іверса пра Уладзіміра Калесніка, напісаных па маёй просьбе яшчэ на пачатку 1995 года, адразу па смерці выдатнага крытыка і літаратуразнаўцы. У ёй — колькі эпизодаў сустрэч паэта і даследчыка ў Слоніме.

Мікола МІКУЛІЧ

## «БУДЗЕМ ТРЫМАЦЦА БЕСКАРЫСЛІВАЙ ПРАЎДЫ...»

Добрага чалавека людзі павінны помніць вечна. Ды не толькі добрага, але сусветных значыццаў, як Гітлер і Сталін, — таксама. Капі мы, людзі, пакладла ўсвядомім, што такое дабро і зло, то гэта будзе важным дасягненнем у жыцці чалавечым. Перада мною ляжыць унікальная кніга "Я з вогненнай вёскі...", якую напісалі-склалі выдатныя беларускія пісьменнікі Аляксандр Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімір Калеснік. Так, у парадку алфавіта, па-дэмакратычнаму, яны паставілі свае подпісы пад гэтым векапымным творам. І не трэба гадаць, хто з іх больш выдатны. Не трэба. Толькі дазвольце зазначыць, што здымі падзей з вогненнай вёскі па-мастацку зрабіў Уладзімір Андрэевіч у той час, як два другія майстры слова рабілі іншыя важныя справы для будучай кнігі.

І вось у 1994 годзе двух аўтараў ужо не стала. Аляксандр Адамовіч памёр 26 студзеня, а Уладзіміра Калесніка смерць вырвала з нашых радкоў 15 снежня.

Гэтая сумная вестка застала мяне знянацку 20 снежня, калі разгарнуў "Народную газету". Ударыла як абухом. Хоць ведаў з яго нага апошняга ліста, што чалавек дагарае. Гэта розум не хоча мірыцца са смерцю, адкідае яе страшную касу як мага далей.

З Уладзімірам Калеснікам пазнаёміўся я больш за сорак гадоў таму назад, калі ён вучыўся ў Мінскім педагагічным інстытуце імя М. Горькага. Аднойчы летам завітаў да мяне ў Слонім два веласіпедысты. Гэта былі землякі Янка Брыль і Уладзімір Калеснік. Знаёмства адбылося вельмі хутка. Нам, як былым партызанам, было аб чым успомніць. Крыху перакорыўшы і доўга не думаючы, паехалі ў калгас імя Леніна, дзе старшыней працаваў Іван Якаўлевіч Дабрыня, мой былы камісар атрада імя Дзяржынскага слонімскай брыгады імя Ракасоўскага.

Гэтыя два карэліцкія хлопцы збіралі матэрыял для сваіх будучых твораў і, відаць, ужо раней былі знаёмыя з Іванам Якаўлевічам. Але матэрыял матэрыялам, а на знакамітым на Слонімшчыне Бяздонным возеры грэх не пабываць, тым больш, што стала цяжка сонечнае надвор'е. І мы паехалі на возера. Цудоўная пагода, цудоўная беларуская прырода і не менш цудоўнае возера паклікала гасцей у ваду, каб змыць дарожны пыл і пот.

Такія сустрэчы карэліцкіх беларускіх партызанаў, якія маглі аддаць маладое жыццё ў барацьбе за свабоду Бацькаўшчыны, пакідаюць моцнае ўражанне. Так, гэта не "казённыя", а свае хлопцы, якіх выгадала шматпакатная родная старонка. Пра Калесніка я мог бы сказаць без засцярогі, што гэта мой родны малодшы брат, тым больш, што брат Міця загінуў у барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў як народны мсцівец. Даруй, Андрэевіч, за такое смелае, аднабоковае выказванне!

Чулае сэрца мае прыцягальную сілу. Так і хацелася бачыцца з Валодзем, слухаць яго аповеды пра родную прыроду і родную заходнебеларускую літаратуру, якая дзякуючы яго намаганням, нястомнай працы ярчай пачала працягвацца на фоне нашага сучаснага жыцця. Я ведаў паэтаў-заходнікаў па іх вершах у тагачаснай нашай нешматлікай прэсе, але тое, што адкрываў У. Калеснік, уражвала трагічнай нечаканасцю, трагічнасцю жыцця знаёмых людзей. Пазт Аляксандр Салагуб, які ў Польшчы падварагаўся рэпрэсіям, пайшоў на Усход, дзе, як пісалі левыя газеты, "будаваліся Беларускі Дом". Скажу папраўдзе, мы заздросцілі хлопцу, што вырваўся з кіпцюроў пісудчыкаў. Даследчык адкрыў нам ка-

муністычную таямніцу. У Мінску Салагуба арыштавалі і ў маі 1934 года расстралялі. Засталася адна добрая памятка па Аляксю — у Мінску ў 1929 годзе выйшаў яго зборнік вершаў "Лукішкі".

Уладзімір Калеснік, як ніхто іншы, фундаментальна займаўся даследаваннем заходнебеларускай літаратуры. З гэтай нагоды ў 1964 годзе ён і наведваў мяне ў Слоніме, калі я працаваў загадчыкам смалакурнага завода "Іса", што ў шаснаццаці кіламетрах ад горада.

Цяпер мой гасць прыехаў на Слонімшчыну не на дапаможным ровары, а на легкавушцы невыразнага колеру, якая называлася "Масквіч-412". І гэта давала яму права адчуваць сябе больш паважным і самастойным у паводзінах. Аднак, не. Гэта быў той самы, што і раней, вясёлы і гаваркі Валодзя.

Спачатку мы агледзелі двор, агарод, а потым зайшлі ў нашу драўляную хату, у якой і зараз з жонкай жывем, у якой выгадаваўся сын і пайшоў "у людзі". На стале ўжо стаялі сціплы пачастунак з традыцыйнай беларускай чаркай...

— Ведаеш, што? — прамовіў дарагі падарожнік, — я тут адчуваю сябе так, як у роднай Сіняўскай Слабадзе.

Мне і маёй Ніне Паўлаўне вельмі спадабаўся просты і шчыры суб'еднік. Аж на душы павесялела. У той падвечар нават забыліся плякучыя словы сакратара Баранавіцкага абкама партыі Ажгірэя "Не внушаеце політычнасцю довер'я", якія ён сказаў па паводу звальнення з рэдакцыі раённай газеты.

З добрым чалавекам забываецца гора, павышаецца настрой. Вось з такім настроем я паклаў перад Калеснікам некалькі дзесяціці лістоў з вершамі. Ён выбраў каля трыццаці вершаў для будучага калектыўнага зборніка твораў паэтаў былой Заходняй Беларусі "Сцягі і паходні".

— Больш не трэба, — зазначыў складальнік кнігі, — аб'ём не дазваляе. Мажліва, і гэтыя не ўсе ўводдучы, бо кожнаму аўтару трэба даць месца.

Я як былі работнік газеты разумеў гэта і акрамя ўдзячнасці за ўвагу да маёй асобы не меў ніякіх прэтэнзій. Як выйшла з друку кніга, то ўбачыў, што там змешчана аж 19 маіх вершаў!

Позна ляглі спаць у той вечар. А заснулі толькі пад ранак — усё гаварылі. Валодзя цікавіла ўсё, што я мог раскажаць пра жыццё і вучобу ў Віленскай, Клецкай і Наваградскай беларускіх гімназіях, пра паліцэйскія праследванні на вёсцы. І не дзіва, што цікавіла, бо хацеў падняць вялікі пласт нашай духоўнай культуры.

Раніцай, падбавіўшы ў калясо паветра ("нешта спускае"), шафёр сказаў:

— Ну, а цяпер давай пабачым, дзе там твая смольня.

Смалакурны завод "Іса" тыпу "Мінская рэторта" знаходзіўся прыблізна ў адлегласці аднаго кіламетра ад шашы Слонім — Баранавічы, калі ехаць пад прамым вуглом, а калі ехаць праз лес па дыяганалі, то крыху больш за кіламетр. Мы паехалі па прамой, па высецанай дзялячцы, на якой сям-там раслі стройныя сосны, спецыяльна пакінутыя для самаабсявання вызваленай ад лесу плошчы. Пры гэтым хачу зазначыць, што такі спосаб аднаўлення лесу не даў жаданага эфекту, бо вакол насеннага дрэва паднімаўся густы, як шчотка, сасоннік, а далей распаўсюджваўся малавартасны хмызняк.

Вось мы едем па гэтай дзялянцы з адзінокімі хвамямі. Раптам Валодзя крычыць: "Стой!" І спыняе машыну. Я аж устрапянуў-



ся: што здарылася? А ён выходзіць з "Масквіча", бярэ фотаапарат, выбірае пазіцыю, каб лепш сфакусіраваць і зняць тры сасны. Сапраўды цудоўна. А я амаль кожны дзень тут праходжу і не заўважыў такой прыгажосці. Вось што значыць сапраўднае вока фатографа!

На смолзаводзе ён зрабіў яшчэ некалькі фотаздымкаў, ставячы мяне ў кадр.

Назад, на шашу мы вярталіся, як я казаў, "па дыяганалі" праз лес розных пародаў лісцяных дрэваў. І тут зноў шафёр крычыць: "Стой!" Ды на гэты раз я не спалохаўся.

— Гэта ж — прыгажосць, якую не ў кожным лесе ўбачыш, — тлумачыць Уладзімір Андрэевіч. — Ідзі па дарозе, а я падаплю цябе на плёнку.

Неўзабаве пасля гэтага візіту У. Калеснік з Брэста прыслаў мне серыю здымкаў, зробленых у Слоніме і на смольні. Здымак з трыма соснамі "натхняў" мяне напісаць верш пад загалоўкам "Тры сасны", які разам з фатаграфіяй быў змешчаны ў раённай газеце. Сам жа Уладзімір Андрэевіч увечы мяне на фатаграфіі, дзе я сяджу на калодцы каля складзенага каля плота дрэў. Гэтую ілюстрацыю пісьменнік змясціў у сваёй кнізе "Лёсам на канаване", якая выйшла ў 1982 годзе ў выдавецтва "Мастацкая літаратура". Там жа змешчаны партрэт маладога Гальяша Леўчыка па ўручэнні мною фатаграфіі, якая вельмі спадабалася аўтару кнігі.

Надаўна яшчэ адным вершам ("Лясныя дарогі") я адгукнуўся на здымак Калесніка, які зрабіў ён у лесе ў 1964 годзе.

Вядома, не ўсе аўтары заходнебеларускай паэзіі былі прадстаўлены ў кнізе "Сцягі і паходні", якая пабачыла свет у 1965 годзе. Таму нястомны збірнік не мог на гэтым спыніцца. У адным з лістоў да мяне прасіў даслаць яму, калі маю, малавядомыя творы заходнебеларускіх паэтаў для больш аб'ёмнай кнігі, якую ён рыхтуе. Тут, на жаль, я не мог нічым дапамагчы, бо прыйшоўшы з партызанскага лесу, застаў на хутары пустую хату з выдранымі на бункер вокнамі. Фашысты арыштавалі бацьку, забралі каня, карову, іншую маёмасць да апошняй паперкі.

Збірнік дасягнуў сваёй мэты. Даволі сапідная другая кніга з заходнебеларускай паэзіі "Ростані волі" выйшла ў 1990 годзе. Кнігу можна лічыць анталогіяй, дзе сабраны творы каля сарака паэтаў, у тым ліку знайшлі

месца і мае восем давераснёўскіх вершаў. І ўсё гэта дзякуючы няўрымслівасці Уладзіміра Андрэевіча Калесніка!

Шчырага патрыёта, выдатнага пісьменніка не пакідала думка аб выкрыцці злчынстваў, зробленых на Беларусі гітлераўскімі акупантамі. Таму і падабралася троеку энтузіястаў Аляксандра Адамовіча, Янка Брыль і Уладзімір Калеснік. Яны пабывалі ў многіх мясцінах рэспублікі, дзе фашысты акрываўлілі і спялялі Бацькаўшчыну. Пабывалі пісьменнікі і на Слонімшчыне ў пачатку сямідзесяціх гадоў, гутарылі з жывымі сведкамі, якім пашчасціла ўстаць з кучы трупай аднавяскоўцаў. Адзін дзень на рэдакцыйнай машыне я суправаджаў трох следпаўтаў у паездцы ў вёскі Ніз, Паўлавічы і іншы.

Яшчэ адзін раз наведваў наша сціплае жылло ў Слоніме Уладзімір Андрэевіч Калеснік, на гэты раз са сваёй сяброўкай жыцця Зосіяй Міхайлаўнай. Здаецца, гэта было не так даўно. Для гэтых працаў надліс у кнізе "Янка Брыль. Нарыс жыцця і творчасці", якую тады ж падарыў мне дарагі гасць. Пастаўлена дата пад надлісам сведчыць, што было гэта 21 жніўня 1991 года. Ах, як хутка бяжыць час!

Усе мы радаваліся жыццю, цудоўнаму сонечнаму дню. Жанчыны пайшлі ў агарод, каб паглядзець, што там і як расце. А мы, мужчыны, працягвалі размову, як быццам яна перапынілася ўчора. Гаварыць пра нашу Бацькаўшчыну, пра яе цяжкае становішча, пра літаратуру і мову можна бясконца. Валодзя раіў пісаць добрыя і цікавыя вершы, апавяданні і друкаваць іх хоць у раённай газеце. Праўдзівы мастацкі твор і зробіць больш, чым прапагандысцкі артыкул надобразычліва.

Літаратуразнавец тонка адчуваў і добра разумеў значэнне мастацкага слова. Таму і прысвяціў сваё жыццё выяўленню, даследаванню і паказу шырокаму чытачу тых скарбаў нашай пісьменнасці, якія параскіданыя па розных выданнях або знаходзяцца ў музеях і сховішчах, што недаступна шырокаму чытачу. Напісаў, акрамя падручнікаў па гісторыі літаратуры, каля пятнаццаці цікавых літаратуразнаўчых кніг. Апошняя з іх, якую мне даслаў з аўтографам, называецца "Усё чалавечы" (1993).

Перапрашаю чытача за нясціпласць. Прыяду некалькі слоў з гэтага аўтографа, у якім шмат цёплых слоў напісана мне, "ля якога я не раз грэўся душою". Думаю-думаю і не магу даумесяца, чым я мог абаграваць яму душу. Хутчэй — наадварот. Уладзімір Андрэевіч абаграваў мяне сваімі зычлівымі словамі, парадамі, папулярызатарыі маіх вершаў.

Увесь час мы перапісаліся па паводу і без павода. Асабліва ўразіў яго апошні ліст, напісаны 29 кастрычніка 1994 года. Вось што пісаў Валодзя:

"Даруй, што так доўга не адказаў табе на твой ліст і цікаваю для мяне пасылку — вельмі цяжка хварэю, але ўсё ж адчувае табе ўдзячнасць за зычлівыя словы, за тое, што ты такі ўстойлівы маральна, не паддаешся павеянам услякіх згоднічкіх і ўгодлівых уступак, якія такою лёгкаю рукою робяць за грамадскі кошт розныя верткія камбінатары, што і з маралі і патрыятызму робяць разменную манету і гатовы рабіць героямі ўсіх калабарантаў і прадажнікаў... будзем трымацца сваёй бескарыслівай праўды і сваёй беларускасці да апошняга дыхання".

Я пісаў Калесніку, што падрыхтаваў новы зборнік, шукаю спонсара. І вось што ён гаварыў далей у сваім лісце:

"Прыкра мне, што не магу памагчы табе ў выданні новага зборніка. Паспрабую ўскосным спосабам падзейнічаць цераз сваіх бесрасцейцаў".

Каментарыі да такіх слоў, як кажуць, непатрэбныя.

"Лежачы лежнем у бальніцах, каб не ўпасці духам, папраўляю па абзацу ды па паўстаронкі за дзень сваёй кнігі "Ветразі Адсяся. Жылка і романтичная традыцыя ў беларускай паэзіі". Мне там выразалі каля трох аркушаў, выдралі цэлы раздзел пра рэпрэсіі і пра паэму "Тэстамент", напісаную ў сшытку. Усё гэта трэба вярнуць і ачысціць тэкст ад ідэалагічных схемаў і шаблонаў, якімі прыкрываў крытыку лявацтва ў камуністычным руху. Не ведаю, ці дайду да канца. Сіп няма".

Кожнага чалавека, які без пары пакідае гэты свет, шкада, а Уладзіміра Андрэевіча — надзвычайна. За яго нястомную працу, якую штодзённа, штогадзіна ён рабіў для адраджэння Беларусі. Гэта мы, ашаполненыя страшнай весткай, на скорую руку не можам ацаніць вялікай страты, што панесла наша краіна на шляху да поўнай незалежнасці. Яшчэ прыйдзе "мужныя гісторыі" і паставіць імя У. Калесніка ў шэраг спайных імянаў нашай Бацькаўшчыны.

У маім жыцці Уладзімір Калеснік зрабіў шмат добра, якое я таксама яшчэ не ацаню як належыць. Скажу толькі, што ў той час, калі мяне клеймавалі ганебным тады словам "нацыяналіст", казалі "не внушаеце політычнасцю довер'я", выкідалі з работы ў рэдакцыі раённай газеты, а таксама з гарсавета, ён знаходзіў і друкаваў мае вершы, раў не ўпадаць у здранчванне. Таксама казаў не лезці на ражон, але і не збочваць з жыццёвай лініі.

Дзякуй табе за ўсё, дарагі таварыш! Хай родная зямелька будзе табе пухам!

Анатоль ВЕРС

# ПОСПЕХ ЗА «P.L.A.N.» АВАНЫ!

Не так даўно на сцэне музычнага клуба "Алькатрас" адбылася прэм'ера першага беларускамоўнага альбома "Blues у канцы тунеля" мінскага гурта "P.L.A.N.", кіраўніком якога з'яўляецца вядомы мас-



так, музыкант і калекцыянер беларускага авангарднага жывапісу Андрэй Плесанаў. Цікава, але свой творчы шлях музыканта спадар Андрэй пачынаў недзе разам з легендарнымі "Лявонамі", "Дойлідамі" і "Шпакамі"... І вось пасля шматгадовага маўчання гурт "P.L.A.N." выйшаў да слухачоў: спачатку з канцэртнымі выступамі на "Рок-каранаць-2001", а пасля — з новай студыйнай працай. Як адзначыў на прэс-канферэнцыі Андрэй Плесанаў, па музычнай стылістыцы новы музычны альбом з'яўляецца кансерватыўным, што на мове музычнага андэграўнда азначае — скіраваны на рок-музычны асаблівасці мінулага стагоддзя. І сапраўды, музычныя трэкі поўнацца амаль натуральнымі гукімі блюзавых мелодый і сола, рок-н-рольных акордаў ды рыфаў.

Свае песні А. Плесанаў стварае на тэксты пэстаў А. Бурсава, В. Лойкі, М. Адама, творчасць якіх упадабаў музыка, як найбольш пасуючую для сваіх мелодый. Але не толькі вострыя вобразы маладых складаюць пазытыўную палітру твораў альбому "Blues у канцы тунеля". Андрэй звяртае ўвагу і на творчасць вядомага беларускага журналіста Вітаўта Мартыненкі. Песні на яго словы "Даміно", "Цені гісторыі", нягледзячы на дэпрэсіўнасць, напоўнены кантраверсійным аптымізмам і сапраўдымі пачуццямі чалавека, якому неаб'якавы лёс краіны і народа.

Добрымі памочнікамі ў запісе дыска гурта "P.L.A.N." сталі вядомыя музыкі гурта — гітарыст Г. Станкевіч, бубнач А. Сапоненка (які грае яшчэ і ў гурце "KRIWI", "Гарадскія"), басіст А. Стацэнка, які шмат гадоў працаваў у фальклорным ансамблі "Харошкі". Усім разам ім удалося аднавіць (у беларускім музычным кантэксце) акустычную атмасферу, якая панавала ў 60-70 гадах. Памятаецца, калі гарманічныя вынаходкі Дж. Лі Хукера, Дж. Хендрыкса, Б. Б. Кінга і К. Сантаны "пераплаўляліся" ў цудоўныя песні і альбомы "Led Zeppelin", "The Rolling Stones", "The Animals"... Для новай жа генерацыі слухачоў, незнаёмых з блюз-рокам ці рытм-энд-блюзам, новы дыск гурта "P.L.A.N." — своеасаблівы экскурс у музычную атмасферу эпохі хіпі і сталення рок-музыкі як жанру.

Цікава, што Андрэй Плесанаў з'яўляецца пляменнікам Паўліны Мядзёлкі — знакавай фігуры для ўсёй беларускай культуры, першай выканаўцы гапоўнай ролі ў купалаўскай камедыі "Паўлінка". Як сцвярджае сам музыка, менавіта гэты факт паслужыў адраўняным пунктам для фарміравання асабцістага беларускага светапогляду, які пастараваў адлюстраваць музыка ў сваіх песнях.

Таму і наступныя альбомы гурта "P.L.A.N.", якія ўжо маюць назвы — "Жахі навокал" і "Добры дзень, Беларусь!" — аб'яцваюць новыя песні на словы беларускіх аўтараў, альбо песні на беларускамоўныя пераклады, нахштальт, кампазіцыі "Джон-ячмень" на верш Р. Бёрнса ў перакладзе Язэпа Семяжона. Дарэчы, гэты хіт хутка выйдзе на дыску, на якім будуць сабраныя песні, прысвечаныя беларускаму піву.

Вікторыя БАРТКЕВІЧ.

**Тое, што вы прачытаеце, я пішу з адзінаю мэтай: выказаць сваё стаўленне да недарэчнасцей, альбо дзівацтваў, мякка кажучы, нямецкіх крымінальных законаў.**

**Я не крыважэрны чалавек, але тое, што назіраю тут, у Германіі, цягам васьмі ўжо шасці гадоў, выклікае ў мяне недаўменне. Дзеля пацвярджэння сказанага — два факты гадавой даўнасці перад тым, як падрабязна распавесці колькі недаўніх гісторыяў.**

удава багатага чалавека, завяшчала ўсё, што мела, сыну і ўнуку. Атрымаўшы спадчыну, сям'я, — далучыце туды ж і нявестку, — вырашыла пазбавіцца ад бездапаможнай старой. Голад яе не браў, скразняк — таксама, тады ў ход пайшла падушка.

Факт гвалтоўнай смерці ў пракраўтуры і суда не выклікаў сумнення. Адзінае, чаго не змог выветліць суд: хто менавіта забіў. І ўсіх траіх — сына, нявестку і ўнука, — адпусцілі на волю. Хоць дакладна вядома, што адзін з іх — забойца.

Сын на апошнім пасяджэнні суда патрабуе ў суддзі выкрасціць з прыговору словы аб тым, што забойства ўчынена з-за прагавітасці. "Гэта — вы просіце, — сказаў яму суддзя, — але не абвргаеце гапоўнага, — што ваша маці забіта..." — "Але ж вы ўсё роўна не зможаце даказаць: хто забіў. Тады навошта мне гэта абвргаць?" — адказаў сын.

У гэтым выпадку я не кіну камень у нямецкае праваддзе: няма забойцы — няма прыговору. Але адзін з траіх... няма такога забойцы, які б не пакінуў слядоў. Думаю, што справу нельга было закрываць. Але гэта думка дыпетанта. Ёсць нямецкі суд — уважлівае дэмакратыі, справядлівае і гуманізму...

## ЗОНА ПАВЫШАНАЙ РЫЗЫКІ

У гэтым апаведзе, магчыма, будзе больш эмоцый, чым "належаць". І гэта проста растлумачыць: я шмат гадоў адпрацаваў настаўнікам і, само сабою, не

краўшыся ззаду, стаў душыць настаўніка...

Другі настаўнік не мог знайсці агульнай мовы з адным з вучняў: той аніак не ішоў на кантакт. Усе спробы наладзіць стасункі, якія не складаліся зусім не па віне настаўніка, канчаліся адным і тым жа: вучань пагрозіла шыпеў: "Я цябе зарэжу!" Аднойчы ён зайшоў ззаду і з усяе сілы выўў настаўніка рабром далі на шыю...

Гэтым вучням за такія "жарты" нічога не пагражае. Зусім нічога! Чаму? А ім няма 18 гадоў! Многія настаўнікі і ненастаўнікі лічаць, што трэба мяняць не настаўнікаў (такія меркаванні таксама ёсць), а закон. І — адносіны бацькоў да школы і настаўнікаў. Бо атрымліваецца, што ў Германіі сёння, — вучні яе школ занялі 21 месца сярод вучняў іншых краін свету па сваіх ведах, а ў Еўропе — перадапошняя, — што настаўнік тут самая патрэбная прафесія, але і самая небароненая. А школы, выходзіць, — зона павышанай рызыкі.

Паспрабуеце ў Германіі зняважыць паліцэйскага. Самае малое, чым гэтае вам пагражае, — гэта вялікі штраф. Настаўніка ж можна "бясплатна" не толькі аблаяць проста на ўроку, але і ўдарыць.

Забыліся, а, можа, і не ведалі ў Германіі такіх слоў: "Шануй настаўніка свайго, як бацьку свайго: бацька даў табе жыццё, настаўнік навучыў, як правільна яго скарыстаць". Гэта сказаў кіеўскі князь Яраслаў Мудры.

# ЧЫРВОНЫ СЛОН



Я разумею, што ў чужы манастыр непандна патыкацца са сваім статутам, тым больш, што "манастыр" гэты — адна з еўрапейскіх цытадэляў дэмакратыі і адзін з непаарушных спудоў прававога парадку на Зямлі. Але калі дэмакратыя, дык і я маю права выказаць сваё меркаванне. Тым больш, што меркаванне гэтае — не толькі мае, гэтак жа мяркуюць многія эмігранты, якія пагаджаюцца з пастулатам: "Злачынец павінен сядзець у турме", а таксама і самі немцы-тубыльцы.

Мноства злачынстваў звязана з вялікай колькасцю эмігрантаў у Германіі. Кожны сям'я жыхар краіны — іншаземец. І значная частка злачынстваў, далёка не прапарцыянальная 15-працэнтнай колькасці эмігрантаў, здзяйсняецца акурат гэтай групай людзей.

16-гадовы турэцкі падлетак, які ўчыніў 62 злачынствы — крадзяжы, рабункі, хуліганства — быў адпраўлены на радзіму ў Турцыю. Якая б ура ўсчалася ў друку! Дзіця дыскрымінаў! Суд мяняе рашэнне: "дзіця" накіроўваюць (які ўжо раз!) на курорт на востраве Крэт у суправаджэнні выхавальніка — лячыць нервы. На гэтае мерапрыемства было выдаткавана каля 50 тысяч марак (тады яшчэ марак). Шкоду ад 62 злачынстваў не падлічвалі...


Суаічыннік першага "героя", таксама старшакласнік, "пакрыўджаны" настаўніцай, дастаў нож і шпурнуў у яе. Добра — не пацэліў. Гэтым разам не пацэліў... Калі яго забіраў паліцыя (каб праз два дні вярнуць у школу: ён жа яшчэ "хлалчук", на рахунку яго — 30 правапарушэнняў) — гэты хлалчук сказаў сваёй настаўніцы пры ўсім народзе: "Я цябе яшчэ дастану, сука!"

А цяпер колькі гісторыяў з імёнамі, але без прозвішчаў і гарадоў; гісторыяў, якія патлумачаць вам, чаму я "ў чужым манастыры" не задаволены ягоным "статутам". Але перш сціслае суб'ектыўнае тлумачэнне: я тут жыву, і мне, так бы мовіць, непажаданыя сусед, які гвалтуе сваю дачку, альбо сусед, які душыць бабулю з-за спадчыны.

## АДЗІН З ТРОХ — ЗАБОЙЦА

Бабулю, якой было 82 гады, задушылі падушкай. А да гэтага марылі голадам, а яна аніак не хацела паміраць. Гэта было даказана следствам і пацверджана судом: сёння экспертыза паміпяецца рэзка.

Бабуля была самай багатай жанчынай у невялікім гарадку. Шэсць гадоў назад яна,



# ФРАУ ФЕМІДА



магу раўнадушна распавядаць пра гэта, — як жывецца-дужыцца маім калегам, нямецкім настаўнікам. Не, не дома, у сям'і, у побыце і не па запробках (выкладчыкі тут лічаць, што пачаць самых забяспечаных прафесій), — а ў школе, дзе яны служыць працоўнаму народу, рыхтуючы яму змену, а краіне грамадзян; у школе, на сваім рабочым месцы.

Год таму назад усю Еўропу скалануў выпадак у адной з гімназій Эрфурта, дзе вучань старшага класа расстраляў больш чым дзесяць сваіх настаўнікаў...

Я штодня пачынаю дзень з чытання газеты, кожны вечар гляджу тэлебачанне — рэдка тыдзень абыходзіцца без "неверагодных, але відэавочных" школьных навін. Я сустракаўся з нямецкімі перасяленцамі і рускімі эмігрантамі, якім пашанцавала ўладкавацца на працу ў тутэйшых школах. Рэальнасць, як кажучы, пераўзыходзіць усе чаканні-спадзяванні.

Да такога факта я быў не гатовы (мяркую, вы таксама): большасць настаўнікаў нямецкіх школ маюць патрэбу ў сістэматычнай падтрымцы псіхолага. Раз на тыдзень, менш — раз на месяц ідзе настаўнік у "псіхічны" кабінет і атрымлівае ўстановак: псіхолаг вяртае яму ўпэўненасць і ўмацоўвае яго мужнасць. Баксёр — на рынг, барэц — на дыван, дрэсіроўчык — у клетку з ільвом, настаўнік — у клас... Не смешна. Хутчэй журботна. Бо тое, пра што я кажу, адбываецца ў самай "паслухмянай" і "акуратнай", а таксама ў адной з самых багатых краін свету.

Пісьмы, тэлефонныя званкі, інтэрнет-тэлеграмы: "Яшчэ раз зробіш заўвагу, і я цябе прыкончу", "Не прыходзь заўтра ў школу", "Сука, мы расцелем цябе ўсім класам, калі ты яшчэ раз паскардзішся дырэктару"... Усё часцей і ўсё больш настаўнікаў пакідаюць школу, не вытрымліваючы пагроз вучняў.

Па тэлебачанні была перадача на гэтую тэму. Трое настаўнікаў распавялі, чаму яны вымушаны былі сысці са школы. (А пенсія ж у іх магла быць такая, аб якой нашы настаўнікі могуць толькі марыць. Ды што пенсія — нашы аб такой зарплата марыць не могуць, — гэтка тут пенсія настаўніка.) Не вытрывалі — сышлі...

Калі адзін з іх, між іншым, мужчына, першы раз зайшоў у "новы" клас, у яго паляцелі фламасцеры, ручкі, бутэробды... А пасля здаравяк-васьмікласнік, пад-

## ДАЧКА «Ў ПАДАРУНАК»...

У час арышту ён быў спакойны і ветлівы з паліцыяй. На судовыя пасяджэнні прыходзіў заўсёды пры гальштуку. Доктары вызначылі поўную псіхалагічную стабільнасць. Яму было 48 гадоў. Даччы, якую ён гвалтаваў з шасцігадовага ўзросту, да моманту суда было 15 гадоў. Працаваў вадзіцелем аўтобуса. Калі даччы споўнілася 8 гадоў, загадаў ёй запрасіць да іх дзюх яе сябровак, якіх "упадабаў". Пад музыку і мільгаценне парнакадраў ён гвалтаваў усіх траіх. "Калі каму-небудзь раскажаце, я вырву вам рызкі..." Бацькі даччыных сябровак былі яго даўнімі і блізкімі сябрамі. Яшчэ адна страшэнная "дэталі" гэтай справы: маха дзючынік часам падглядвала, як яе каханы муж гвалціць сваю дачку...

Калі судовы разбор дайшоў да фактаў неверагодных нават на гэтым "фоне", — бацька прыводзіў дачку ў аўтапарк, дзе працаваў, і... "дарыў" яе калегам, — слабанервовыя сталі выходзіць з залы суда, сямю-тэму спатрэбілася дапамога ўрача.

Толькі ў 15 гадоў дзючынік адважылася паскардзіцца, і тату арыштвала. Пракурор з 20-цігадовым стажам працы сказаў, што не сутыкаўся ў сваёй практыцы са злачындам больш жахлівым і агідным, чым гэты. Тэрмін, які ён запатрабаваў для бацькі-монстра, — ажно... 10 гадоў турэмнага зняволення. Але, выслушаўшы апошняе слова падсуднага, які пабязцаў "больш ніколі так не рабіць", знізіў тэрмін на 6 гадоў і 9 месяцаў. Ягонья хаўруснікі і маха дзючынікі наогул не былі пакараны.

Гэта называецца дэмакратыя, справядлівасць і гуманнасць. Але ж любы бацька дзючынік ва ўзросце ад шасці гадоў да 15 можа спытаць: "Калі са сваёй гэтак, дык як жа з маёй!"

І яшчэ адзін факт, што адкідае густы цен на ідэальна правапаслухмянае нямецкае грамадства: аб тым, што бацька шмат гадоў гвалціць сваё дзіця, ведалі, як выветліў суд, больш чым дзесяць чалавек... Як лёгка развясць легенду!

## ЯНЫ ЯШЧЭ МАЛАДЫЯ

Яны вырашылі "адлачыць" на дыска-тэцы. Я недарэмна ўзяў гэтае слова адла-

## ДАНИНА ПАМ'ЯЦІ

### Афіша філармоніі паведамляла:

### "Вечар арганнай і вакальнай музыкі.

### Выканаўцы:

**Алег Янчанка (арган),**

**Дзмітрый Зубрыч**

**(барытон)"...**

"Каб азорваць іншых, трэба насіць сонца ў сабе"

Р. Ралан



"Місяц на небе", "Ніч яка місячна...". Вакол юнака ў салдацкім шынялі сабраліся захопленыя пасажыры. Адзін з іх звярнуўся да спявака: "Вам абавязкова трэба вучыцца, у вас сапраўдны і прыгожы голас." Чалавек той напісаў маленькую запіску (своеасабліваю рэкамендацыю для звароту ў кансерваторыю). Выпадак на жыццёвым раздарожжы аказаўся знакам лёсу.

Кажуць, талент, як і дыямент, вымагае тонкага, дбайнага аглявання. Дзмітрыю Зубрычу пашанцавала: ягоны голас, пастаўлены ад прыроды, згадзіўся "шліфаваць" знакаміты спявак, прафесар Харкаўскай кансерваторыі, спанатраны Маэстра Павел Голубеў. Але спачатку юнак мусіў атрымаць адукацыю ў музычным вучылішчы, бо нават не ведаў нот.

Перад ім адкрываўся зусім не вядомы раней свет музычных гукаў. Праца па 10—12 гадзінаў на дзень, урокі вакалу, наведванне канцэртных залаў, тэатраў... За два гады (замест чатырох!) ён скончыў вучылішча і стаў студэнтам кансерваторыі. У класе прафесара П. Голубева раскрываўся яркі талент, музычнасць і артыстызм маладога вакаліста. Яго дыпломная праца — партыя Анегіна ў оперы П. Чайкоўскага і вялікая камерная праграма. Дзяржаўная камісія вызначыла Д. Зубрычу кваліфікацыю "Оперны і канцэртна-камерны спявак".

цыклы Шуберта, Шумана, Равеля, Мусаргскага, Шастаковіча, Свірыдава, Кабалеўскага. Спяваў Д. Зубрыч і рамансы Барадзіна, Чайкоўскага, Рахманінава. Пры дапамозе тонкіх інтанацыйных штрыхоў артысту ўдавалася перадаць светлую мару і сапраўдную трагедыю, іронію і бестурботную веселасць, летуценнасць і хваляванне. На канцэртах Д. Зубрыча аб'явавых і няўдзячных не было.

Ён спяваў многа. Гастролі ў буйных канцэртных залах Масквы, Ленінграда, Сібіры, Сярэдняй Азіі, Балгарыі, Польшчы. Па гарадах Беларусі, на Паўночным флоры, у вайскоўцаў. Цесная творчая дружба звязала спявака з кампазітарамі У. Алоўнікавым (між іншым, Д. Зубрыч быў першым выканаўцам ("Песні пра Мінск" — цяпершняга гімна сталіцы), І. Лучанком, Д. Смольскім, Л. Абеліевічам, Г. Вагнерам, Э. Тырманд...

Была і прэм'ера на сцэне нашага опернага ў партыі Жермона ("Травіята"), сольны канцэрт у Доме мастацтваў, запісы і перадачы на радыё, тэлебачанні... Спяваў, быццам спяшаўся...

У 1967-м за выдатныя поспехі ў галіне музычнага мастацтва Дзмітрый Зубрыч быў ганараваны званнем заслужанага артыста БССР.

Сябры запамнілі яго добрым, чутым, прыгожым, абаяльным, класічным, здатным не толькі спачуваць, але і старацца дапамагчы ў бяда. (Ці не таму ён 12 гадоў быў нязменным старшынёй прафкама філармоніі.) Як дзіця, ён радаваўся поспе-

# СПЯВАК І ЛЁС

Творчы шлях спявака на Беларусі быў цікавы і плённы. Ён выступаў з лепшымі аркестрамі краіны, са славымі музыкантамі, канцэртмайстрамі, чые імёны і сёння сімвалізуюць духоўнае жыццё і росквіт нацыянальнай музычнай культуры. Гэта — таленавіты дырыжоры В. Дуброўскі, Б. Афанасьев, Т. Каламіцава, І. Жыновіч, Б. Райскі, В. Мартынаў, А. Майзлер. Партнёры па сцэне — Т. Ніжнікава, С. Друкер, М. Зюваннаў, В. Глушакоў, Т. Шымко, Л. Шубіна, У. Вепрык, А. Астрамецкі; канцэртмайстры: Г. Пятроў, Т. Міянсарова, Е. Эфрон... Якія імёны!

Амаль 12 гадоў разам з Д. Зубрычам працавала таленавітая салістка-піяністка, удумлівы і мудры канцэртмайстар і вялікі сябра Ева Эфрон. Колькі было падрыхтавана праграм, зроблена запісаў на радыё і тэлебачанні! Іх творчы саюз крытыкі называлі "натхнёным дуэтам". Асабліва блізка былі музыкантам буйныя творы, своеасаблівыя лірычныя "раманы ў гуках": вакальныя

ху сяброў, мог заразліва смяяцца, дарыць любімай жонцы букецік ландышаў, гуляць у снежкі з маленькімі сынамі...

Жыццё Дзмітрыя Зубрыча абарвалася, калі яму толькі-толькі споўнілася 46 гадоў...

Калі адыходзіць спявак, свет сірачее на адзін гук. Але, кажучы, што святло далёкіх зорак яшчэ доўга ззяе і пасля таго, як яны згасаюць. Дзмітрый Зубрыч спяваў дзеля людзей, каб слухачы маглі атрымаць асалоду ад сустраччэй з цудоўным, каб музыка кранала сэрцы. Нізка паклонімся Артысту, Воіну, Чалавеку...

Міхась СОЛАПАЎ,  
прафесар, заслужаны дзеяч  
мастацтваў Беларусі

НА ЗДЫМКУ: Сустрэча з беларускімі кампазітарамі Я. Цікоцікім, А. Багатыровым, Ю. Семянякам у "жывым" эфіры. Першы справа (стаіць) Д. Зубрыч. Белтэлецэнтр, 1.XI. 58 г.

ФОТА З АРХІВА І. ЗУБРЫЧ



Саюз беларускіх пісьменнікаў і Беларускі літаратурны фонд выказваюць шчырыя спачуванні сям'і ПАНЧАНКАЎ з прычыны смерці Зой Кір'ялаўны, жонкі Пімена Емяльянавіча Панчанкі, і смуткуюць разам з роднымі і блізкімі.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае шчырыя спачуванні паэту Міколу КАСЦЮКЕВІЧУ з прычыны трагічнай гібелі яго роднай сястры.

чыць у двухкоссе. Ад якой такой святое працы гэты хлопчык адпачываў — два ёлупні, што мелі статус папітных бежанцаў. У іх, ці бачыце, не было грошай на дыскатэку (чытай: на выпіўку і на дзюжатак — інакш палітбежанцы ў Германіі не жывуць!). А калі няма грошай, — іх трэба здабыць. (Заўважце: не зарабіць, а здабыць.) А як здабыць? А зусім проста: забіць таксіста і забраць ягоную вырубку. Вядома, лепш быць хакерам і ціха "высечы" банк. Але тут мазгі патрэбны, а былі толькі рукі, што маглі толькі доўбняць махаць. Для іх нават нож быў занадта складаным інструментам.

...Шафёр раптоўна затармазіў, каб не задушыць ката. Акурат у гэты момант адзін з забойцаў, што сядзелі на заднім сядзенні, паласнуў нажом па горле, але з-за таго, што машына тармазнула, прамагнуўся і пачаў біць нажом па галаве. Таксіст цудам вырваўся з машыны. Прахожыя памаглі яму, яны ж выклікалі паліцыю.

Суд прыгаварыў 21-гадовага Манха Да Л. і 18-гадовага Хунха Н. да пяці і трох гадоў зняволення. "Яны яшчэ маладыя і па нямецкім заканадаўстве іх судзілі не як дарослых", — так вытлумачваецца такое "мяккае" пакаранне. Сядзець у турме доўга і даць людзям магчымасць бязбоязна жыць і працаваць — яшчэ маладыя, а забіваць — ужо не маладыя...

Як на мой суд, дык, прытрымліваючыся разумення нармальнага "сярэдняга" чалавека з нармальнай логікай, ніхто і нідзе не павінен мець прывілеі і льготу забіваць, гвалтаваць і рабаваць. Я хачу ездзіць у таксі, калі будзе чым плаціць, і ў Германіі, і ў роднай Беларусі без страху за сваё жыццё. Не трэба быць "добрай цёткай" за мой кошт.

Такія высновы майго асабістага суда. І геаграфія тут ні пры чым.

## ФАКТ

Больш за ўсё нямецкіх мільянераў жыве сёння ў Мюнхене. (Даўно заўважана, што грашавітыя людзі выбіраюць цяплейшыя мясціны.) Але і афіцыйных бедных у гэтым горадзе — рэкордная колькасць: кожны дзевяты, а ўсяго — 100 тысяч.

Рэзкі скачок у бок збяднення самага багатага горада Германіі і сталіцы баварскай зямлі адбыўся, як лічаць айцы Мюнхена, з увядзеннем еўра. Псіхалогія абарачэння новых грошай такая, што пры тым жа ўзроўні заробкаў яны "сыходзяць" хутчэй, чым маркі.

Горад чакае скарачэнне рабочых месцаў, а значыць, павелічэнне колькасці беспрацоўных і, у выніку, папаўненне арміі бедных. Дзе ўзяць грошай на дапамогі? Стары выпрабаваны і добра знаёмы метады: павышэнне коштаў на прадз, жыллё, электраэнергію. Дзеля чаго я вам пра гэта распавядаю? А дзеля таго, каб падкрэсліць, што ў сувязі з усім гэтым немінуча вырасце ўзровень злачынасці. А гэта таксама дадатковыя выдаткі на патрэбы паліцыі. Злачынасць — барометр сацыяльнага жыцця грамадства. А ў Мюнхене ж, калі вы не забыліся, гэтак шмат мільянераў...

Дык вось — пра спана. Ён стаіць у скверы непдалёку ад Брэменскага чыгуначнага вакзала. Слон складзены з чырвонай цагляны. Цагляная жывёліна — дзівоснае стварэнне, але больш за ўсё мяне прывабіў надпіс на пастаменце. У ім паведамляецца, што народ незалежнай Намібіі выказвае ўдзячнасць Германіі за гады яе цывілізаванага каланізатарскага кіравання, за тое, што навучыла намібіяцаў цывілізаванаму жыццю, і просіць прыняць у якасці дарунка сімвал сваёй краіны — вось гэтага слона.

Як развіваліся адносіны гэтых дзвюх краін — былой метраполіі і былой калоніі — "не ёсць задача гэтага артыкула", як казалі б немцы. Але, калі меркаваць па колькасці турыстаў з Германіі, якія штогод адпачываюць ў Намібіі, прыносячы немалы прыбытак "малодшай сястры", развіваліся яны, пэўна, няблага.

Вось і камісар мюнхенскай паліцыі і ягоная жонка таксама паехалі туды адпачыць. Трэба было камісару ўлічыць, што ў Намібіі моцны эканамічны крызіс, і ў сувязі з гэтым кіраўніцтва краіны правяло самаахоўную акцыю: аб'явіла, што ва ўсім — голадзе і беспрацоўі — вінаваты белья каланізатары, якія абрабавалі краіну калісці, і што зараз не будзе вялікім грэхам, калі народ Намібіі крыху паправіць свае справы за кошт унукаў тых каланізатараў, і адбярэ ў іх крыху таго, калісці нарабаванага... Бандытызм у гарадах і на дарогах краіны расцвіў пышным кветам.

Няўжо камісар паліцыі такога вялікага горада, як Мюнхен, не ведаў пра гэта? Не, паехаў, ды яшчэ жонку з сабой узяў. Забілі жонку, цяжка паранілі самога камісара, багаж і грошы, вядома, забралі. Камісара выратавалі. Германскі Саюз турыстаў і мюнхенская паліцыя аб'явілі прэмію ў 30 тысяч еўра таму, хто назаве забойцаў. Ды за такую суму ў Намібіі!.. Праз некалькі дзён забойцы сядзелі ў кутузцы. Доказаў іх віны — вышэй галавы. Тыя ж рэчы камісара і ягонай жонкі.

Што пагражае бандытам? Па законах Намібіі, якую Германія калісці навучыла жыць цывілізавана, самае большае — пажыццёвае зняволенне.

Днямі я быў у раёне брэменскага чыгуначнага вакзала. Чырвоны слон выглядаў неак журботна... Можна, мне падалося, а можна — гэтка пара года.

Брэмен

**29** кра-  
савіка ў  
Мінску  
пасля рамонту

## ЗАПРАШАЕ «ЦЭНТРАЛЬНЫ»

адкрыўся кінатэ-  
атр «Цэнтраль-  
ны». Інтэр'ер  
кінатэатра  
унікальную

ляпніну архітэктары ўзнавілі па архіўных чарця-  
жах. З гэтага часу ў «Цэнтральным» усталява-  
на і сістэма долбі-гука, але пасля рамонту зменшылася колькасць  
месцаў у зале (з 450 да 240).

Плануецца, што рэпертуар кінатэатра на 40 % будзе склада-  
цца з новых расійскіх фільмаў (на адкрыцці «Цэнтральнага» дэман-  
стравалася новая стужка Б. Худайна-  
зарава «Шик», якую называюць пра-  
цягам знакамітага «Месяцовага та-  
ты»), а таксама з галівудскіх, еўра-  
пейскіх карцін (з 12 мая ў кінатэатры ідзе амерыканская стужка  
«Таксі-3») і ўсемагчымых фестывальных фільмаў (у «Цэнтраль-  
ным» маюць намер праводзіць кінафэсты).

В. Б.



Выходзіць з 1932 ГОДА  
У 1982 годзе  
ўзнагароджаны ордэнам  
Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ  
РЭДАКТАР

Віктар  
ШНІП

Рэдакцыйная рада:

Вольга  
БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана  
БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід  
ГАЛУБОВІЧ,

Алесь  
ГАУРОН —  
адказны сакратар,

Людміла  
РУБЛЕЎСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА —  
намеснік  
галоўнага рэдактара



АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
220005, Мінск,  
вул. Захарава, 19  
ТЭЛЕФОНЫ:

галоўны  
рэдактар — 284-6673  
намеснік галоўнага  
рэдактара — 284-4404  
адказны  
сакратар — 284-6673

АДДЗЕЛЫ:  
публіцыстыкі — 284-7965  
письмаў і грамадскай  
думкі — 284-7965  
літаратурнага  
жыцця — 284-7965  
крытыкі  
і бібліяграфіі — 284-7965  
паэзіі і прозы — 284-7965  
музыкі — 284-8153  
тэатра, кіно — 284-8153  
выяўленчага  
мастацтва — 284-7965  
карэктарскага — 284-8091  
бухгалтэрыя — 284-6672  
Тэл./факс — 284-85-25

Пры перадруку просьба  
спасылацца на «ЛіМ».

Рукапісы рэдакцыі не вяр-  
тае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

Набор і верстка  
камп'ютэрнага цэнтра  
тыднёвіка «ЛіМ»

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага  
унітарнага прадпрыемства  
«Выдавецтва  
«Беларускі Дом друку»  
г. Мінск,  
пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1655  
Нумар падпісаны ў друку  
14.05.2003 у 15.00

Міністэрства інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Выдавец:  
Рэдакцыяна-выдавецкая  
ўстанова  
«Літаратура і мастацтва»

Рэгістрацыйнае  
пасведчанне № 715

Заказ 1165

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ФЭСТ



## БУДЗЬМА 3 МУЗАМІ!

780-ГОДДЗЮ нашай некара-  
наванай сталіцы прывітаецца  
сёлетні фестываль «Музы  
Нясвіжа». Ладкуюць яго, як заў-  
жды, Міністэрства культуры РБ,  
Мінскі аблвыканкам, Нясвіжскі  
райвыканкам, Дзяржаўны кан-  
цэртны аркестр Беларусі ды  
Беларускі дзяржаўны інстытут  
праблем культуры. Мастацкі  
кіраўнік фэсту — мастра  
М. Фінберг.

Сёння, 16 мая, — пачатак  
фэсту. Раённы Цэнтр культуры і  
адпачынку запрашае на спек-  
такль «Помнік каханню» (п'еса  
К. Шышыгінай у пастаноўцы  
В. Мароза).

17 мая а 10-й гадзіне ў  
Нясвіжскім краязнаўчым музеі  
распачынецца Міжнародная наву-  
кова-практычная канферэнцыя  
«Культура Беларусі: новыя да-  
лягляды». Апроч айчынных  
удзельнікаў будуць госці з Ле-  
тувы ды Польшчы. Навуковы  
кіраўнік канферэнцыі — заслужаны  
дзяляч мастацтваў РБ, кандыдат  
філасофскіх навук, пра-  
фесар У. Скараходаў.

А палове шостага вечара ў  
раённым Цэнтры культуры і ад-  
пачынку ладзіцца вернісаж ра-  
бот мастакоў — стыпендыятаў  
Спецыяльнага фонду Прэзідэнта  
Беларусі па падтрымцы тале-  
навітай моладзі, а таксама выха-  
ванцаў ужо знаёмай заў-  
сёднякам нясвіжскага фэсту  
дзіцячай мастацкай студыі пад  
кіраўніцтвам С. Купрыянавай з  
Мазыра.

У фазе РЦК будзе граць, як і  
ў мінулыя гады, народная  
інструментальная капэла з Чэр-  
веня «Ігуменскія крыніцы» пад  
кіраўніцтвам Г. Шпакоўскага. А  
18-й гадзіне — урачыстае ад-  
крыццё фэсту. Канцэрт «Му-  
зычная спадчына М. Кл. Агінска-  
га» рытууюць калектывы, што  
працуюць у складзе Дзяржаў-  
нага канцэртнага: Камерны ар-  
кестр з дырыжорам В. Саро-  
кам, Ансамбль выканаўцаў на  
драўляных духавых інструмен-  
тах (мастацкі кіраўнік Б. Нічоў  
ды Г. Гедыльтар), ансамбль тру-  
бачоў «Інтрада» (маст. кір.  
М. Волкаў) і суполка флейтыс-  
таў «Сірынкс» (маст. кір. Н. Аў-  
раменка).

18 мая апоўдні ў Нясвіжскай  
дзіцячай школе мастацтваў мае  
адбыцца прэзентацыя CD. Якіх  
— няхай гэта будзе сюрпрызам.  
А ў запланаванай тут канцэртнай  
праграме возьмуць удзел му-  
зыканты — стыпендыяты Спецы-  
яльнага фонду Прэзідэнта па  
падтрымцы таленавітай моладзі.

Закрыццё фестывалю плану-  
ецца на 17.00. «Мелодый родна-  
га краю» — такая назва заключ-  
нага канцэрта з удзелам Ака-  
дэмічнага народнага аркестра  
РБ імя І. Жыноўіча (мастацкі  
кіраўнік М. Казінец, дырыжор  
А. Высоцкі) ды Акадэмічнай ха-  
равой капэлы імя Р. Шырмы на  
чале з Л. Яфімавай. Удзельнічае  
ў сёлетнім фэсце і Дзяржаўны  
ансамбль танца Беларусі (маст.  
кір. В. Дудкевіч). Заўсёдня вяду-  
чая і каментатар імпрэзаў —  
музыказнаўца В. Дадзімава.

С. Б.

КІНА WEEKEND

Пераможца сёлетняга «Ос-  
кара» — фільм «Чыкага»  
рэжысёра Р. Маршала  
здзіўляе перадусім адным: тут  
няма ніводнага станоўчага героя!  
Музычная стужка, пастаўленая  
на аснове знакамітага мюзікла Б.  
Фоса (а мюзікл — паводле п'есы  
М. Уоткінс, якую да напісання  
твора падштурхнулі гучныя судо-  
выя працэсы 20-х гадоў), уяўляе  
сабой сапраўдную оду ў гонар

паць у кабарэ. Дзве жанчыны  
(шыкоўныя brunетка і  
бландынка) ствараюць сваё не-  
забыўнае шоу «Роксі і Вэлма»,  
шоу забойцаў, апраўданых  
хітрыкамі і падманам. Бо жыццё  
— гэта цырк, адно вялікае, не-  
верагоднае шоу, дзе многае  
прадаецца і купляецца, дзе  
людзі — марыянеткі...

Фільм складаецца з адмет-  
ных музычных нумароў, у якіх



(нагадаю, што Р. Гір спявае го-  
ласам Ф. Кіркорава). Хаця ў  
Маскве «Чыкага» дэманструе-  
цца ў дзвюх копіях, адна з якіх —  
арыгінальная версія фільма з  
рускамоўнымі субцітрамі.

Кінатэатр «Піянер»: 16—18  
мая, сеансы: 17.00, 19.00, 21.00

В. Б.

## ШОУ ЗАБОЙЦА

шоу-бізнеса. Вясёлае, забаўляль-  
нае шоу, цырк можна стварыць  
нават у судзе, — даводзіцца ў  
фільм, — бо людзям непатрэбна  
чорная праўда аб тым, хто каго  
забіў і навошта. Ім хочацца быць  
шчасліва падманутымі. І пра гэта  
цудоўна ведае адвакат (Р. Гір),  
які з лёгкасцю, маніпулюючы су-  
дом прысяжных, выягвае з пяці  
дзвюх прагажунь-забойцаў: тан-  
цаўшчыцу Вэлму (К. Зэта-  
Джонс) і беспрацоўную Роксі (Р.  
Зелвегер), якая марыць высту-

бліскача спяваюць і танчаць  
галівудскія акцёры (асабліва  
хочацца адзначыць фантастыч-  
ную пластычнасць К. Зэты-  
Джонс). У кінааповедзе яны  
адкрываюць глядачу сапраўд-  
ныя думкі і памкненні герояў,  
музыка тут выступае ў ролі ду-  
шы персанажаў. Крыўдна  
толькі, што мінчукі пазбаўлены  
магчымасці атрымаць асалоду  
ад спеўных здольнасцей амеры-  
канскіх акцёраў: рускі дубляж  
цалкам перакрывае іх галасы

АФІША МАЯ



Нацыянальны акадэмічны  
тэатр балета  
пл. Парыжскай Камуны, 1,  
тэл. 234-06-66

- 16 — П. Чайкоўскі «Спячая прыга-  
жуня»
- 18 (раніца) — Б. Паўлоўскі «Белас-  
нежка і сем гномаў»
- 23 — А. Пятроў «Стварэнне свету»
- 25 (раніца) — П. Чайкоўскі «Шчаў-  
кунчык»
- 30 — П. Чайкоўскі «Лебядзінае во-  
зера»
- Пачатак ранішніх спектакляў у  
11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне
- Нацыянальны акадэмічны  
тэатр оперы  
пл. Парыжскай Камуны, 1,  
тэл. 234-10-41
- 18 — Д. Расіні «Севільскі цырульнік»
- 25 — В. А. Моцарт «Вяселле Фіга-  
ра»
- 29, 31 — М. Мусаргскі «Хаваншчы-  
на» (прэм'ера)
- Пачатак ранішніх спектакляў у  
11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне
- Беларускі дзяржаўны  
музычны тэатр  
вул. Мяснікова, 44,  
тэл. 220-81-26, 220-92-54
- 16, 31 — А. Рыбнік «Юнона» і  
«Авось», рок-опера
- 17 — Ф. Легар «Вясёлая ўдава»,  
аперэта
- 18 (раніца) — І. Левін «Айбаліт—  
2002», мюзікл
- 18 (вечар) — Ц. Хрэнік «Дара-  
тэя»
- 29, 30 — І. Кальман «Каралева Чар-  
даша» (прэм'ера)
- Пачатак ранішніх спектакляў у  
11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне
- Нацыянальны акадэмічны  
тэатр імя Янкі Купалы  
вул. Энгельса, 7, тэл. 227-17-17
- 16 — Д. Патрык «Дзіўная місіс  
Сэвідж», камедыя (прэм'ера)
- 17 — А. Курэйчык «Згублены рай»,  
драма
- 18 — Далецкія, М. Чарот «Ажаніцца  
— не журыцца», беларускія ва-  
дзвігі
- 19 — У. Шэкспір «Сон у чарадзей-  
ную ноч пасярэдзіне лета», ка-  
медыя
- 21, 22 — В. Дунін-Марцінкевіч  
«Ідылія»
- 23 — М. Манохін «Парфён і Аляк-  
сандра», пастараль

- 26 — А. Дзялендзік «Смак яблыка»  
Малая сцэна  
вул. Энгельса, 12
- 17 — Я. Баршчэўскі «Беларусь у  
фантастычных апаўданнях»  
(прэм'ера)
- 23 — А. Аверчанка «Мы і яно»,  
«машынальная» камедыя
- 24 — Д. Хуан «Дом, дзе спяць пры-  
гажуні», японская гісторыя
- 26 — М. Сайман «Я не пакіну ця-  
бе...» (прэм'ера)
- Пачатак ранішніх спектакляў у  
11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне
- Нацыянальны акадэмічны  
драматычны тэатр  
імя М. Горкага  
вул. Валадарскага, 5,  
тэл. 220-15-41, 220-39-66
- Вялікая сцэна
- 16 — А. Астроўскі «Ваўкі ды авечкі»
- 17, 27 — Ф. Рэньяр «Адзіны спадка-  
емца», камедыя
- 18, 30 — Г. Гауптман «Перад захо-  
дам сонца», гісторыя дзіўнага  
кахання
- 20, 29 — А. Папова «Сняданак на  
траве» (прэм'ера)
- 21 — І. Губан «Ад'ютантша яго  
Вялікасці»
- 22 — А. Дударэў «Люці»
- 23 — М. Горкі «Дзівакі», (прэм'ера)
- 24 — Д. Фо, Ф. Рамэ «Свабодны  
шлюб»
- 25 — У. Шэкспір «Гісторыя пра Гам-  
лета, прынца дацкага»
- 28 — А. Камю «Калігула», у стылі  
«HARD»
- Малая сцэна
- І. Бар-Іосеф «Цяжкія людзі, аль-  
бо Жаніх з Іерусаліма»
- Пачатак ранішніх спектакляў а  
11-й, вячэрніх а 19-й гадзіне
- Рэспубліканскі тэатр  
беларускай драматургіі  
вул. Крапоткіна, 44,  
тэл. 234-60-08
- 24 — А. Шчуцкі «Каласнікі», трагіка-  
медыя (прэм'ера)
- 25 — С. Кавалёў «Столмены д'ябал»
- 27 — Д. Альмагор «Толькі дурні су-  
муюць»
- 28 — А. Курэйчык «Понцій Пілат»
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне
- Беларускі дзяржаўны  
маладзёжны тэатр  
вул. Даўмана, 1, тэл. 289-32-62
- 16, 24 — Ж. Б. Мальер «Хітрыкі  
Скапэна», камедыя
- 17, 28 — І. Б. Зінгер «Тойбеле і яе  
дэман», трагікамедыя
- 18 — А. Астроўскі «Позняя кахан-  
не»
- 22, 29, 30 — Бамаршэ «Вар'яцкі  
дзень, альбо Вяселле Фігара»
- 23 — Б. Шоу «Пігмаліён», раман

- 25, 31 — Т. Уільямс «Трамвай «Жа-  
данне»
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне
- Тэатр-студыя кінаакцёра  
пр. Машарава, 13,  
тэл. 223-08-11
- 16 — Е. Міровіч «Тэатр купца  
Япішкіна», сатыра
- 17, 18 — Л. Вернейль «Выкраданне  
Алены», французскі ад'юльтар
- 20, 21 — С. Бартохава «Поле  
бітвы», камічная драма
- 22, 23 — Д. Кіплі «Мілы хлус»  
(прэм'ера)
- 24, 25 — Б. Шоу «Пігмаліён», му-  
зычная камедыя
- 27, 28 — А. Данілаў «Мы ідзём гля-  
дзець «Чапаева», трагіфарс
- Пачатак спектакляў а 19-й  
гадзіне

У СТАЛІЦЫ



ЗАЛА  
КАМЕРАЙ МУЗЫКІ  
(пр. Ф. Скарыны,  
44а)

- 16 — Дуэт: Л. Ан-  
драдэ (віяланцэль,  
Партугалія) і А. Бяляў  
(фартэпіяна). У праграме творы  
Чайкоўскага, Шуберта, Паганіні, Ка-  
пільска, А. Бяляева.
- 17 — Трыо «Кансананс»: Т. Шу-  
макова (цымбалы), Н. Аруцонава  
(цымбалы), В. Баравікоў (фартэ-  
піяна). Музыка Баха, Куперэна,  
Бернстайна, Цыганкова, Жывалеў-  
скага ды інш.
- 19 — «Голас душы» — па-  
рафіяльны хор касцёла св. Сымона  
і Алены. Мастацкі кіраўнік і дыры-  
жор Т. Гажэўская. Удзельнічае  
Мінскі струнный квартэт. Першае вы-  
кананне «Сакраментальнай паэмы»  
А. Атрашкевіч, творы іншых кам-  
пазітараў.
- 20 — Выступаюць навучэнцы ад-  
дзялення фартэпіяна, спеваў,  
струнных смыковых інструментаў  
Мінскага дзяржаўнага музычнага  
вучылішча імя М. Глінкі.
- 22 — Старадаўні рускі раманс.  
Спявае І. Краснадубскі (барытон),  
партыя фартэпіяна Т. Вішнякова.  
Музыказнаўца В. Савіцкая. Творы  
Булахава, Фаміна, Абухава, Харь-  
то, Абазы ды інш.
- 23 — Санатны вечар. Студэнт  
Маскоўскай дзяржаўнай кансерва-  
торыі імя П. Чайкоўскага А. Хаскін  
(флейта), І. Сцеланцоў (фартэ-  
піяна), з удзелам П. Студзенніка-  
ва (флейта). Музыка Баха, Муке,  
Пуленка, Санкана, Пракоф'ева,  
Доплера ды інш.